

Іван Фёдаравіч Штэйнер

De profundis clamavi:

Смех і роспач у  
нацыянальнай  
мастацкай традыцыі

Гомель  
УА “ГДУ імя Ф.Скарны”  
2008

УДК 821.161.3.09.01  
ББК 83.3 (4 БЕІ)-017-02  
Ш 87

Рэцэнзент  
**Міхась Тычына**

Рэкамендавана да выдання  
навукова-метадычным саветам установы адукацыі  
“Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”

**Штэйнер, І.Ф.**

Ш 87 De profundis clamavi: Смех і роспач у нацыянальнай мастацкай традыцыі: манаграфія / І.Ф. Штэйнер; М-ва адукацыі РБ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны, 2008. – 65 с.

**ISBN**

У эсэ на фоне класічнай ёўрапейскай філософска-мастацкай традыцыі аналізуецца вобразна-выяўленчая спецыфіка гумарыстычна-сатырычных твораў беларускай літаратуры XX стагоддзя; адзначаны найбольш значныя дасягненні нацыянальнай прозы ў засваенні адметнага жанру споведзі.

УДК 821.161.3.09.01  
ББК 83.3 (4 БЕІ)-017-02

**ISBN**

© Штэйнер І.Ф., 2008  
© УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”

## I. САКРАЛЬНАЯ КРЫНІЦА ГУМАРУ НЕ РАДАСЦЬ, А ГОРА

(М.Твэн)

Кнігі, пра якія пойдзе гаворка, вылучаюцца на агульным, ці не аднакаляровым фоне (М. Багдановіч) беларускай мастацкай традыцыі, бо з'явіліся яны не ў выніку сакральных дзеянняў, абумоўленых высокім, як было прынята лічыць апошнія 2000 гадоў, амаль што боскім прызначэннем мастацкага слова, не пад сенью класічнай музы, кабеты эфірнай, узноўслай, мройнай з ад вечнай лірай у руках, а з ласкі зусім нязвыклай, кардынальна адрознай апякункі, якой так баіцца і пазбягае адукаванае чалавецтва, хаця ў гэтых уцёках, як і ў васабленні самай музы, нябачна прысутнічае адна і тая ж рука і прычына. Калі большасць кніг, што з'явілася ў чалавецтва за ўсю ягоную цывілізаваную гісторыю, меліся зрабіць гэты свет лепшым, то невялікая купка ставіла перад сабой больш, як здавалася, прыватную, але не менш складаную задачу – несці людзям радасць. Таму ўзніклі яны, не ў апошнюю чаргу, як сказаў вялікі Эразм з Ратэрдама, пад пратэктаратам яе вялікасці Дурасці, Глупости, Стульцыі (лац), Морыі (грэц), аб чым цудоўна паведамлена *urbi et orbi* у кнізе *Stultitiae laus* (“Пахвала дурасці”).

Аўтар гэтага эсэ таксама зведаў магутны ўплыў згаданай усясільнай багіні, што выразна праявіцца на розных узроўнях даследавання, і перш за ўсё ў нястрыманым жаданні быць падобным да тых старажытных рытараў, якія лічылі сябе амаль роўнымі багам, калі ўдавалася ім стацца двуязычными и полагать верхом изящества пересыпать латынские речи грэцескими словечкамі, словно бубенцами, хотя это было совсем некстами. Если же не хватает им заморской тарабарщины, они извлекают из полуистлевших грамот несколько устарелых речений, чтобы пустить пыль в глаза читателю. Кто понимает, тот тешится самодовольством, а кто не понимает, тот тем более дивится, чем менее понимает.<sup>1</sup> Вось чаму, узяўшы у рукі паходню ці галінку алівы, станем у шэраг апалаґетаў вялікай багіні, што так даўно кіруе светам, і з яе дапамогай прачытаем і некаторыя беларускія кнігі, перш за ўсё раман А. Мрыя Запіскі Самсона Самасуя.

Як сонца разганяе лёгкі туман над родным балотам, так і з'яўленне нашай галоўнай герайні разбурае смог празмернай сур'ёзнасці роднага прыгожага пісьменніцтва: *Едва я взошла на кафедру, как все лица просияли небывалым, необычайным весельем, все подались вперед и повсемстно раздался радостный, ликующий смех... у всех при взгляде на меня совсем иными сделались лица... я стряхнула с души тяжелые заботы единственным появлением.*

На працягу ўсяго маленъкага рамана (некаторыя крытыкі лічаць яго аповесцю) Самсон Самасуй прызнаеца ў вернасці і беззапаветнай адданасці сваёй багіні. Так, іх не на першай старонцы ён заяўляе, што шапялёнскія яўрэі завуць яго *мішугэнэ*. У гэтым не стамляюцца падтрымліваць героя і іншыя персанажы. Яго сумазброддзе даўно з глаздоў з'ехала! – сцвярджае адна з галоўных герайні. Але, канешне, іх дробныя заўвагі ніколі не ўздымуцца да ўзроўню афарыстычнай узноўсласці самога ўлюбёнца вялікай пані: *Папярэдняя інтрыганцкая фаза развіцця... вельмі моцна грукнула мяне ў галаву і нас克роў пракалола ўсю маю істоту; Яго шалёная фантазія скінула і мяне з разуму; Бо ў людзей дурні здыхаюць, а ў нас як з вады вылязаюць!; Мы павінны быць спачатку здаровымі; а пасля будзем мець*

<sup>1</sup> Тут і далей цытаты са згаданай кнігі Эразма Ратэрдамскага даюцца па-руску, каб вылучыць іх візуальна

*правы быць разумным; Народ пакутуе ад слабага развіцяя мазгавых паўкуляў. Наогул, усё спасцігнутае (адэкватна ці не вельмі) дазваляе сцвярджаць, што перад намі – верны служка багіні – Дурыла ва ўсесаюзным маштабе, які, як лічаць ягоныя паплечнікі, мае розум, але нейкі дзівацкі. Сам Самсон заяўляе, што розум ягоны выразна мужыцкі, і гэта абумоўлена ягоным тварам і асабліва носам у форме бульбы. Палемізуючы з уяўнымі апанентамі, што сцвярджаюць немажлівасць існавання такой катэгорыі, як мужыцкі розум, ён даказвае, што ў яго толькі такі і ёсць. И ў гэтай упэўненасці – перакананаасці ён мае выдатны узор для пераймання. – Разве само чело мое и лик не достаточно свидетельствуют о том, кто я такая? Если бы кто даже и решил выдать меня за Миневру или за Софию, мое лицо – правдивое зеркало души – опровергло бы его без долгих речей. Нет во мне никакого притворства, и я не стараюсь изобразить на лбу своем то, чего нет у меня в сердце. Всегда и всюду я неизменна, так что не могут скрыть меня даже те, кто изо всех сил старается присвоить себе личину и титул мудрости, -- эти обезьяны, радящиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре.*

Сакратайская аблічча, незвычайная шчырасць, выключны тэмперамент, панскае пузо і гэны кангламерат вядзе героя да пастаянных канфліктав з прыродай і грамадствам, што і выклікае такую пярэстую разнастайнаасць настрояў, эмоцыяў, хаценняў, жаданняў, перажыванняў. Некалі стойкі сцвярджалі, што бытъ мудрым – это не что иное, как следовать велению разума, а глупым – внушению чувств, и, дабы существование людей не было вконец унылым и печальным, Юпитер в гораздо большей мере одарил их чувством, нежели разумом. Самсон Самасуй ніколі не думае, што добра відаць як па ягоных самаракрываальных маналогах, так і па амаль усіх учынках. Таму зразумець прычыны многіх ягоных выбрыкаў даволі складана, тым болей што ён, падпарадкоўваючыся запаветам гаспадыні, ніколі не браў за ўзор дзейнаасць прафесійных аратараў старажытнасці (ды і не чуў пра іх ніколі), што рыхтавалі прамовы па трыццаць гадоў, але агучвалі іх з такім выглядам, нібы толькі што склалі, літаральна ў перапынку паміж вялікімі справамі. Для яго больш да душы і сэрца запавет пані Дурасці – Мне же всегда особенно приятно было говорить то, что в голову взбредет, я кому ён падпарадкоўваецца як у працы, так і штодзённым жыцці. Згадаем толькі фрагменты з даклада, які ён экспромтам прачытаў сялянам адной з вёсак:

*Капіталістычныя рапухі шкваруцца, яны хочуць праглынуць нас. Імперыялістычная вантроба, ці, па-нашаму, кажучы, імперыялістычны кайбух жарэ ды жарэ чалавече мяса пад прыкрыццём папяровага бюракратызму Лігі нацый, якую правільней трэба назваць Лізкай нацый і сцервай сусветнай – такая паскуда яна!*

*Прызнаюся, кажучы аб Сун Ят-сене і становішчы ў Кітай, я заблытаіся і не ведаў, якая розніца між Чан Кай Шы, Ка Ка Фэнам і іншымі сусветнымі гадамі, але гаварыў я ўпэўнена, мне нельга было праявіць сваю несвядомасць, бо гэта невыгодна ў першую чаргу і мне і РВК.*

Ніхто з сялян і не звярнуў увагу на лухту, што звычна неслася з вуснаў чарговага ўпайнаважнага, звыкліся. У спрэчках ніхто і славечка не кінуў аб кітайскіх справах, а толькі пыталіся: Чаму карова 40 руб., а боты 30 руб?

Нават у мілосныя хвіліны Самсон вярзе абы што: У які тэрмін ты, Крэйна, выканаеш маю запальную просьбу аб адзнаках тваёй прыхільнасці і захаплення? Ці, каб пазбыцца дрэннага настрою, голіць вусы, бараду і нават галаву, параніўшыся пры гэтым да крыві, што цурком бегла з ягонае

паўнакроўнай асобы, бо, як касой, зрэзаў барадаўку, што мела рэзыдэнцыю на яго патыліцы.

Як і кожная сапраўдная Багіня, Дурасць мае шераг уласных весталак, сярод якіх у першую чаргу згадваюцца: Філаўтыя (Самалюбства), Калавія (Лёстка, Падхалімства), Місапопія (Ляноцтва), Гедонэ (Асалода), Трыфэ (Абжорства), Анойя (Вар’яцтва). З дапамогай гэтых адданых служак яна падпраадкоўвае сваёй уладзе ўвесь свет, аддае загады сваім імператарам. Тым болей, што ёй не патрэбны статуі, бо самі людзі з’яўляюцца ейным жывым увасабленнем. Калі ж канкрэтнага бoga антычнасці ўшаноўваюць у канкрэтным месце, то Дурасці ахвяры прыносіць цэлы свет. Якой жа жрыцы найбольыш аддана і плённа службыць Самсон Самасуй? Усім адразу і кожнай паасобку. Так, ён выступае даволі часта лоўкім, прыроджаным падхалімам, асабліва ў адносінах да начальства. І амаль заўсёды ягоная непрыкрытая лёстка дае пэўны плён, як гэта заўважна ў сцэне вяртання героя разам з т. Сомам на выканкомаўскіх конях з горада ў мястэчка. Як толькі ён пажаліўся, што ў адсутнасці старшыні было цяжка працаваць, бо ніхто не мог даць аўтарытэтнае заданне, то Сом адразу зазначыў, як за гэты час паразумнеў Самсон. Тым больш, што апошні рабіў выгляд, нібы запісвае разумныя думкі кіраўніка. Праўда, адзін раз у сваім падхалімажы Самасуй перастараўся і, прапануючы мястэчка перайменааваць у Сомск, выклікаў сапраўдны гнеў старшыні, які азвярэў і гразіў зваленнем. Ды і сам Самсуй не можа не купіцца на лёсткі, бо з усіх правераных школкаў станоўча ацэнывае толькі тыя, дзе вучні ўпэўнена называюць, што адукацыяй у раёне кіруе т. Самсон Самасуй.

Як сцвярджалі ў старажытнасці, разум чалавечы падпраадкаваны двум самым жорсткім тыранам – гневу і жарсці, якія могуць перамагчы кожнага з людзей. Самсон Самасуй падвержаны абодвум гаспадарам. Менавіта ў гневе ён робіць самыя недарэчныя ўчынкі, сярод якіх забойства сучачкі Мілэдзі – зусім не самы страшэнны і пачварны. Хаця трэба адзначыць, што гнеў хутчэй за ўсё выкліканы іншым тыранам – а іменна жарсцю, похотью. Эразм сцвярджаў, што паколькі мужчына народжаны для кіроўных спраў, то яму дастаецца на некалькіх кропляў розуму болей. Пані Дурасць лічыць жанчыну скотинкай непонятливай и глупой, но зато забавной и милой, дабы она своею бессталковостю приправила и подсластила тосклившую важность мужскага ума. Недаром Платон колебался, к какому разряду живых существ подобает отнести женщину – разумных или неразумных, сомнением своим желая указать, что глупость есть неотъемлемое свойство её пола... В глупости женщины – высшее блаженство мужчины... Какую чушь прывыкли нести мужчины в любовных беседах и каких только дурачеств они не совершают, лишь бы заставить женщину уступить их вожделению. Теперь вы видите, из какого источника проистекает любовь – первое и величайшее наслаждение в жизни...

Увесь свет мяняеца для Самсона Самасуя, калі ён закахаўся. Ідучы ад аб'екта жарсці, ён адным махам пераскоквае шырокія яміны з бруднай вадою, сніць кветкі блакітныя, белыя, ружовыя, якія мне і топча разам з каханай. Аднак не доўга цвіце чаромха. Бо жанчына для яго перш за ўсё баядэрка, да якой цягне дзікае мужчынскае пачуццё, спрадвечны стымул працягу племя людскога. Не толькі звярыны інстынкт быў падставай майго закахання ў дзяўчыну, але і нейкі зусім ценкі матэр’яльны магнэз. Хацелася схапіць яе, як пісклёнка, аби чапіць яе галаву і гладзіць, гладзіць, надрыўна стогнучы ад ласкі. Гэтай усясільнай жарсці падвержаны ці не ўсе жыхары

слайнага мястэчка, пачынаючы ад Сома і завяршаючы Свердзялюком, які кінуў Шапялёўку, замардаваны адначасным каханнем пяці дзяўчын. (Па гэтай жа прычыне збеглі і Лін, і сам Сом, якому адной жонкі мала, і многія іншыя героі, у якіх да вар'яцтва даходзіла жаданне *напіцца крылавага піва* кахання. Не меншымі па велічнай жарсці памкненнямі вылучаюцца і прадстаўніцы найпякнейшай паловы чалавецтва, (згадаем і Крэйну Шуфер, што падарыла ласкі многім, і настаўніцу Цыцоху (*смазлівую божую ўёлачку*), Сашу-Дошу (з яе блакітнымі вачамі, тонкім носам Клеапатры, лебядзінай шыйкай і *добра абсталяваным грудным сектарам*), чарговых каханак тэлефаніста, якія вымушаны хавацца ў шафах. Іх надзвычай лёгка спакусіць, бо нягледзячы на знешнюю наіўнасць, яны значна разумнейшыя за сваіх калег-ахвяраў. А пані Дурасць яшчэ і яшчэ раз усклікае: *Чем была бы земная наша жизнь, и вообще стоило бы назвать её жизнью, если б лишена была наслаждений? Что останется кроме печали, скуки и томления, несносных докук тягот, если не сдобрить её глупостью?* Надзвычай спрыяе гэтаму працэсу і яшчэ адна прыдумка багоў Гамеравых, што хмялеюць ад нектару, настоенага на непенце, расліне, апісанай ў *Адысеі*, бо значна ўзмацняе п'янкія ўласцівасці віна. Роўнавялікія ўсясільнымі багамі звычайнія героі *Запісак*:

Мужчыны шмат пілі гарэлкі і моцнай густой, як суроп, цягучай настойкі, замацаванай гарэлкай. Дзве-тры шклянкі апошняй дзіўны настрой выклікалі ў мяне. У сваіх мускалах я заіважыў нейкую тэхнічную адсталасць: з'яўлялася нястрыманае жаданне прыхіліцца да пляча Крэйны, захацелася, як жывёліна, глядзець у яе бяздонныя вочы, узяць яе мікраскопныя руکі ў свае і гладзіць дзяўчыну, як куранку-натапурачу; хацелася спяваць ёй гімны, упрыгожыць яе чало ружамі, ускінуць ёй на плечы шаўковыя тканіны і замацаваць уладу над ёю моцнымі пякучымі пацалункамі. Бачачы мае электрыфікаваныя вочы, Крэйна адхілілася ўбок і частавала мяне:

– Ежце, ежце, а то нічога не будзе!

Эразм з Ратэрдама, што бачыцца за спіною Дурасці, сапраўдны філосаф, які надзвычай скептычна глядзіць на гэты свет, на чалавека, ягоныя мажлівасці. За спіною Самсона Самасуя стаіць А.Мрый – філосаф, які, нібы ляльку-марыянетку, спрабуе павадзіць свайго нязграбнага героя, што ўвесь час імкненцца парваць ніткі і выскачыць на волю. Гэта яму даволі часта ўдаецца, бо самахоць учыняе такія выбрыкі, што нават дзівіць свайго добра замаскаванага крэатара, які, праўда, зредзь-зредзь з'яўляецца на вочы шаноўнай публікі. А. Мрый сапраўды па-філософску дазваляе больш-менш абазнанаму чытачу прыйсці да выіновы, што нічога не мняеца ў гэтым свеце. І што б ні мнялася ў грамадстве, чалавек застаецца такім, як і поўтысячы гадоў таму, а ў свеце як кіравала, так і кіруе яе вялікасць Дурасць. Прычым з апошняй звязаны не толькі войны, эпідэміі, але і прагрэс чалавецтва, мастацтва, науکі. Не выпадкова ў Эклезіасце напісана: *Бесконечно число глупцов.* Бо, як у той класічны прыгчы пра адзінарога, чалавек, забыўшыся пра жахі, што яго чакаюць кожную хвіліну, вісіць над провай, але і ў такіх умовах ловіць кроплі мёду, што сівалізуюць насалоду. А як па-іншаму, бо менавіта дзяўчыны Філаўтыі, з-за яе ўплыву амаль кожны чалавек задаволены сваёй знешнасцю, разумам, паходжаннем, пасадай, ладам жыцця і г.д. А знаходзіць ён радасць у віне, каханні або іх сурагатах – ці не таму амаль у раблезіанскам стылі паказана падрыхтоўка, герайчны выхад інтэлігенцыі Шапялёўкі на ўлонне прыроды і сам працэс паядання і

выпівання жыхарамі слайнага мястэчка велізарных запасаў, пасля чаго паракі, рассыпаўшыся па лесе, спрабуюць дабраць яшчэ па краплі той забароненай насалоды.

Менавіта таму ў пэўнай ступені А. Мрый любіць свайго Самсона, які можа, вылучаецца сваёй нястрыманасцю, а таму часта гаворыць праўду. Дурняў заўсёды любяць. І цары, і звычайнія людзі. Толькі дурні бываюць шчырымі і праўдзівымі. Платон наогул лічыў праўду спадарожніцай віна і дзяцінства. Вось чаму Самсон Самасуй не пакутуе ад згрызотаў сумлення, апошняга у яго, як і ў згаданых вышэй асоб, проста не існуе. І не атрафіравалася ў выніку працяглага не ўжывання, сапраўды не было ніколі. Рудыментны орган прапаў, як хвост у чалавека.

Апошняму ж у значнай ступені спрыяе і мастацтва: *Поэты по свойству своего ремесла принадлежат к моей партии... Это вольный народ всё дело которого в том и состоит, чтобы ласкать уши глупцов разной чушью и нелепыми баснями...* З гэтай задачай у рамане ўдоўна спраўляецца загадчык нардома Ягор Гарачы, якога лічылі мясцовым паэтам і вельмі часта называлі Пушкінзонам. І не толькі з-за ягонай паставы, бо меў калматую, альховага колеру, галаву, падслёпаватыя мышынія вочы, жарабячы голас і нізкі, ліліпуцкі крываногі рост, але і таму, што ўсюды чытаў паэму *За твайм гарбатым носам нічога не бачу*, чым цалкам стаўся тварам да вёскі, бо хадзіў па ёй і гарланіў прыпейкі, адну з якіх нельга не працытаваць:

Каля нашага ваконца  
Пракандыбала цяля,  
Я за хвосцік ухапіла –  
Думала, маё міля!

Паэзія ва ўсе вякі, як і кароста, справа заразная і невылечная, яна прыносіць шмат клопату як акаляючым, так і самой ахвяры. Невыпадковы і магутны і непахісны, здавалася б, Самсон, падхапіў ейныя рэцыдывы, бо ні з поля, ні з пушчы пачаў складваць прыпейкі. Але, слава Богу, хутка ён выздаравеў: *Да, рука судьбы меня вела иным путем.* Магутны сялянскі арганізм здолеў вытрымаць інфекцыю ці прышчэпку інтэлігентнай непатрэбнасці. Бо як ніхто з герояў літаратуры, ён адчувае блізкасць да прыроды, якая вядзе пастаянны гандаль з ягоным целам – узамен за сыр, масла, розныя іншыя карысныя і некарысныя ферменты адбірае зусім нявартыя для многіх рэчы, за якія ніхто і шэлега не дасць. Герой, гандлюючы з прыродай, можа іграць на разнастайнасці эмоций, ствараючы неверагодныя калізіі.

Наогул, герой падобных раманаў – звычайна выхадцы з ніжэйшага сацыяльнага асяроддзя, вельмі часта сіроты, а калі хто і мае бацькоў – то надзвычай бедных. У яго практычна ніколі няма сродкаў, таму вымушаны ісці служыць да багатых. У ягонай натуры заўсёдная схільнасць да бадзяжніцтва, вандраванняў, ён не прымацаваны да адпаведнага асяроддзя, гэта індывидуаліст, адзіночка, які зрабіў сам сябе. Так, падчас можа падацца, што Самсон Самасуй чытаў Карнегу, бо добра ведае, як зрабіць з сябе асобу. У яго ёсць чатыры кнігі, якія ён лічыць настольнымі: 1) падручнік, як гаварыць мала і важна, 2) культура трох камераў цела, 3) як размяркоўваць свае функцыі і 4) падручнік па агульнаму кіраванню. Тым болей, што яму ёсць з чаго рабіць сябе. Па правую руку ад дурсці заўсёды стаіць Філаўтыя, якую Пані лічыць нават не служкай, а сястрой: *Человек должен любоваться*

самим собой: лишь понравившись самому себе, сумеет он понравиться и другим. Только дзякуючы Філаўтыі кожны бывае задаволены сваім зневідным, выглядам, розумам, паходжаннем, пасадай, ладам жыцця. Самсон Самасуй не толькі задаволены сабою, але і ганарыцца – як добра жыць, быць здоровым, поўным энергіі і мужнай сілы!; Я смяяўся шчаслівым жарабячым смехам; Я – асноўны рычаг культуры ў раёне, мае абязвязкі вельмі складаныя; Я – сябра РВК, старшыня дзіцячай камісіі, старшыня таварыства “Прэч несвядомасць”, т-ва “Няхай гадуюцца дзеткі”. Я – сябра праўлення т-ва прыхільнікаў “здыхаты на буржуазею”. Я – раённы інспектар працы. Я – сябар жаночай камісіі РВК. Я – райліт і райаховы здароўя райМОПР, райхім. Я – сябра раённай абортнай камісіі.

Або згадаем, як угаворвалі Самсона ўзяць самую галоўную ролю ў п'есе *Мараль т Закандырына* (7 дзеяў, 48 малюнкаў і збор на карысць т-ва “Прэч несвядомасць”):

*Мне даюць ролю нейкага Вірлы, які павінен не толькі гаварыць і блішчэць вачыма, але яшчэ добра співаць, скакаць, займацца стралянінай і фізкультурай.*

– Для гэтага героя неабходна буйнае ablіча, паважная фігура, гучны, як ерыхонская труба, голас і пластыка ў руках! – сказаў Зізь.

*Ну што ты скажаи? Прыйшлося мне згадзіцца: дзе ж яны знайдуць героя? Я ва ўсякім выпадку на 100 проц. задавальняю гэтым патрабаванням.*

Герой ранейшых класічных плутовских раманаў быў не суб'ектам, а аб'ектам сваіх прыгодаў, бо ён іх не арганізоўваў, а становіўся ахвярай. Наш Самсон Самасуй сам становіцца кавалём уласнага шчасця, бо найчасцей стварае ўсе супярэчліва-смешныя калізіі ўласнымі рукамі. Мала таго, ён іх неблагі рэжысёр. Схільнасць да тэатральнасці – адна з асноўных рыс Самсона Самасуя. Вось як ён абстаўляе свой маналог у роднай хаце перад расстаннем: *Я выйшаў на сярэдзіну хаты, расстапырыў ногі як крынджалы, задраў нос наверх і, прыплюснуўшы правае вока, тэатральна запытаяў у бацькі.*

У духу пастановак скамарохаў ці народных лубкоў паказана сцэна з кабылай, якая здзіўлена пазірала на слаба каардынаваныя рухі свайго гаспадара і яго палітычна нявытраманую тактыку. У псеўдарамантычным стылі лёгкай меланхоліі паказана сцэна з'яўлення Самасуя на вочы аб'екта захаплення: *Я голаву накіраваў троху ў бок, сціснуў губы, прымружыў вочы, надаўшы ім выраз нейкага лёгкага суму. Адной рукою я абапірся на калена, а другую, як быццам знясілены, апусціў дадолу.*

Самсон Самасуй – прыроджаны акцёр, які ўмее стрымаць сябе ў адпаведны час. Так, ён захоплены кахраннем, якое пераварочвае яго жыццё, аднак адначасова можа сцвярджаць, што жанчына, – цікавая, але не патрэбная ў нашым будаўніцтве рэч: ён добра ведае сутнасць спрэчак пра стакан вады; папракае сябе, што цікавіцца болей спадніцай, чым дзяржаўнай справай; намячае трохгадовы план заліцання (у адпаведнасці з цяперашнімі тэорыямі трох гады – найбольш аптымальны тэрмін для фліту, што абумоўлена фізіялогіяй, неабходнай для зачацця і нараджэння дзіцяці). На залішак сексуальнай энергіі, якой герой ніяк не можа пазбыцца, указваюць яму многія дзеючыя персанажы аповесці. Так, Лін нахабна загаварыў штучна – добрым голасам: – *Я раю вам, т Самасуй, жаніца! Гэта для вашай асобы неабходна, вы сталі б больш супакойнымі, не рабілі б такіх дураскокай, як сёняня, а голоўнае – дурні не звяліся б на свецце!*

Незвычайны для беларускага героя юр падкрэслівае і Сом, які жадае Самсону хутчэй жаніцца, каб было куды энергію пхати (трохі двухсэнсоўна,

але якраз у стылі падобных твораў). У гэтым палкім памкненні да чароўных жанчын беларускі персанаж нагадвае французска-іспанскіх герояў згаданых плутовских раманаў, невыпадкова і няшчасная сучачка, забітая ў час грандыёзных падзеяў, насіла слынную мянушку Мілэдзі, што адразу выклікае пэўныя асацыяцыі са славутым творам А.Дзюма.

Сам аўтар падчас не можа вырашыць, ці Самсон Самасуй нарадзіўся такім, ці стаўся ў выніку адпаведных абставін. Мы, відаць, убачым, што аснова – прыроджаная, а ўсё астатніе развіта няўрымлівай энергіяй героя, які дзейнічае ў эпоху, дзе надзвычай спрыяльныя ўмовы для таго, каб гэная ўсялякая каламуць узнілася з дна душы чалавечай. Сярод апошніх сам герой згадвае і магутную моц словаў, якія значныя для героя, як рэлігійны опіум для народа, як валер'янавыя кроплі для нервова-стомленых, замардаваных людзей: *Шалёнайа ж фантазія песняра Гарачага і скіўнула героя з разуму. Яго паэмы, вытрыманыя ў стыле рэвалюцыйнага трубадурства, з'яўляюцца яскравым доказам, як вырасла за гэты час наша паэзія, як выраслі масы, якія культурныя турботы апаланілі іх думкі ў наш час. Я паддаўся ўплыву яго паэзіі, як чулы барометр.* Ці не такія агіткі сталіся прычынай арганізацыі салярью каля Сініяй рэчкі, стварэння арганізацыі ШАЧ (Шапялёўская асацыяцыя чырвонаскурых), арганізацыі музея ў адпаведнасці з новымі ўстаноўкамі, парайнанне шкілетаў малпты і чалаўека, наогул, прафанацыя навукі, што асабліва выявіліся ў лінгвістычных экспертызах, спасылках на тыя часы, калі ў народзе была пашырана лацінская тэрміналогія (згадваецца не толькі Эразм, але і семінарист Гогаля, які, паказваючы сваю эрудыцыю, палатыні гаварыў *лапатус, бабус et cetera*), з'яўленне загадаў, якія забараняюць каровам хадзіць па тратуарах, бо з-за сваёй інтэлігентнасці лічаць ніжэй свайго гонару ісці па вуліцы, ствараць магчымасць статогранам ведаць лік сабачага і кацінага насялення рэспублікі ў мэтах экспартных магчымасцяў(?), забарона збіраць фальклор, як перажытак мінулага ладу, стварэнне самых незвычайных таварыстваў. Невыпадкова сярод тэзісаў Торбы надзвычай актуальна гучыць шосты – *Не давай ёлупу агонь у руки!*

Як некалі Эразм, А.Мрый упэўнены, што ўсе тайны чалавечага характару адлюстраваны на ягоным ablічы. Так, згадаем апісанне галоўнага суперніка Самсона Самсуя: *Лін быў досьць уважысты, бялявы, з доўгімі пухнатымі, як вафлі, вусамі, блакітна шэрымі мяккімі, з маслянай вільгацію вачыма і ружовым, як у свінёнка, тварам. Зірнуўшы на яго, адразу можна было канстатаваць, што гэты індывід мае значныя дасягненні ў галіне сістэматычнага палявання за ідэйна трухлявымі, але чароўнымі мішчаначкамі.* Выразны контраст – апісанне Ягора Гарачага, Пушкінзона, воблік якога ўжо згадвалі. А. Мрый – выдатны майстар партрэту. Нават эпізадычныя ахвяры шалёнага імпэту мясцовых мужчынаў застаюцца ў памяці з-за невялікай дэталі, што дазваляе ім набыць жыццё, а не выглядаць статыстычнай адзінкай фону дзеяння. Дарэчы, і слоўная эквілібрystыка – сапраўдная асалода для вытанчанага гурмана: з *вашага чароўнага рыла; кваліфікаваная падла; жаба пяшчотная; дзяўчына вулінага маштабу (уличная девка) і г.д.*

Раман А.Мрыя – новая старонка ў беларускай літаратуры, якая ў асноўным працягвала традыцыі класічнай народнай смехавой культуры, дзе, як звыклі мы лічыць, галоўным героем выступае мужык з выразна абмежаваным дыяпазонам інтарэсаў. Згадаем Ф.Багушэвіча, Ядвігіна Ш., Якуба Коласа, К.Каганца, нават Янку Купалу. Ці не адсюль і склалася традыцыя нават у сучасных фалькларыстаў лічыць уласна беларускім толькі

тое, дзе героем з'яўляецца селянін. Хаця гісторыя нам дае зусім іншыя прыклады і прайавы. Гумарыстычна-сатырычнае сустракаеца ў літаратуры айчыннай практычна з часоў яе ўзнікнення. Так, Л.Казлоў у цікавай кнізе *З дазволу караля і вялікага князя* (Мн., 1992), якую ў анатацыі назвалі першым выданнем гістарычных анекдотаў, згадвае, што не грэх, смеючыся, да мінулага вяртацца. Нават такім найсур'ёзным у свеце людзям, як мы, браткі – беларусы (У.Някляеў). Бо гумар у нас быў не толькі сялянскі (як тое пададзена нават у апошній па часе анталогіі беларускага жарта, складзенага добрым фальклорыстам і чалавекам А.Фядосікам, але і выкшталтоны, шляхецкі, бо былі ў нас свае князі і шляхта, хаця гэты факт некаторыя ўспрымаюць як чарговы досціп ці анекдот. Хаця, як сведчыць Л.Казлоў, толькі вакол Карала Станіслава Радзівіла, якога ўсе звалі *Пане Кааханку*, кружыла вялікая колькасць самых недарэчных і вясёльых згадак. Бо менавіта ён вучыў літары, страляючы па іх выявах з лука; паляваў на ліса, хвост якога цягнуўся аж на трох вярсты; пакахаў сірэну – паўкабету, паўрыбу, атрымаўшы ад гэтага працэсу сто тысяч селядцоў; раней за легендарнага Мюнхаўзэна пералятаў праз сцэны Гібралтара на палове каня; а гарматнае ядро, што перрабіла каня напалам, разрывала і яго тулава на дзве ці нават на чатыры часткі, што маглі пацвердзіць сведкі, якія ляжалі забітымі.

– Памятаю аднаго разу, пане кааханку, вяду гэта я эскадрон сваіх гусараў у атаку. Тут раптам як лясне проста ў мяне гарматнае ядро, ды так, што раздрвала маё тулава на дзве, не – на чатыры часткі! – распавядай князь, але, убачыўши, што нават у падпітых сябрукой на тварах мільганула ўсмешка недаверу, хуценька звярнуўся да свайго фаварыта, шляхціца Бароўскага:

– Ты ж памятаеш, Барусю?

– Не, не памятаю, – адгукнуўся той, – бо перад гэтым я ўжо быў забіты напавал.

\*\*\*

– Быў я добраахвотнікам у англійскім войску, пане кааханку, што вяло аблогу іспанскай цвярдыні Гібралтара. І быў у мяне чыстай андалузійскай пароды, чорны, як крумкарова крыло, конь. Пачаўся, пане кааханку, штурм той крэпасці. Лячу я на сваім скакуне, ажно раптам гарматнае ядро, пушчанае ворагам, разрывае тулава майго каня на дзве паловы. Я ўтрымаўся ў сядле, а ён так разагнаўся, што з той паловай, на якой я сядзеў, проста праз мур пераліцеў, і апынуўся я, пане кааханку, першым у той грознай цвярдыні. Ну, а за мной і астатніе войска ўварвалася, здабыўши Гібралтар канчаткова, – закончыў сваё апаяданне Кааль Радзівіл і паглядзеў на прыціхшых слухачоў, што не ведалі, як рэагаваць.

– Усё адпавядзе законам прыроды, – падтрымаў свайго гаспадара Бароўскі, – цэлы конь не пераскочыў бы, бо быў цяжкаваты, але палова ўдвоя лягчэйшая і хуткасць набрала ўдвоя большую.

Прысутныя адразу ж згадзіліся, за што і быў прапанаваны тост

\*\*\*

– А вось яшчэ, пане кааханку, такое здарэнне меў я ў Адрыятычным моры, – працягваў словаахвотлівы князь. – Спакаў там на беразе прыгажуню, перад якой устаяць не мог, і, канешне, закахаўся. А тая прыгажуня аказалася сірэнай – паўкабетай, паўрыбай. Ад гэтага каахання

нарадзілася ў нас патомства – сто тысяч селядцоў. Што ж тут рабіць з імі? Узяй ды падараваў усіх Бароўскаму. Праўда, Борусь?

Праўда, найяснейшы пане, чыстая праўда, – пацвердзіў той. – Шкада толькі, што не паспелі падрасці, бо ўсе пайшли на стол.

\*\*\*

Лярон Бароўскі, радзівілаўскі ўлюблёнец, таксама не супраць быў нешта расказаць на пацеху кампаніі.

– Былі мы разам з князем на паляванні ў Налібоцкай пушчы. Забраўшыся ў самы гушчар, напаткалі раптам невялічкага дзікага парсючка. Але гэта нішто, бо тут жа за парсючком, трymаочыся зубамі за яго хвост, ішоў такі вялізны дзік, што мы аж акамянелі ад жаху...

І тут, не вытрымайшы, умішаўся князь Караль:

– Але толькі на імгненне, бо я ўзняў стрэльбу, ажно бачу, той дзік зусім сляпы. Значыць, парсючок служыў яму за павадыра. Падскочыў я да іх, выхапіў нож, адцяў хвост, схапіў яго ў руку і... павёў, пане кахранку, у нашу леснічоўку таго дзіка. А ён, нічога не падазраочы, так і следаваў за мною, пакуль не апынуўся, дзе трэба.

\*\*\*

Здаралася, Пане Кахранку забіраў так крута, што ў яго лаяльных слухачоў галовы становіліся цвярозымі і пачынала неяк варушыцца сумненне. Каб не дапусціць правалу, князь дамовіўся з Бароўскім, што той будзе націскаць пад столом на князеву нагу сваёй нагой, пасля чаго ў апавяданне спешина ўнісуцца карэктывы.

– Эх, і ліса я аднойчы ўпаляваў, пане кахранку, – хвалиўся Радзівіл, – хвост у яго аж на трывярды!

Тут Лярон Бароўскі хуценька прыціснуў князу нагу. Вяльможны паляўнічы адразу ж спахапіўся:

– Не, здаецца, каля дзвюх вёрстай!

I зноў адчуў як яму настойліва ціснуць нагу.

– Ой, не, не, усяго адна вярста!

Але Бароўскі з усёй сілы падаў умоўны сігнал, ды так, што князь аж падскочыў ад болю, закрычайшы:

– Дык што, да д'ябла, – той ліс зусім не меў хваста?!

Хаця і больш прыземленыя показкі неслі не менш філософскі пачатак, чым чыста шляхетныя. Так, калі ў аднаго гаспадара памерла жонка, а затым хутка здохла карова, то ўсе суседзі сталі яго суцяшаць і прапаноўваць не адну кандыдатуру ў спадарожніцы жыцця на выбар. Той слухаў і адказаў: Вельми вам удзячны за вашы парады. Але бачу, лепей страціць жонку, чым карову. Бо на месца нябожчыцы падсоўваеце мне капу дзяўчат, а вось каб хоць адзін пропанаваў жывёліну! Па сутнасці ёй паўтарыў выслоўе вялікага Сакрата, які сказаў: Удивітэльно: всякий чалавек без труда скажет, сколько у него овец, но не всякий сможет назвать, сколько он имеет друзей, -- настолько они не в цене.

Не менш радасна ўспрымаюцца іншыя згадкі:

У нейкім сяле, дзе працывала адна збяднелая шляхта, гаспадыня-шляхцянка паслала сваю дзеўку-прыслугу да суседкі-шляхцянкі с просьбай пазычыць мяшок. Тая адказала: “Кланяйся сваёй пані і перадай прабачэнне, што мяшка пазычыць не могу, бо адзін мяшок накінуй на сябе стварэйшы сын

*і пагнаў свіней у поле, пад другім – спіць малодышы паніч, а больш мяшкай няма”.*

\*\*\*

У сярэднявечы існаваў такі звычай: калі кагосьці вялі на шыбеніцу, а дзяўчына з натоўпу кідала на яго свой рантух (верхнюю хустку), то асуджанаму дарвалі жыццё, вызываючы і адразу жанілі са збавіцельніцай.

Дык вось, усё так спачатку і адбывалася. Эскэртуючы нейкага маладога ды прыгожага злачынца да месца пакарання. У злавеснай працэсіі ідзе і кат, вядомы ўсім Якуб. Вакол – сотні цікаўных, бо тады бясплатна можна было паглядзець толькі два масавыя відовішчы: пакаранне смерцю на плошчы ды пажар.

*Раптам з натоўпу высоквае баба не першай маладосці і кідаецца са сваім рантухом да таго асуджанага малойца. Ён жа, як угледзеў, што за фартуна чакае яго, закрычаў спалохана: “Пане Якубе, хутчэй да шыбеніцы!”.*

Як бы там ні было, а сутыкненне горада і вёскі стане вызначальным стрыжнем для ўсёй беларускай смехавой культуры, і гэта дажыве да нашых дзён, хаця ўжо далёка не ў такой выразнай форме. Аднак мы адыйшліся ад асноўнай ніці разваг, у чым таксама бачыцца знак і ўплыў Гаспадыні.

Яе вялікасць пані Дурасць згадваецца, але не так ужо часта і шчодра, калі знаёмішся з таленавітай, непрачытанай як след у нашым літаратуразнаўстве, а таму не ацэненую належным чынам, аповесцю *Бацька ў калаўроце* Р.Семашкевіча. Бо герой яе ну так і просіцца ў служкі Пані: *Представьте себе человека, который все детство и юность свои провел в усвоении наук, который убил лучшую часть жизни на непрестанные бдения, заботы, труды, а впрочем годы не вкушал никаких наслаждений; неизменно бережливый, бедный, печальный, хмурый, к самому себе взыскательный и суровый, для других тягостный и ненавистный, бледнолицкий, тощий, хилый, подслеповатый, преждевременно состарившийся и поседевший, он до срока расстается с жизнью. Впрочем, не всё ли равно, когда он умрет, -- ведь он и не жил вовсе!* Праўда, Эразм тут гаворыць аб долі дасканалага мудраца. Калі апусціць апошняе, а таксама эпітэты бледнолицый, тощий, хилый, то, па сутнасці, пісьменнік XVI ст. даў амаль што дакладную як знешнюю, (сярэдніх гадоў, невялічкі, тоўсценкі, па дзіцячаму кірпаты), так і ўнутраную характарыстыку Зміцера Апанасавіча, выкладчыка універсітэта, які мае асобны пакой у аспіранцкім інтэрнаце, неблагі аклад, ненапісаную дысертацыю і цымянную як навуковую, так і жыццёвую перспектыву. Модны зараз комплекс сярэдняга ўзросту захапіў героя знянацку, вось чаму ён проста ў булачнай, у кнізе пррапаноў, на грубаватай жорсткай паперы піша скаргу на ўсё сваё жыццё, якім ён, згадаем вялікага Эразма, па сутнасці і не жыў. Падобнае ўсведамленне настолькі ўзбуджае свядомасць Бацькі, пераварочвае ягоную душу, што кідае ў калаўрот дзён, дзе ўсё звыкла нішчыцца, і прымушае рабіць учынкі, якія ў іншую пору нават і не прыйшли бы у галаву. Па сутнасці, герой аповесці, змушаны абставінамі, пачынае філософскі аналіз усяго зробленага і незробленага за свае непражытыя пачалавечы гады. Ён ідзе па фарфатэру быцця насустречі вільготнаму ветру і з адчаем уяўляе, што ніхто не можа яму дапамагчы. Разгулялася стыхія, і яе не спыніш адразу, як і таго моцнага сіверу. Зміцер Апанасавіч не можа звярнуцца як да аўтарытэтаў у апошняй інстанцыі, да кніг, да мудрых філософаў і іх сентэнцый. Гледзячы на залаты блеск цісненняў падпісных

выднняў класікі, ён зазначае сам сабе, як шмат усяго прачытана, і адначасова згадвае народнае высло́е – век вучыся і дурнем памрэш. Ды, і, відаць, глыбокі народны (у класічным для беларускага менталітэту разуменні) сялянскі, (што з'яўлялася доўгі час сіонімам у беларускай мастацкай традыцыі) пачатак не дае яму мажлівасці зрабіць нечаканыя ўчынкі, здольныя штурхнуць яго да крайнасці. Падобнае ўспрынняцце абсурднасці быцця прыходзіць да кожнага: *осознал, что живет не на той улице*, – так метафарычна-прыгожа абазначаюць гэты практэс браты-славяне. Таму многія кідаюць звыклы, усталяваны побыт, і бягуць на Таіці, у схіму, у гандлярства, кідаюць сям'ю, даходную працу. Але такое пад сілу толькі асобам унутрана разняволеным, стнаўленне і выхаванне якіх адбывалася ў больш-менш вольных варунках. Зміцер Апанасавіч гадаваўся, нібы тая цялушки, пра якую вымушана клапаціцца ў гады дзяцінства, на вяроўцы ўмоўнасці, што адназначна стрымлівае ўсе памкненні адыйсці, вырвацца з кола, дыяметр якога роўнавялікі яе даўжыні. Вось чаму цяпер ён трапляе ў крыху большы калаўрот жыцця, вырвацца з якога ніколі не зможа. Таму вымушаны скакаць пад дудку, на якой іграе нехта магутны і ўсясільны, якому няма ніякага клопату да чарговай ахвяры; будзе слухаць усіх служак нябачнай сілы, і нават самы дробненькі начальнічак стане для яго сапраўдным указальнікам, і застаецца толькі адна ўцеха – паказаць дулю ў кішэні.

Адзіная форма сапраўднага пратэсту адпаведна роднаму менталітэту: *хоць раз ды добра агрызнуўся*, бо здольны толькі на пасіўны пратэст калаўроту жыцця, а таму пратэст нязграбы выклікае ў некаторых здзіўленне – прачытаць шыльду на чацвёртым паверсе заслужанага дома, даць волю залатым рыбкам у фае віленскага рэстарана, адмовіцца ад адпачынку на беларускім моры, калі пущёўка ўжо ў кішэні, купіць знянацку веласіпед і паехаць на ім па родным краі шукаць сябе. І не знаходзіць. Бо над гэтым падарожжам, як і над жыццём усіх, гучыць *Тру-ту-ту-ту! Тру-ту-ту-ту!*, што вылятае з дудачкай, якую набыў невядома для чаго. Пад тую першую музыку ўступіў ён у карагод жыцця, скакаў на ранніх падшыванцкіх танцах, затым кавалерскіх, а потым пайшоў іншы каленкор, бо быў вымушаны кланяцца нейкім кацярынам паўлаўнам, ставіць патрэбныя адзнакі патрэбным студэнтам, сачыць за маладзейшымі, маўчаць усюды, і адчуваць, адчуваць пранікнёна ўсёй душой і целам, што ўцягнены ў нейкія дзікія скокі, якім канца не відаць. (Хаця, праўда, канец адзіны – *Летай иль ползай*) І не вернешся назад, у вёску, дзе нават п'яніцу-конюха завуць па імені. Бо ўжо як той Сакрат у античнай камедыі, вісіць паміж зямлёй і небам: невыпадкова ён і начуе ў хаце паэта на вялікіх палацах, падвешаных да столі.

Звычайна для большасці беларускіх пісьменнікаў вёска ўяўлялася гаючым краем, дзе можна сущэшыцца душою і целам. Трагедыя того, хто знаходзіцца на раздарожжы, узмацняеца тым, што шляху яму назад няма. Но што ён умее, хіба вучыць дзяцей той уяўнай прамудрасці, якую здабыў за гады аспіранцтва і вучобы. Аднак і на гэтае ён ужо не вельмі здатны, бо сказаць па звычайнаму – *Дзеци! Назоўнікам называюцца слова, якія абазначаюць адушаўлёны або неадушаўлёны прадмет і адказваюць на пытанні: хто? што?* – гэта ўжо дайно пройдзены этап, святая наўнасць і прастата. А ён зазубрыў і ведае, калі не да канца сэнс, то хаця назву такіх паняццяў, як “камінатыўны і эргатыўны лад сказа” і тым больш “антynomію адыгматычнай ідэнтыфікацыі фанем”. Зміцер Апанасавіч добра ўсведамляе, што ўся гэтая мярцвачына прыдумана ў кабінетах, але яму падабаецца гучанне саміх слоў. І калі гаварыць на ўроках пра квантатыўны

падыход да марфалагічнай тыпалогіі моў, то няшчасныя дзеци звар'яцеюць. Аднак куды ж дзецы гэтых нікому не патрэбныя веды? І так яму шкада гадоў, патрачаных невядома на што. Гэтае пачуццё ўзмоцнена і адчуваннем трывогі і страху, якое нясе будучыня, ад якой не схавацца нават у алкагольным чадзе. Бо і няўдалы выгул коз, і прыгоды з канём, які трапіў упершыню ў горад, ставяць кропку ў падобных мерах, нібы адляцеўшае палена на шырокім ілбе. Ягоная будучая доля – боўтацца ў віры жыцця, ужо зусім не клапоцячыся, куды крыовая выведзе – вынясе. А над доляй ягонаі трэба адначасова плакаць і рагатаць, як і на ягоным будучым пахаванні. Як сказаў Марк Твэн, *все человеческое грустно. Сокровенный источник юмора не радость, а горе. На небесах юмора нет* Самае страшэннае, лічыць Р.Семашкевіч, тое што Зміцер Апанасавіч быў нешчаслівым. Як і певень Піфагора, які последовательно быў філософам, мужчиной, женщиной, царем, простолюдіном, рыбой, лошадью, и даже губкой и решил в конце концов, что нет существа несчастнее человека, поскольку все остальные животные довольствуются теми пределами, в которые их заключила природа, и лишь он один пытается раздвинуть границы своего жребия.

На старонках аповесці валадарыць смех. Аднак Р.Семашкевіч не ставіць перад сабой мэты пасмяяцца з учынкаў, мараў і надзей сваіх герояў. І смех зусім не саркастычны, што, здавалася б, арганічна для твораў падобнага плану, а хутчэй за ўсё, як гэта ўласціва айчыннай традыцыі, спагадлівы. Праўда, у некаторых месцах аповесці сарказм усё ж такі прысутнічае, прычым значна ўзмацняецца публіцыстычным пачаткам, з'яўляюцца нават элементы пафасу з аратарскімі ноткамі, аднак у цэлым падобная ўзнёсласць не вельмі арганічная для тонкага лірыка, якім і быў па складу таленту Рыгор Семашкевіч. У сваім надзвычай кароткім зямным існаванні ён вылучаўся сваёй незвычайнай мяккасцю, далікатнасцю, нейкай надзвычай беларускай, прыроджанай вінаватасцю перад усім чалавецтвам. Застаючыся адметным філософам у адносінах з сусветам і людзьмі, ён хаваў за шкельцамі акуляраў, нібы Антон Чэхаў за лінзамі пенснэ, вялікую спагаду да людзей наогул і любоў да сваіх герояў. Нешта як у Дастанеўскага, які гаварыў пра свайго героя: *В вас нет нежности. Одна правда. Потому и несправедливо.*

Для беларускага пісьменніка асноўнае жыццёвае і мастакоўскае крэда – быць і заставацца чалавекам у любых абставінах ( Як славутае выцісненне раба ў Антона Паўлавіча). Вось чаму ён гнеўна, што практычна зусім не ўласціва ягонаі творчай манеры, асуджае (такім адкрытым, публіцыстычным ён болей практычна не будзе ніколі) аспірантаў, што мыюць аўтамабіль шэфа (навуковага кіраўніка) цёплай вадой і дзіцячым мылам. Два разы на тыдзень адбываеца ўрачыстае купанне блакітнай *Волгі*. І ўдзельнікам гэтага дзеяства нават не сорамна глядзець адзін аднаму ў вочы, ды і, відаць, няма калі – яны да пасінення шмаруюць навыперацкі. *И до какой мелочности, подлости, гадости может дойти человек,* – усклікаў у свой час вялікі гуманіст М.Гоголь. З ім цалкам салідарызуеца і Р.Семашкевіч: *I гэтым займаюца маладыя людзі, якія праз год – два з дапамогай свайго шэфа стануць перад студэнтамі і будуть гаварыць пра высокое прызначэнне чалавека. I што мне з таго, калі гэта, дапусцім, нетыпова ў наш час? Нават адзіночны факт агіданага павінен быць сігналам для грамадской трывогі. Бо ўсякая нізасць нашмат болей ваяўнічая, чым нават звычайная прыстойнасць. I чым далей яна развіваецца, тым больш нетыпова і незадзялана глушыць ўсё сапраўды разумнае. Той самы іх ці нетыповы шэф*

памог скалечыца двум асобам, лёгка перарабіўши іх у сваіх нетыповых падхалімаў.

Відаць, самае важнае для чалавека – перамагчы раба ў самім сабе. Я ведаю, таварыш аспірант, што гэта – праблема для многіх нават і недурных людзей.

Аднак факт маральнага падзення будучых навукоўцаў – далёка не самы заганны і страшэнны з усіх тых, з якімі Зміцер Апанасавіч сустракаўся за час сваёй навуковай кар'еры. Як і самыя розныя фанатыкі, што дзеля выгоднага размеркавання гатовы выкінуць любое сальта (у прымым і пераносным значэнні слова), дзеячы навукі, што віжавалі і даносілі на сваіх студэнтаў, не гаворачы пра болей дробных падхалімаў і блюдалізаў, на якіх ужо ніхто даўно не звяртае ўвагі. Р.Семашкевіч са схаванай і не вельмі агідай паказвае цэлы шэраг прыстасаванцаў, што прысмакталіся да багатага дрэва навукі, з якога могуць паспяхова трэсці залатыя яблыкі. Але часцей за ўсё ён іранічна высмейвае ту ўяўную сур'ёзнасць, з якой здавалася б паважаныя людзі займаюцца адпаведным глупствам, у чарговы раз абвяшчаючы сябе служкамі яе вялікасці Дурасці.

Так, будучых літаратуразнаўцаў Р.Семашкевіч называе паразітамі на жывым целе літаратуры, бо яны гадуюць з сябе нягоднікаў. Аднак у першую чаргу высмейвае мовазнаўцаў, якія ў поўнай адпаведнасці з законамі вялікай Пані вельмі многім простым рэчам спрабуюць надаць уяўную важкасць і псеўдазначнасць, што ўрэшце рэшт прыводзіць зусім да адваротнага выніку. Спрэчку пра колькасць анёлаў, што могуць змесціцца на вастрыі іголкі, вяртае да жыцця дыспут двух сівых прафесараў пра звязку быць і яе ролю ў сказе; навуковыя баталіі пра назуву агародніны падчас абароны дыпломных; сістэматызацыя картак з запісамі, што так нагадвае сартаванне бульбы; вызначэнае ролі суфіксай ік, ык ва ўмовах капыльшчыны; ухваленне тэзісаў і разгорнутых тэзісаў будучага артыкула, падрыхтаваных дацэнтам за пяць гадоў бурнай навуковай дзейнасці. Глупось – радосьць для малоумнога (Саламон) Як падобныя згаданыя “пошуки” да дзейнасці ученейшага мужа, эллиниста, латиниста, настоящего царя всех наук, который, позабыв все на свете, уже лет двадцать корпит и мучается над грамматикой, утешая себя надеждой дожить до того счастливого дня, когда он научится безошибочно различать все восемь частей речи, чего, как известно, не мог вполне достигнуть ни один из эллинистов и латинистов. Как будто стоит заводить войну, ежели кто примет иной раз союз за наречие. Назовете вы это безумием или глупостью – мне всё равно.

У аповесці Р.Семашкевіча многа па-майстэрску напісаных камічных сцэн і сітуацый. Аднак ніводная з іх не створана толькі дзеля смеху ці простага камікавання. І хаця чытач усміхаецца, рагоча, калі бачыць пасяджэнне кафедры, або героя, які пасля прыгодаў з канём кідаўся убок пры набліжэнні кожнага трапелейбуса, ці спускаецца з даху міма вакна, дзе заслужаны ваяка піша мемуары, ці хаваецца ў гармідары на банкеце з нагоды ўрачыстай абароны дысертацыі, агульны настрой твора застаецца мінорным. У гэтым галоўны герой нечым нагадвае валтэраўскага Кандзіда, які ўсё жыццё жыў ілюзіямі, служыў далёка не тым багам. Аднак і лозунг апошняга ўжо відаць не для Зміцера Апанасавіча, змроchanага і стомненага, бо і едзе ён у фінале твора на блакітнай мары дзяцінства (веласіпедзе), зусім у іншы, як лічыць аўтар, бок, супрацьлеглы напрамку жыцця.

Адметнасць беларускіх сатырычна-гумарыстычных твораў у іх выключнай лірызацыі. Так, па сутнасці ў коласаўскім стылі гучаць лірычныя

адступленні ў А.Мрыя: *Дзе ты цяпер, Свердзялюша? Па якой зямлі сягаюць твае борздыя ногі? Каму ўсміхаюца твае містычна-звярэныя, часоў неаліту ці бронзы вочы, такія непераможныя для жанчын? Вочы, вочы! Колер іх як у мутна-вадзянога зялёнага шкла ці, яшчэ лепш, як у вады з віру глыбокага!*

Яшчэ болей складаную кампазіцыйна-выяўленчую функцыю выконваюць лірычныя адступленні ў кнізе Р.Семашкевіча: гэта і апісанні зімовага дзяцінства ў замеценай снегам вясковай хаце; і гіmn інтэрнату; і згадкі пра розныя поры года ў горадзе і на вольным прыволлі; гэта панегірык родным дарогам і звычайнай глінянай свісцёлцы. Лірычны пачатак значна зніжае пафас аповесці, які, як таго патрабуюць законы жанра, імкнецца падпрадкаваць сабе ўсё развіццё дзеяння, ураўнаважвае асноўныя састаўныя элементы, надае непаўторны нацыянальны каларыт, бо гумар у беларуса часцей за ўсё з рызыкай смутку і тугі. Пагэтаму жартаўлівасць-рычныя сітуацыі і вобразы (аспірант сохне ў навуках; жонка цалуе мужа толькі для таго, каб дазнацца, ці не на падпітку ён; нягеглы хутаранец Юзя гоніць дубцом у Вільню вош; вучоны гуманітарый не ведае, хто па нацыянальнасці Рэрырх; ластаўкі вывучаюць азбуку па мемарыяльнай дошцы) увасоблены на фоне дасканалага апісаных згадак, экспурсаў у мінулае ці філасофскіх разваг аўтара:

*Ёсць свая душа, свой харектар у кожнай хаце, яны спазнаюца па самім ладзе жыцця – як дагледжана хата, як з вамі павіталіся, пра што, напрацаваўшыся, гавораць за вячэрнім сталом. У кожнай хаты ёсць і свая гісторыя, яна не адразу становіцца нечым бесцягесным, застаючыся толькі ў зыбкай плыні ўспамінаў гаспадароў, суседзяў. Большая частка яе – на гарышчах; гарышчы дыхалі на нас у дзяцінстве загадкам дыханнем розных дзівосай, якія, трохі падросішы, мы раўнадушна, з-за эгаізму сваёй маладосці, называем хламам. Нічукъ не задумываючыся, мы толькі здзіўляемся, на якога д'ябла трэба было старым уцягваць на гарышча ўсе гэтыя прасніцы, кросны, якія-небудзь чуні ці лапці, старыя кнігі і іншыя, некалі вельмі кааштойнае. Мы з паблажлівай усмешкай абмінаем залы з такімі рэчамі ў краязнаўчых музеях і мала прадбачым, што пройдзе не тae шмат часу, і недзе побач з усімі гэтымі стануць станкі, прыборы, якія мы сёння самі называем нечуванымі дасягненнямі тэхнічнай і навуковай думкі.*

*Саша дзякаваў Юрчысе, якая дазволіла злазіць яму на гарышча, дзякаваў за гэты ранак, які дапамог яму знайсці патрэбны згублены гук.*

Такую ж ролю кантраста ў дачыненні да абагульненага вобраза псеўдавучоных выконвае і творчая натура, стыхія, што матэрыялізуецца ў вобразе паэта ў двух іпастасях. Пра першое ўвасабленне мы ў асноўным здагадваемся толькі праз знешнія прыкметы – так, на сцяне ў інтэрнацкім пакой маладых аспірантаў быў выведзены лёгкімі штрыхамі змрочны тып у капелюшы. Адставішы нагу ў бок, ён, здаецца, прытанцоўваў на сценцы і жорстка ўсміхаўся. Гэта і быў аўтапартрэт паэта, які павінен ісці зданню за героямі праз ўсё жыццё як напамінак пра тое, што кожны з сучасных вучоных за опус пад назвой дысертацыя ўсё жыццё атрымлівае рэнту з яе. А тыя, пра каго пішуць, вельмі часта кукуюць без грошай. Па сутнасці, адзінае з'яўленне жывога паэта нагадвае грымоты перуна, што разганяюць паветра спякотнай цішыні.

*Дзверы павольна адчыніліся без ніякага стуку. На парозе стаяў высокі чалавек гадоў сарака. Ён быў пры старым капелюшы, у чорным плащыку, з*

*сукаватай кульбай. Чарнявы, худы, з выразам болю на ўніклым твары, ён, не павітаўшыся, ніzkім хрыпаватым голасам прадэкламаваў:*

*Не знал бы никто, может статься,  
В почёте ли Пушкин иль нет,  
Без докторских их диссертаций,  
На всё проливающих свет.*

*– Ну што, п'яўкі, сабраліся? – закончыў ён грубай прозай і дадаў: – Дэгенераты!*

*Гэта быў паэт*

*Усім стала ясна, што вечар ляснуў.*

З большай спагадай увасоблены вясковы філосаф Мацей Бубен, якога мясцовы люд з несумненнай пагардай называе *паэтам*. (Згадваецца, што Анатоля Сыса ўсе гарошкаўцы так і звалі – ПАЭТ). Герой Р.Семашкевіча адметны тым, што кінú выклік грамадству, звыклым устоям, грамадской маралі, толькі ў крыху іншай форме, чымся ягоны безыменны калега са сталіцы. І меў ад гэтага значна болей непрыемнасцей, чым любы п'яніца ці злодзей. Усё жыццё шукаў праўды, як і ягоны вялікі папярэднік-цёзка са зборнікаў паэзіі Ф.Багушэвіча ў XIX стагоддзі – і ў судзе, і ў гаспадароў жыцця, але не здабыў яе на гэтым свеце. Мацей Бурачок памірае, каб паспрабаваць знайсці справядлівасць на тым свеце. Мацей Бубен таксама сыходзіць, але ва ўнутраную эміграцыю: стаў жыць так, каб як мага меней залежыць ад грамадства ў цэлым і людзей паасобку, гадуючы ўлюблёных козаў і разважаючы над сэнсам жыцця чалавечтва ўвогуле і кожнай асобы ў прыватнасці. У нечым ён нагадвае славутага Сімпліцыя, які доўга не хацеў вяртацца з незалежнай выспы да людзей, нягледзячы на ўсялякія ўгаворы. А вярнуўся ўрэшце рэшт толькі з высакароднай ідэяй несці людзям радасць і абуджаць іх думку сваім *вечным каляндаром*, як сам Мацей вершамі.

Старажытным і не вельмі аўтарам было значна прасцей, яны маглі ўключыць у фабулу твора казку, алегарычнае апавяданне, прыпавесць, завесці героя ў ідэальную краіну-утопію, трапіць у царства бязгрэшных сільфаў і г.д. Тым болей, што ніводзін з герояў беларускай смехавай культуры не ўяўляе сваё шчасце ў далечыні ад людзей, нібы Рабінзон, на бязлюдным востраве.

Лірычны элемент стаўся структураўтваральным у гумарыстычнай аповесці Вечаслава Дубінкі *Не плач, душа мая* (Мн., 1983), якая, адштурхоўваючыся ад класіфікацыі В.Бялінскім тагачаснай расейскай драматургіі, мае №3 у прапанаванай аўтарам эсэ класіфікацыі беларускай смехавай культуры. Упершыню яна ўбачыла свет у 1981 годзе ў часопісе *Маладосць*, была прызна лепшай публікацыяй года. Сапраўды, яна вылучаецца на звыклым тле беларускай *сур'ёзной* прозы да гэтага часу, што ж тады казаць пра тагачаснае ўспрыніцце. Сваім адметна-непаўторным стылем, які зыходзіць ад духу народнай дыдактычнай прозы, займальна-павучальнай атмасферай настраёвасці, шчодрым (у некаторых выпадках нават празмерным, што дазволіла некаторым рэцэнзентам адспрэчыць вартасць (эсэтычную і маральную) эксперимента (сваю рэцэнзію I. Клімянкоў назваў *Кулянне праз галаеву*), выкарыстаннем некаторых пастулатаў фальклорнай паэтыкі, вобразам галоўнага героя, які таксама паказаны ў крызісны перыяд, калі ён стаіць на шляхах – ростанях і з ружовым сумам аглядае придзеную дарогу і праз ужо рэдкі ружовы туман глядзіць у будучынню:

*Халасцяцкае жыццё Анцюхі Шалуцькі падыходзіла к трывцаць восьмаму бабінаму лету. Ліпеньскае цяпло цешыла, забаўляла крыкамі птушак. Прырода святкавала свой адметны баль. Буйна квітнелі нівы, залацілася жыта, незлічонымі галасамі спявала ўсё жывое...*

*Анцюха другі тыдзень не находзіў сабе спакою. Стремка суму трапіла глыбока ў яго душу, была неміласэрнай, балючай. Ад яе не зашыгішся ў склепе, не схаваешся ў сланечніках, не запаўзеши у разору. Лажыўся спаць толькі пад раніцу і ўсхопліваўся праз трывчатыры гадзіны неспакойнага сну. Прыціскаў руку да сэруца і адчуваў тую ж трывогу...*

Сімптомы, як і назвы самой хваробы, вельмі добра ведамы як кожнаму, так і ўсяму чалавецтву: *Хочацца сэрцаńку ласкі не той, – Хочацца спагадзі панне другой* (А.Гарун). Тым болей магутнаму хлопцу ў росквіце сіл, што, як Чэлентана ў славутым фільме, вымушаны, як і тэмпераментны італіец, лячыцца ад яе бегам, скокамі, цяжкай працай, сярод асноўных відаў якой і сячэнне дроваў (відаць, універсалны і карысны сродак). Сваёй актыўнасцю, незвычайнай энергіяй галоўны герой ужо вылучаецца на фоне млявых, сузіральных, летуцэнных калегаў айчыннай прозы, не выпадкова аўтар нават шматкроць падкрэслівае знешнje падабенства Анцюхі з цыганом (далей падобнай заўвагі В.Дубінка не ідзе, нават заўвагі і намёка не робіць).

Многія героі нацыянальнай літаратуры шукалі сабе жонку (згадаем айчынную камедыю, якая значную частку свайго зместу прысвяціла менавіта залётам халасцяка (старога і не вельмі) з самым розным і пераменным поспехам. Анцюха Шалуцька надзвычай лоўка падстройваецца ў гэтую ўյáнную шарэнгу і адчувае там сябе неблага, бо мае шмат агульнага са сваімі папярэднікамі. У той жа час яго вельмі лёгка пазнаць, бо ён значна больш грунтоўны за сваіх папярэднікаў. Можа таму, што не са шляхты, а мае глыбокія сялянскія карані. Тым болей, што на двары ужо канец другога тысячагоддзя, павінны былі за гэты час усе паразумнечы. Ды і быў ужо такі-сякі вопыт у Анцюхі, зведаў ён ужо салодкія і такія пякельныя путы-кайданкі Гіменэя. Вось чаму ён бацца памыліцца ў другі раз.

Яшчэ раз адзначым, што Анцюха – незвычайны. *Хто любіць выпіць, каму новыя боты да свята – лепши падарунак, а для Анцюхі – прымадукі, прыказкі.* Па сутнасці, мы маем унікальную аповесць, дзе паэтыка прыказкі адигрывае выключную ролю. Так, амаль кожны загаловак чарговага раздзела ўяўляе сабой або перапрацоўку народнага ўзору (*Не выбірай дзеўку ў карагодзе, а ў агародзе; Свая сярмяжка не цяжка; Агню ў шанцы не носяць*), або ўласную, створаную ў народным духу, – *Дом без жонкі – сірат; Усё жыццё – свята; Цёшчын агарод – не сцежка радасці*). З дапамогай вобразнавыяўленчай сістэмы паэтыкі прыказкі адбываецца самараксрыццё героя, даюцца характарыстыкі усім персанажам, добра праяўляеца пазіцыя самога аўтара. (Згадаем, што ў 1500 годзе Эразм выдаў *Зборнік прымавак*, у якім змясціліся 818 афарызмаў, выслоўяў, уласна прымавак. А праз сем год здзейсніў новае выданне, у троі разы больше за папярэдняе, з каментарыямі, пад назвай *Хіліяды прымавак – па-лацінску Ad agio*). Хаця сама Пані падкрэслівала, што не будзе гаварыць прымавкамі, каб не падумалі, што сплагіявалася ў свайго сябра Эразма Зміцера Апанасавіча.

Сваёй жарцю да дзяўчат Анцюха зусім не нагадвае мешкаватага цяльпуга Бацьку, а значна бліжэйшы да Самсона Самасуя, што можна ўбачыць у ягоных характарыстыках евінага племені, якія амаль тэкстуальна супадаюць.

Анцюха – адукаваны, як і Самсон Самсуй, чалавек. Як і ягоны славуты папярэднік, ён не толькі мае шэраг настольных кніг, якія дапамагаюць яму разабрацца ў людзях у цэлым і кожным чалавеку паасобку, але і сам складае навуковыя працы, як, напрыклад, трактат аб кабетах, які пачынаўся, як і ўсе філософскія працы, з тэзісаў:

*Дзяўчата ёсьць чэпаныя і нячэпаныя. Вясёлыя і задумлівыя, прыгожыя і абыльныя. Высокія, як карабельная мачта. Стройненікі, як піраміdalная таполя. Чорныя, як цыганкі. З валасамі каштанавымі і пшанічнымі. Доўгімі косамі да пят альбо пояса, часцей да плеч. Дзяўчата маюць вочы блакітныя, на возера подобныя. Ёсьць у іх вочы і бліскучыя, як чаравікі наваксаваныя. Цікавыя дзяўчата гарэзлівыя, як ліска ў лесе. Ёсьць хітрыя, а ёсьць і простыя. Разумныя, а таксама і з мякінай у галаве, з ветрам у сэрцы. Пустыя, як плеши без збажыны, як яблыня без яблыкаў. Адным словам: хітрыя, дасціпныя, гаспадарлівыя, няўрымыслівыя, ліслівыя, халодныя, гарачыя, спакойныя, сумныя, любімыя і проста дзяўчата, замужнія і тыя, хто марыць удала выскачыць замуж.*

Хаця як і Самасуй, які падчас папракаў сябе за тое, што спадніцы закрываюць яму абсяг грамадскай дзейнасці, Анцюха, паставіўшы жанчыну ў сваім асабістым жыцці на трэцяе месца (пасля работы і музыкі), не можа пазбегнуць яе чараў (у стане закаханасці ён, як герой Мрыя, пераскокае лужыны, куляеца прац галаву, робіць несамавітыя ўчынкі, наладжвае шлюбныя спаборніцтвы:

*Каханне! Ты ўзвышаеш людзей, прыдаеш моц кволям, слабых робіш дужымі! Бяскрылых лятаць прымушаеш! З прозы жыцця куеш пазію... А што ты зрабіла з Анцюхам – усім вядома Апусціла хлопца Шалуцьку на шэрую зямлю з воблакай захаплення! Бразнула ў разору, дзе парос боб. Паклала на склеп з пажаўцельм падарожнікам. Мала таго. Асіраціла душу яго. Няма там месца вясёлым песням! Завалодала ішчайнай некалі ішаслівы і паголены малады твар. На маладым сэрцы – плесень адчаю. Глянь, якая асірацелая хата ў Шалуцькі. Дом без жонкі – сірата. Самота хаўруснікаў шукае.*

Хаця ў жанчыне ён заўважае не толькі гаспадарскія якасці. Так, Анцюха заўжды адзначае яе вабноты: *Якая сакайная, а плацце блакітнага атласу так аблягае ёй грудзі..., Цела ў Насцечкі – груша бэра слуцкая, мічурынская, у пару васковай спеласці! Постаць – яблыкі скараспелкі, белы наліў! Журавінка мая нецалованая!*

Сюжэт аповесці – гэта, па сутнасці, пошуку ідэала, зямнога ўвасаблення мары, для якой нічога не шкода. Дзеля гэтай велічнай справы Анцюха ідзе на ўсё – арганізоўвае велапрабег да Палтаўшчыны, купляе кнігі, будзе дом, гадуе свіней. Л.Талстой у свой час гаварыў, што існуюць два тыпы дурняў – *покойные и беспокойные*. Можа здацца, што Анцюха належыць да гэтага слыннага племені, быць у складзе якога ў літаратуры – вялікі гонар, бо туды залічваюцца практична ўсе персанажы, што ў той ці іншай ступені адрозніваюцца ад кансерватыўнага натоўпу. Анцюха Шалуцька ніколі асабліва і не задумваўся над гэтай проблемай, хаця, безумоўна, выразна бачыць сваё адрозненне ад навакольных людзей. Ён заўсёды вылучаецца – і сваімі валасамі пад Гойку Міціча, і яркімі, пеўневай афарбоўкі, цяпер бы сказалі, гавайі, сарочкамі, і фотатэхнікай, развшанай, як на манекене, на ягоных адметных гарнітурах. *Дурак – всякий инакомыслиящий*. Толькі ў такім аспектце можна характарызаваць героя В.Дубінкі, а на дробныя факты тыпу прикрывает лысину накладными кудрями, якія адзначыла вялікая Пані,

варта і не звяртаць увагі, бо, як яна сказала, *ни одно великое дело не обошлось без моего участия, ни одно благородное искусство не возникло без моего содействия. Да и что такое вся жизнь человеческая, как не забава Глупости?*

Звычайна аўтары жартайліва-сатырычных твораў адпраўляюць сваіх персанажаў у самыя разнастайныя падарожжы, каб, сутыкнуўшы герояў з самымі рознымі людзьмі з адметнымі харектарамі, матэрыяльным станам у самых выключчных і неверагодных абставінах, сцвердзіць адпаведную тэзу аб марнасці марнасцяў ці, наадварот, аб велічы і значнасці быцця. Кожная з падобных сустрэч зусім не выпадковая, бо ўсе яны, нанізаныя, нібы каралі, на адзіную чырвоную нітку фабулы, ствараюць адпаведнае замкнёнае кола, якое павінны з поспехам ці без яго праіскі герой, каб знайсці адказы на пэўныя пытанні, ці проста яшчэ раз іх завастрыць, звярнуўшы ў чарговы раз увагу чытача. Не выпадкова на самым пачатку падарожжа прыгоды Анцюхі нагадваюць жахліве падарожжа славутага Калабка, што ўцякае з адной пасткі, каб адразу трапіць у іншую, не менш небяспечную і дасканалую. Згадаем сустрэчу з бравым участковым Міцяй Хадоркіным і ягоным антыподам Міхаём Клыпанем з вёскі Капці, што зусім нядайна вярнуўся з далёкіх (тады яшчэ краіна была ого-го) мясцін, куды ездзіў зусім не за туманам і зусім не па сваёй волі. У аблізіні розных светах гадаваліся і жылі згаданыя персанажы, на розных ідэалах сталелі, розным багам служаць цяпер, але іх роля ў падарожжы Анцюхі за сэнсам жыцця амаль аднолькавая, бо пасля і першай, і другой сустрэчы знікаюць не толькі дакументы, але і кропелькі веры ў чалавечую дабрыню. І ўзнікае агульнае ўражанне, што лепш было б абыйсці гэную мясціну і гэтых людзей за тысячу вёрст. Але не мае зла наш герой на тых, хто шкодзіць яму дайсці да мэты. Наадварот, вінаваціць толькі самога сябе і вырашае мяняць тактыку падарожжа і будучых дзеянняў, бо настрой быў сапсаваны дашчэнту, а ўсё кветкавае поле ў ягонай душы было вытаптана.

Вельмі часта на старонках аповесці згадвае сам аўтар слова *казка*, пэўныя асацыяты з гэтым чароўным паняццем узнікаюць і ў чытача, асабліва калі прыгоды Анцюхі пачынаюць нагадваць казачныя пракуды Івана Дурня ці ягоных сяброў з народных прыказак і павучальных апавяданняў, якія хадзілі па свеце розум шукаць. (Падкрэсліваю яшчэ раз, што толькі форма і фабула, бо паэтыка вобраза выразна адметная). Асабліва гэта тычыцца другой часткі аповесці, калі Анцюха, пасля атрымання гарбуза ў братнай Украіне, пачынае асэнсоўваць сэнс жыцця чалавечага. Паставіўшы перад сабой мару здабыць аўтамабіль і не шкадуючы для рэалізацыі ідэі ні сябе, ні здароўя блізкіх, ён паўтарае свой прабег, але ўжо па столінаму гораду Мінску, дзе наведвае сваіх землякоў, што змаглі выбіцца ў людзі і заняць пачэснае месца на сацыяльнай лесвіцы. Ён сустрэнецца з мастаком, вучоным-біёлагам, дырыжорам, газетным асам, уніфармістам у цырку, токарам, энцыклапедыстам у палітоне і без гарнітура. Аднак нічога новага ён не знайшоў у гэтых сустрэчах. Наадварот, яшчэ болей душу рязвярэдзіў і гармідар унёс у свой розум, бо ўбачыў, што і разумныя землякі, шукаючы сваё шчасце, дайшлі да крайнасці (згадаем, напрыклад, загалоўкі раздзелаў, дзе апісваюцца візіты Анцюхі – *Мастацтва належыць народу, гроши – жонцы, Сабакі пайшли ў людзі, Не ўгаворвайце, у горад не з'еду!*)! І ў гэтым мы не выключэнне: *Вы не поверите, какое развлечение, какую потеху, какое удовольствие доставляют ежедневно людишки богам! Трезвые предполуденные часы боги привыкли посвящать выслушиванию людских*

*споров и обетов, но когда, хлебнув нектара, они теряют охоту к предметам важным, то забираются повыше на небо и оттуда глядят вниз. Нет зрелица приятнее! Боже бессмертный, что за представление эта шутовская возня глупцов! А як па-іншаму ацэнъваць Геніка Пшыбуся, уніфарміста, што крадзе мяса ад тыгра, а ўся хата, закуткі, склепчык напханы цыркавым рыштункам, трантамі... Клоунскія боты аж сорак восьмага памеру, мядзведзевыя скураныя трусы, ровар для буйнай малпы, галубіныя клеткі, чаркескія сёдлы, зайчын бубен, сабачыя напыснікі, вяроўкі, паскі, хамуты, свісцёлкі, бляшаныя шаблі; або гарадскую кватэру Рыгора Аплёўкі: усюды, дзе магчыма, на палаўічках сядзелі, драмалі сабакі... А браткі... Колькі ж вас тут?.. Як у майм будане, з парасятыкамі... А пах які... Псінай... не прадыхнуць... Бр-р! Не пратрымаюся... Тут жа праз гадзіну апруцянееш, капыты адкінеш!*

Аднак Анцюха Шалуцька ні ў якім разе не можа быць залічаны ў шарэнгу апошніх. Гэта таленавітая натура, якая любіць жыццё ва ўсіх яго праявах (*калі шчыра, без прыгод жыццё нашае нецікавае*); у Анцюхі спаў талент – педагогічны, выхаваўчы... Да свайго, прыроднага падбавіў з куфэрка сусветнага. Гэта праявіцца крыху пазней. А пакуль Анцюха Шакуцька раскрыў на ўсе 100 свой магутны дар прадпрымальніка, камерсанта. Не выпадкова ён засяліў качкамі Брындалёўскае возера, адгадваў 13 велізарных парсюкоў, збудаў шыкоўны дом, які абставіў імпартным унітазам і гарнітурамі, шафамі з самымі моднымі кнігамі. З не беларускай настойлівасцю набліжае светлую мару жыцця. І дарэмна сусед, Сева Барапнік, здзекваецца з хлопца і папракае: *На што сілы марнуеш? Такі палац зляпіў! Набываеш нешта... мяшкі... скрыні... Валачэш, цягнеш... Хвароба ўсё бяры! Дзівіся на мяне: голы, босы... штодня вясёлы! Дзень прарабаўтайся, і добра, дзякую богу!* Аб роўнасці ў беднасці прарапедве і дзед Цімох Фасолька з вёскі Лашукі, які павінен, як узор народнай мудрасці, асадзіць сабковічавы памкненні Анцюхі. Бо ўся правільная беларуская літаратура толькі пра гэта і гаварыла, асуджаючы кожнага, хто імкнуўся выбіцца з гэтага праклятага кола. Падчас нават здаецца, што беларусу мала дадзена глупства: *Поистине, два великих препятствия стоят на пути правильного понимания вещей: стыд, наполняющий душу, словно туман, и страх, который перед лицом опасности удерживает от смелых решений. Но Глупость с удивительной легкостью гонит прочь и стыд и страх. Однако лишь немногие смертные понимают, сколько выгодно и удобно никогда не стыдиться и ни перед чем не робеть.* І таму дарэмна смяюцца над Анцюхам, што і апрануты ён у стылі папугая, што спіць у бібліятэцы, аблажыўшыся тоўстымі тамамі, што зрэдзь падманваюць яго сталічныя махляры і аферысты, ягоны прыроджаны разум намнога багацейшы за мудрасці ўяўных філосафаў – ведь природа никогда не заблуждаєсь, разве только мы сами попытаемся перешагнуть за положенные человеческой доле границы. *Ненавистна природе всякая подделка, и всегда лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством.* Вось чаму доля Анцюхі выглядае намнога лепей за лёс і Самсона Самасуя, і Зміцера Апанасавіча. *Нет никакого несчастья в том, чтобы во всех отношениях быть подобным другим существам. Существам своей породы, иначе придётся жалеть человека потому, что он не может летать вместе с птицами, не ходит на четвереньках вместе со скотами и не носит на лбу рогов наподобие быка.* Воистину тогда пришло бы назвать несчастливцем и прекраснейшего

коня – потому что он не знает грамматики и не ест пирожных, и быка – потому что он не пригоден для забав палестры.

Як ні дзіўна, але згаданыя беларускія пісьменнікі практычна не звяртаюцца да вельмі выйграшнага, як здаецца на першы погляд, моманту ўвасаблення п'яніцы ва ўсіх ягоных іпастасях і функцыях, што павінна было бы садзейнічаць стварэнню парадайна-жартайлівай сітуацыі. Самсон Самасуй амаль не звяртае ўвагу на *akua vitaे*, Зміцер Апанасавіч таксама амаль не ўздымае чаркі (рыбак у рэстаране літоўскай сталіцы ён карміў хутчэй ад дабраты душэўнай); Анцюха, нягледзячы на славаслоўе канъяку і самагонцы, што развязваюць любыя языкі і адчыняюць усе дзвёры, толькі на вяселлі ў Парычах дазволіў сабе расслабіцца і, распранаючыся ў пуні, павесіў дарагі фотаапарат на каравіны рогі. *Много похвал воздают Вакху, но особенно хвалят его за то, что он снимает с души всякие заботы, – впрочем, лишь на самое малое время: как проснешься с похмелья, тотчас словно на четверке подкатывают к тебе тяжёлые думы.* (У наш час п'яніца стаўся ўлюблённым персанажам літаратуры падобнага плана, пра што гаворка пойдзе ніжэй).

Анцюха Шалуцька болей падобен да Кандзіда і Сімпліцыя, чым ягоныя папярэднікі, бо знаходзіць сваё шчасце на зямлі – *Не смейтесь з Анцюхі!* Ён зрабіў трыв карысныя рэчы на зямлі роднай. *Пасадзіў дрэва, выхаваў траіх дзяцей, пабудаваў дом.*

Усё вяртаецца на кругі свая, усё паўтараецца. Калі ж быў шчаслівы Анцюха: у час незвычайных цікавых падарожжаў, ці калі прыціхла, прыцьмела кроў і стаўся ён сядзець у хаце. Гэную дылему вырашалі ў свой час героі Кандзіда Вальтэра: *Хотела бы я знать, что лучше: быть похищенной и сто раз изнасилованной неграми-пиратами, лишиться половины зада, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным во время аутодафе, быть разрезанным, гrestи на галерах – словом, испытать те несчастья, через которые все мы прошли, или прозябать здесь, ничего не делая?*

А на пытанне Дзеля чаго створана такая дзіўная жывёліна, як чалавек?, турак-філосаф не толькі сцвердзіў, што чоловек родится, чтобы жить в судорогах беспокойства или летаргии скуки, але адказаў пытаннем на пытанне, бо няма ніякага значэння, пануе на зямлі зло ці дабро: калі султан пасылае караблі ў Егіпет, яго не хвалюе доля пацукоў. Супастаўленне палацавых інтрэй ля трона султана (галава, напоўненая саломай, задушаныя візіры і муфцій, пасаджаныя на кол сябры) са старым, які ціхенька сядзіць пад апельсінавым дрэвам і не ведае нічога, што робіцца ў Канстанцінопалі, дазваляе прыйсці да вываду, што *работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду.*

Вось чаму селянін-трагладыт з рамана А.Мрыя, гаспадарка якога ляжыць у глухім лесе, з чатырох бакоў абкружана непраходным балотам, і ўяўляе сабой тыповае ўмацаванне – гарадзішча старога часу, з высокім драўляным астракольным загародам, а сям'я не ведае сярнічак, шкла, мыла, газы, жалеза, не ходзіць ані ў царкву, ні на сходы, ні нават на кірмаш, і ведаюць не болей тысячи слоў, уяўляецца больш разумным і інтэлігентным, чым адукаваны Самсон Самасуй, што дабіваецца закупу на сродкі самаабкладання наступных прылад, неабходных для разгортаўння сваёй культпрацы ў раёне і пропаганды навукі ў масах:

*Існаванне трагладыцкай гаспадаркі і гэты цікавы быт вельмі штурханулі ўперад нашу думку. Я дабіўся ад РВК выпісаць на сродкі самаабкладання наступныя прылады, неабходныя для разгортаўння нашай*

культпрацы ў раёне і пропаганды науки ў масах: 1) шкалу вачэй, каб наукова сістэматаўзаваць і падзяліць на класы насяленне раёна паводле колеру вачэй; 2) шкалу валосся – аналагічна першай мэты; 3) ручныя сіламеры для падрабязнага падлічэння, колькі конскіх сіл ёсць у раёне; 4) слінавую прыладу для вывучэння складаных рэфлексаў; 5) поўны набор мерак вагі і дайжыні для высвя酌ення будовы цела, твару і варыяцыйнай крывой індэксу чэрата ў шапялётускага насялення.

Усё гэта абяцала вялікія поспехі ў нашай працы.

Менавіта таму вялікая Пані згадвае: *По моей милости жалчайшая из тварей наслаждается таким блаженством, что не захочет поменяться своей участью даже с персидским царем. Вось чаму Анцюх Шалуцька яшчэ раз усклікае разам з Кандзідам – Будзем садзіць свой сад. Но ён будзе усё ж такі болей шчаслівым, чымся стваральнік ягона гапярэдніка Самсона Самасуя, былы беларускі пісьменнік-гумарыст Шашалевіч Андрэй Антонавіч (псеўданім Мрый), ашаломлены агульным ахайваннем свайго рамана (паводле ягоных уласных слоў са славутага ліста да Друга працоўных Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна), і знішчаны ў гады ліхалецця. Ежели поглядеть на наш мир с высоты небес, скольких бед исполнена жизнь человеческая..., сколько зла причиняет человек человеку! Бедность, тюрьма, позор, бесчестие, пытки, мятежи, интриги, злословие, тяжбы, обманы... Какими грехами навлекли на себя люди все эти бедствия или какой гневный бог осудил их рождаться для горя и скорбей. Эразм спрабуе ў нечым яшчэ апраўдаць беднага чалавека, якому не дадзена быць заўсёды і ўсюды шчаслівым. Дык можа тады патрэбна зусім падпрадкавацца Пані: Если бы смертные удалялись от всякого общения с мудростью и проводили всю жизнь свою в моем обществе, не было бы на свете ни одного старца, но все бы наслаждались вечной юностью. Взгляните на этих тощих угрюмцев, которые предаются либо изучению философии, либо иным трудным и скучным занятиям. Не успев стать юношами, они уже состарились. Заботы и непрерывные упорные размышления опустошили их души, иссушали жизненные соки. А мы дурачки, напротив в того, – гладенькие, беленькие, с холеною шкуркой, настоящие свинки, никогда не испытают они тягот старости, ежели только не заразятся ею, общаясь с умниками. Або схавацца разам з усімі На караблі дурняў, бо О смъхы! сказать я: глупость! А о весельы, что оно дылаеть? (Екклесиасть).*

На славуты карабель зможа трапіць мала хто з герояў беларускай літаратуры, настолькі ж яны ўсе правільныя і харошыя. А тым, адмоўным, не стае гэтай адмоўнасці, чарнаты, бо не верыцца ў іх паганасць, не цягнуць яны не толькі на зладзея, але і на злодзея. Відаць вельмі добра нацыянальны менталітэт засвоіў, што сердце мудrosti в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Так, В.Дубінка паспрабаваў, і не без поспеху, выкарыстаць ранейшыя знаходкі ў наступных аповесцях, аднак ужо не дасягнуў узроўню першага, дэбютнага твора.

Дзве кнігі ў беларускай літаратуре нагадваюць славуты *Карабель дурняў* С.Бранта. Гэта *Сказ пра Лысую гару* і кніга В.Дубінкі *Сіндыкат Мані Дулі*, у якой новазбудаваны дом нагадвае той самы карабель, а ягоныя кватэры – каюты, дзе жывуць тыя людзі, што служаць тым жа самым ідалам – Бахусу, Венеры, Мамоне. І шмат чаго агульнага і для вучоных, і для пісьменнікаў, марнатраўцаў і п'яніцаў як эпохі сярэдневечча, так і канца XX стагоддзя: *Сплошь да рядом двое помешанных смеются друг над другом к обоюдному*

удовольствию. Нередко даже увидите, как тот, чье безумие сильнее, смеется куда громче того, в ком еще сохранился остаток здравомыслия.

Карабель дурняй з'явіўся ў 1494 годзе, у эпоху выключных пераменаў, калі Германія ўваходзіла ў новую эпоху развіцця, а традыцыі сярэдневечча разбураўся назаўсёды. Менавіта таму традыцыйная літаратура не адпавядала патрабаванням часу, яна вымушана была, каб застацца патрэбнай і цікавай, пакінуць салоны, перастаць быць інттымнай, выйсці на плошчу і прыняць удзел у святочным карнавале жыцця, а потым даць ацэнку ўсюму існуючаму на свеце.

С.Брант, які цудоўна ведаў латынъ і класічную літаратуру, адмаўляеца следаваць у фарватары класічнай традыцыі. Менавіта таму піша свой твор на роднай нямецкай мове, напаўняючы яго вобразна-выяўленчай сістэмай нацыянальных традыцый смехавой культуры. Аднак у галоўным ён працягвае класічныя антычныя і больш познія еўрапейскія традыцыі. Вось чаму ўсё звыродлівае, пачварнае ў жыцці ён успрымае ў першую чаргу не як грэх (як вышэйзгаданы Эразм у тэалагічных трактатах), а як праявы класічной чалавечай дурасці. С.Брант быў прафесарам класічнага і рымскага права, але ў паэзіі ён становіцца суддзёй, бо заве на суд разуму, клёку ўсе праявы дурасці чалавечай і спрабуе разабрацца ў яе генезісе і эвалюцыі, ставячы перад сабою і грамадскасцю адзінае пытанне – ці можа свято разагнаць гэную цемру глупства і самазадавлення, або гэтыя рысы ўласцівы чалавецтву генетычна і назаўсёды? Вось чаму ён стварае паноптыкум усіх вядомых яму відаў дурасці, а каб пазбавіць свет ад дурняй, збірае ўсіх на адзін карабель і адпраўляе ў крайні Дурасці – Дурландыю. Ягоны твор губляе ўласцівасці кнігі ў класічным успрыняцці гэтага слова, а становіцца люстэркам (зерцалом), якое падносіць аўтар да людства з надзеяй, што яно глянецца за амальгаму, убачыць сябе, пазнае і, нібы Плюшкін у падобным эксперыменте Гогаля, жахнецца, заплача, задумаецца, і пераробіць сваё жыццё ў поўнай адпаведнасці з ідэаламі гуманізму. Менавіта тады над зямлёр успыхне свято разуму, а людзі паплынуць у гавань Мудрасці. *O sancta simplicitas*. Не засіяла Афіна-Паллада над Еўропай, а ўльятэка кніг пра дурняй (*Narrenliteratur*) вырасла непазнавальна, бо папаўняць яе ўзяліся шчодра ўжо не толькі нямецкія літаратары сярэдневечча.

Сведчанне таму – з'яўленне амаль праз пяцьсот гадоў ананімнай на першых парах паэмы *Сказ пра Лысую гару*. Яна з'явілася ў 70-я гады XX стагоддзя; карыстаючыся велізарнай папулярнасцю, распаўсюджвалася ў рукапісных спісках, некаторыя дурні нагаварылі яе тэкст на магнітафон, з-за чаго потым мелі непрыемнасці. Затым было два ананімныя выданні ў бібліятэцы часопіса *Вожык* велізарнымі тыражамі (1988 год – 30 000 экземпляраў; 1991 – 100 000 экземпляраў). У 2003 годзе выйшла паэма з указаннем аўтара – Ніл Гілевіч і, як падкрэслена ў анатацыі, у апошній аўтарскай рэдакцыі з ілюстрацыямі чарнавых накідаў, варыянтаў розных гадоў. Тыражом – *o tempora, o mores* – 500 (!) асобнікаў.

У свой час тады невядомы аўтар пісаў, што атрыбуюць гэтага твора не будзе раскрыта ніколі:

А хто пісаў паэму гэту,  
І дзе тварыў ён, і калі –  
Навечна канула ў Лету –  
І толькі бурбалкі пайшли!

Адкрыцца гэтага не зрообіць –  
Хоць зад натрэ да мазалёў –  
Ні крот Сцяпан Александровіч,  
Ні кротус Генус Кісялёў.

Аднак змены ў грамадстве адбыліся так імкліва і нечакана, што надайшоў час аўтару змяніць свой погляд на публікацыю папулярнага твора і паспяшацца з гэтым, не баючыся ўжо рэпрэсій ні з боку адміністрацыі, ні ад *пакрыўджаных* калегаў. Ды і не гэта трывожыць паэта; зусім іншае хвалюе душу і сэрца, бо проблемы, узнітая трывіцаць гадоў таму, да гэтага часу актуальныя, і амаль нічога не змянілася. А калі і змянілася, то толькі ў горшы бок, чаму сведчаннем і гісторыя *Карабля дурняў*. Не выпадкова С.Брант пісаў у роздуме *Прабачэнне паэта*, што ён ствараў свой твор не дзеля грошаў ці вядомасці: *Однако лишь во имя божье, Да и на благо миру тоже Предпринял я свои труды, А не для славы или мзды...* Ён гатовы пакутаваць за сваю справу – *Я знаю, за мои писанья Не избежать мне наказанья*, але гатовы змірыцца з любым пакараннем, абы толькі напісаное прынесла карысць людзям: *Ради пользы и благополучия, для увещевания и поощрения мудрости, здравомыслия и добрых нравов, а также ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого – с исключительным тщанием, серьезностью и рачительностью составлено в Базеле Себастианом Брантом, докторам обоих прав.*

І нямецкі, і беларускі аўтары адчуваюць, як на іх востраць зубы ворагі, аднак, ведаючы, што самі нарабілі шмат глупства ў жыцці і творчасці, згадваюць выслоўе – *Врач, исцеляйся сам*, і хаця дурацкі каўпак і на іх пазвоńвае званочкамі, яны ўжо зведалі смак свабоды і незалежнасці, а таму клічуць за сабой астатніх, бо ўсім адкрыта *стезя добра*. А таму читай *собранье этих притч, кто может пользу их постичь*. Або ў беларускім варыянце – *ад гэтых праўды не чакайце! Таму я вам і гавару: Чытайце, з разумам чытаце Мой “Сказ пра Лысую гару”!*

Перад намі ўзоры дыдактычнай літаратуры, якія закліканы ў чарговы раз выправіць чалавецтва. Абодва аўтары – Настаўнікі ў вышэйшым разуменні слова, якія ведаюць вартасць і значэнне сваёй працы, а таму пратэстуюць супраць усялякага кшталту шарлатанаў, што хочуць прымазацца да славы паэтаў. Невыпадкова книга выбраных сатыраў С.Бранта пачынаеца з *Протеста*:

Когда с таким трудом, упорно  
Корабль я этот стихотворный  
Своими создавал руками,  
Его наполнив дураками,  
То не имел, конечно, цели  
Их всех купать в морской купели:  
Скреб каждый собственное тело.  
А впрочем, тут другое дело:  
Мне в книгу некие болваны  
(Они изрядно были пьяны)  
Подсыпали своих стишек.  
Но среди прочих дураков  
Они, того не сознавая,

Под жарким солнцем изнывая,  
На корабле уже и сами  
Валялись все под парусами:  
Я им заранее, на суше,  
Ослиные наставил уши!  
Стихи могли быть лучше тут,  
Когда б не пострадал мой труд  
От строк чужих. Да не парославил  
Себя отнюдь, кто мне их вставил,  
Мои повыстриг, не спросив  
И смысл местами исказив.  
Когда стихи сдаешь в печать,  
Приходится их сокращать,  
И ужимаются бедняги  
В зависимости от бумаги.  
Особенно мне неприятно,  
Обиднее тысяче разно,  
Что, так трудясь и так горя,  
Я столько сил потратил зря  
(Хотя вины моей тут нет),  
Чтоб эта книга вышла в свет  
С приписанной мне дребеденью,  
Что на меня ложится тенью...

Ну, с богом! В путь пускайся, судно!  
Рожать глупцов довольно трудно –  
Особый нужен здесь талант!  
А я – дурак Себастиан Брант.

А ў Сказе пра Лысую гару змешчаны дадатак *Папярэджанне падробішчыкам:*

Прабеглі дні, мінулі тыдні,  
Няўгледна месяцы імчаць,  
А нашы крытыкі, як злыдні,  
Пра мой праўдзівы сказ маўчаць.

Вунь непісьменнага Аверку  
Дык неразумнай пахвалой  
Ужо засыпалі даверху –  
Ужо схаваўся з галавой.

А што чакаць ад марнатаўцаў?  
Не знайдзеш праўды ні на гроў –  
Ні ў тым, што пэцкае Кудраўцаў,  
Ні ў тым, што квэцкае Ярош.

Зацішша, сумнае зацішша!  
Пісакаў – пэўна, сотні трыв.  
Але ці шмат з іх час запіша  
Хоць кандыдатамі ў майстры?

О. Музя, Музя! Клёцкі ціскаць –  
Хіба на гэта трэба дар?  
Дакуль жа будзеш ты нам тыцкаць  
Пяцікапеечны тавар?

Тварыць маштабна, моцна, ярка  
Табе ўжо сілы не стае.  
Ты – як базарная гандлярка,  
Што ўкроп пучкамі прадае.

Я – паўтарацца не аматар,  
Але і змоўчаць не магу:  
Фальсіфікатар-плагітар  
Рашыў падставіць мне нагу.

Нядайна стала мне вядома,  
Што нейкі пэцкаль-абармот  
(Янкоўскі скажа: “Пустадомак!”)  
Пусціў свае падробкі ў ход.

Нікчэмнай зайдрасцю натхнёны,  
Пад стыль падладзіўшыся мой,  
Ён бэсціць добрыя імёны  
Бездапаможнаю хлуснёй.

Катэгарычна пратэстую!  
Пакуль жыву на свеце сам –  
Я праўду чыстую, святую  
На глум паскуднікам не дам!

Няўжо ён думае, зламыснік,  
Што ў зман грамадскасць увядзе?  
Ды трыста раз ён дробна дрысне,  
А гэткай рэчы не складзе!..

Го, колькі ёсць іх, тарбахватаў,  
Таўстых кішкой, пустых душой, --  
Уласнай славы малавата,  
Дык смоллю ліпнуць да чужой.

Зразумела, аўтары далёкія ад таго, каб лічыць сябе ісцінай у апошняй інстанцыі: *не тицись бытъ мудрым, знай одно: признавший сам себя глупцом, считаться вправе мудрецом, А кто твердит, что он мудрец, тот именно и есть глупец.* Кампазіцыйна, структуральна, рытмічна *Сказ пра Лысую гару* нагадвае *Карабель дурняй*.

Наш век наогул вельмі тлумны.  
Мы з гэтым звыкліся даўно:  
Футбол і бокс, і джаз бяздумны,  
І п'янкі з сэксам заадно.

С.Брант, скардзячыся на тое, што душеспасительные книгі не дапамагаюць знішчаць зло ў чалавеку і цяпер яны нікога нічому не вучаць, заяўляе:

...В ночь и тьму  
Мир погружен, отвергнут Богом, –  
Кишат глупцы по всем дорогам,  
Жить дураками им не стыдно,  
Но узнанными быть обидно.

Ніл Гілевіч не называе сваіх герояў дурнямі. Але апісанне вялікага руху пісьменнікаў, якія кінуліся ў той дом, дзе некалі быў знішчаны гаўляйтар Кубэ, на дзяльбу зямельных участкаў пад сады-агароды, вельмі блізкі да ўступу нямецкага паэта, які вырашае падобную кампазіцыйную задачу:

«Что делать?» – думал я. И вот  
Решил создать дурацкий флот:  
Галеры, шхуны, галиоты,  
Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  
А так как нет таких флотилий,  
Всех дураков чтоб захватили,  
Собрал я также экипажи,  
Фургоны, дороги, сани даже.  
Глупцам нет счета в наши дни:  
Как мухи, суетясь, они  
На корабли спешат, летят –  
Быть первыми и здесь хотят.

Свой уласны карабель прапаноўвае будучым ахвярам беларускі аўтар:

Пасля, як заклік да атакі,  
Як звон магутны вечавы,  
Пранёсся кліч: “На сход, пісакі!”  
На сход, пісакі, хто жывы!  
“Дык значыць праўда, братцы? Дзеляць?”  
І вось, штурхаючы народ,  
Пабеглі аўтары і чэлядь  
У дом пісьменнікаў на сход.

Ляцелі жонкі, дочки, цешчы,  
Дзядзькі і дзядзіны, швагры,  
І хто з бальніцы мог уцекчы –  
Джгаў – не дагналі дактары.

Усім здавалася: что першы  
Падыме голас на дзяльбе –  
Той і адхопіць кус найлепшы  
І тым узвысіць ён сябе.

Яшчэ ж глыбока ў сэрцы кожны  
Хаваў надзею ўсіх надзей,  
Што абразаць пачнуць заможных –  
І ўдасца з іх урваць надзел.

Такім чынам знайдзена тое зерцало дураков, якое будзе паднесена кожнаму да аблічча, каб ён заўважыў сярод прочих рож себя и даже с кем он схож. И няхай С.Брант цытуе Тэрэнцыя – *За правду – ненависть нам плати, аўтары, не баючыся, што іх будуць біць, як шалудзівага сабаку, абліваць памыямі, зробяць сваю справу.* И пісьменнік XV стагоддзя, і літаратар XX паказваюць, што, на жаль, за 500 гадоў людзі практична не змяніліся:

Царят на свете три особы,  
Зовут их: Зависть, Ревность, Злоба.  
Нет им погибели до гроба!

Як у ва ўсе часы і эпохі людзі забываюць пра сваё велічнае прызначэнне, а таму згодны плыць у любую Дурландыю, пакінуўшы свой Дураштадт, у краіну абібокаў Шлараференланд. И не баяцца таго ж самага Паліфема, цыклопа, якога некалі асляпіў Адысей, бо першы, калі заўважыць дурняў, адразу пачынае бачыць. Паэты эпохі Рэнесанса і ХХ стагоддзя высмеіваюць усе асноўныя чалавечыя заганы, але асабліва горкімі атрымліваюцца радкі ў беларускага аўтара. Бо, як звыклі людзі за ўсю эпоху цывілізацый, пісьменнікі – гэта настаўнікі жыцця, соль зямлі, аднак яны падвержаны звычайнім чалавечым хваробам зусім не ў меншай ступені. Таму нізвядзенне герояў з Парнаса на звычайнія соткі, што знамяняе сабой выключнайшую парадыйнасць (згадаем, як апускалі вергіліеўскіх багоў у розных эпохах і традыцыях) і спробу яшчэ раз ужо не засмяяцца шчыра і раскаціста, а ўсміхнуцца праз слёзы. Бо пісьменнікі, якія гатовы хутчэй адцурацца ад роднай мовы, чым надзелаў, іншых эмоцый і не выклікаюць.

С.Брант, цудоўна ведаючы латынью, на якой пісала мастацкія творы ўся цывілізаваная Еўропа, свядома абірае мовай свайго асноўнага твора родную нямецкую. Для Ніла Гілевіча галоўнай застаецца проблема захавання мовы роднай у найскладанейшых варунках.

На жаль, заганы, пра якія згадвалі Эразм і С.Брант, чалавецтва яшчэ не страціла. А таму іх узнаўленне будзе доўжыцца.

Можна яшчэ згадаць некаторыя спробы. Так, Д.Падбярэзскі памайстэрску распявёў пра *НЛА з Пуцькава*. Бо чым жа яшчэ можна растлумачыць дзівосы, што творацца ў гэней вёсачцы (1 красавіка 2005 года, у Дзень Дурняў, ён надрукаваў у *ЛіМе рыбацкае апавяданне Кіно ў Пуцькаве*, а праз пэўны час апавяданне *Танк з Пуцькава* (Дзеяслой, №10, 2004), што з'яўляецца адметным працягам адпаведных гісторый). Так, гэны населены пункт выключны на тэрыторыі Беларусі, што па-майстэрску доказана і памастацку пераканаўча, з добрым густам узнаўляе аўтар. Д.Падбярэзскі свае апавяданне пачынае імкліва, рагучы і энергічна, з выразна прыхаванай, а падчас і адкрытай усмешкай вопытнага дзеда Манюкі, які ў дадзеных выпадках носіць імя Нырка. Гэта і згадкі пра шаноўную прафесуру, якая, нягледзячы на свой навуковы ўзровень, не зможа даць адказ на феномен з'яў, і развагі пра падарожжы па кватэры, дзе з усіх мажлівых прыгод у реальнасці толькі адна – на ката наступіць, і развагі пра каменных баб з вострава Пасхі, якія *нема так глядзяць, нібы пайшла якая з хаты, а прас забылася выключыць. I плаваць не ўмее.*

Гэта і апісанне самога таямнічага возера, дзе і адбываюцца самыя незвычайнія гісторыі:

*Але Цмокай Вір па-ранейшаму быў тым месцам, якім неадукаваныя бабулы палохалі сваіх унукаў. Было, праўда, чым палохаць, было. Здавён людзі*

казалі, што ў той дзірцы пасярэдзіне жыве нібыта пачвара, род і від не вызначаныя, завуць прости – Цмок. Капаніца яго кліча Нэсі і даводзіць усім, што гэтая дзірка не простая. Тунель! І вядзе ён з Пуцькава прости ў Шатландыю, у возера Лох-Нэс, дзе таксама працуюць экспедыцыі, пераводзяць кіламетры кінастужкі. Яшчэ Капаніца сказаў, што тая Нэсі ў Цмокай Вір наяджае як на дачу – адпачыць, свежым паветрам падыхаць, ягады пазбіраць...І грыбы не растуць, апрача паганых. Усё на Цмока і валілі спакон веку, нават неураджаі. Толькі калі кампанія была, возера афіцыйна перайменавалі разам з вёскай Срананцы, якая стала называцца Вясення. А возера, каб прымхам удар паміж вачэй нанесці, ахрысцілі Безыменнае.

Гэнае возера нейкім адметным чынам упłyвае на жыццё мясцовага люду, бо ўсё тут незвычайнае. То свіст нейкіх пачуецца, то галасы незразумелыя, то ў спякотны дзень туман вісіць над возерам. І грыбы не растуць, апроч паганых. Усё на цмока валілі, нават неураджаі. У самім жа возеры жылі не толькі цмокі ды змораныя лёсам і нітратам печкуры, але і самы, здымак аднаго з іх нават паменшаны роўна ў сто разоў, не змяшчаўся на дзвюх газетных палосах. Стварэнню адпаведнай сітуацыі садзейнічаюць звесткі пра яршоў, што павырастайшы, сталі такімі страшыдламі, што на кароў, бывае, кідаюцца, калі тыя, заціснуўшы насы, ваду сёрбаюць. Не адстаюць ад водных абывацеляў і прастаўнікі зямной фауны. Так, таксі (сабачка такса Жук) умее гаварыць у пэўных выпадках не толькі са сваім сябрамі (*Жук пабег наперадзе, збіраючы вакол сябе натоўп сабак, якія слухалі яго, раскрыўшы раты*), але і падаваць адпаведныя рэплікі ў дыялогах цывілізацый; птушаняты варон, што ласаваліся мясам мясцовай акулы, выраслі здаровымі і пузатымі, сталі драпежнікамі і пачалі паляваць на мясцовых катоў; свінчуга вывучылі даваць за рыбай нырца ў возера; мухі дохнуць, бо разумеюць нікчэмнасць свайго існавання. Таму, відаць, шкада, што такое шчодрае, іскрыстае выкарыстанне традыцый смехавой культуры патрэбна толькі дзеля того, каб яшчэ раз пацвеліцца з чарговай баhusавай сітуацыі. Аб чарговых прыгодах жрацоў апошняга ў братнай Фінляндый распавёў У.Някляеў у апавяданні *Няхай жыве 1 Мая!*, дзе нашыя звычай адцяняюцца выразным фонам аква віты.

Пяць прыгодаў Валентага, савецкага студэнта, узnavіlі П.Васючэнка і А.Вырвіч у кнізе *Прыгоды аднаго губашлёпа* (1999). І хаця ў прадмове сказана, што гэтыя аповеды смешныя і жудасныя адначасова, гісторыя аб tym, як салдат замест цукру насыпаў у чай солі, ці здаваў гіспарт з дапамогай нескладанай мнематэхнікі, ці іграў у спортлато, цікавая і адметная.

Сваю спробу стварыць *плутовскую* аповесць ажыццяў Язэп Палубятка (*Прыгоды Мармулка*, Крыніца, № 64-65 за 2001 год), дзе паказаў, як Пецька Матынёнак, не меўшы ніякага жадання ехаць пасля філфака сталічнага універсітэта на бацькаўшчыну, дзе, як ён цвёрда ведаў, будзе сеяць не толькі разумнае, добрае, вечнае, але і саджаць бульбу, красці калгасныя буракі, гадаваць свіней, курэй, даіць карову. Замест гэтай ружовой перспектывы ён праходзіць урокі жабрацтва. Лёс яму, як гэта водзіцца ў творах падобнага тыпу, падкідае нечуваную ўдачу ў выглядзе кейса з далярамі, якімі ён, у адрозненне ад сваіх папярэднікаў (згадаем хоць Хціўца з кветкай папараці ў Ф.Багушэвіча), здолеў распарадзіцца належным чынам і, як усе дурні ў фінале казак, шчасліва ажаніцца.

Язэп Палубятка паказаў сябе здольным ствараць адпаведныя камічныя сітуацыі, бо добра адчувае спецыфіку гэтай эстэтычнай катэгорыі. Таму і

ягоны герой цалкам адпавядзе асноўным патрабаванням. Ён маленькі, шчуплы – меншаму ростам чалавеку заўсёды выпадае больш працы і менш узех. Ёсьць нейкая доля праўды ў мудрых словах, што апошняму па расяці цыцка пад хвастам, -- як і ўсе Іванушкі, наўны, недалёкі, дурнаваценкі. Хаця і завуць яго нібыта Пецем, Пятром, але так да яго звязрталіся толькі тады, калі патрэбна было вызваляць пакой для гульбішчаў сяброў. А так ён для ўсіх Мармулак з-за сваёй драбнаты, фізічнай і духоўнай. Менавіта з-за того, што ён вымушаны па дабраце сваёй часта нават начаваць у чытальнай зале, бо гульбішча зацягвалася, ён атрымаў чырвоны дыплом. (Нешта новае для казачнага героя, які звычайна ніколі і нічому не вучыўся.) Яму не хочацца сеяць добрае, разумнае, вечнае за пяцьдзесят баксаў у месяц (цэны пачатку III тысячагоддзя), таму лепш марыць пра ўсё недасягальнае і ўзвышанае. Але паколькі Мармулак, як і ўсе мы, з дня свайго заганнага зачацця быў выхаванцам савецкай сістэмы, то добра разумеў – каб здзейснілася мара, самая простая або самая авантурная, трэба мець гроши. И чым больш, тым лепш. Таму ён, як і міліцыянеры, можа заявіць, што танна не прадаецца. Тым болей, ён меў востры разум, а таму мог дадумацца да рознага глупства. Горай было тое, што ён беспадстаўна лічыў ды быў упэўнены: мары яго хутка павінны збывацца.

У цэлым Язэп Палубяцка імкнуўся спалучыць народныя смехавыя традыцыі (сцэна суда амаль пераклікаецца са славутымі юрыдычнымі прыгодамі Несцеркі, ёсьць тут і вадэвільныя фрагменты, якія прайяўляюцца не толькі ў фінале) з класічнымі, што ў цэлым аўтару ўдалося.

Ну, а калі загаварылі пра казку і народ, то варта згадаць аповесць *про калінак ды каласкоў*, якія гаруюць і жартуюць, “Аўцюкоўцы” У.Ліскага, які сцвярджае адну праўду: *каб не смяяліся, не цешыліся, то даўно б павесіліся*. Відаць, гэты смех праз слёзы яшчэ і трymae на зямлі.

## II. З ПРАДОННЯ ГУКАЮ ЦЯБЕ...

*Начало мудрости – страхъ Господень; только глупцы презираю т мудрость и наставление (Притчи Соломона) (1:7)*

Страх Божы, як і яго прыватнае ўвасабленне – Страх Смерці – не толькі кардынальна мяняе лёс чалавека, але і з'яўляеца выключным чыннікам літаратурнага працэсу. Найболыш яскравы і вядомы прыклад – з'яўленне Исповеди Л.Талстога, якая нарадзілася пасля арзамасскага ужаса. Вось як згадвае сам аўтар у лісце да жонкі: *Было уже два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, а ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай Бог испытывать.*

Абязаныя падрабязнасці ўжо па-мастацку ўвасоблены ў белетрыстыцы (апавяданне Записки сумасшедшего): *Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно... Заснуть, я чувствовал не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? Отчего, куда я убегаю?.. “Да что это за глупость, сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь”. – “Меня”, неслышно отвечал голос Смерти – “Я тут”.*

Пасля гэтага здарэння Л.Толстой стаўся выразна іншым чалавекам, ён змяніўся нават знешне: пасівеў, паслабеў, пацішэў, пасамотнеў. З гэтага часу ён стаў узнаўляць сваё мінулае жыццё, каб асудзіць яго і выклікаць нават агіду. Развагі аб сэнсе быцця прыводзяць да дылемы – *Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежно предстоящей мне смертью. Ці не таму з гэтага часу і перастаў хадзіць на паляванне з ружжом, каб не падацца спакусе (успомнім, што Э.Хэмінгуэй не ўпусціў мажлівасці), а ў літаратуры з'явіўся якасна новы пісьменнік – шчыры і бескампрамісны перш за ўсё ў адносінах да сябе. Хаця ў цэлым ён асудзіў книгу Т.Масарыка пра самазабойствы (Молодая, незрелая и слишком ученая. – аўтару было только сорак гадоў.), лічыў, што асноўная прычына суіцыдаў – адсутнасць рэлігійнасці.*

Знамянальна, што падобная эвалюцыя тлумачыцца не толькі пачаткам старасці Льва Мікалаевіча. Многія лічылі, што вялікі рускі пісьменнік “спараліжалі своеасаблівай містычнай маніяй”, але некаторыя сучаснікі бачылі вытокі эвалюцыі ўжо ў *Детстве і Отрочестве*, а псіхалогія Анны Карениной ясна паказвала кірунак далейшага развіцця ягонага светапогляду. У 1881 годзе ён вяртаецца да штодзённага запісу асноўных падзеяў свайго жыцця, які рабіў з маладосці, а потым пакінуў. Над сваімі дзённікамі ён будзе працаваць да сваёй смерці ў 1910 годзе. Апошні запіс будзе зроблены 3 лістапада, за тры з паловай дні да скону. Вяртаючыся да адной з самых улюблёных форм творчасці, ён не аднойчы падкрэслівае, што падобны зварот абумоўлены адчуваннем блізкай смерці, якую ён чакаў амаль трыццаць гадоў. І гэта не бравада ці жаданне вялікага пісьменніка прыцягнуць увагу да сваёй асобы. Сваёй верай у прадвызначанасць долі ён узрушваў не толькі блізкіх і родных, а ягонае *если буду жив (е.б.ж.)* сведчыла аб tym, што кожны дзень ён успрымае як апошні ў сваім жыцці, бо нагадвае асуджанага на смерць, які ўжо не толькі чакае выканання выраку ў спецыяльна адведзенай камеры, але і знаходзіцца ў дарозе на эшафот. Вось чаму так натуральна ўспрымаюцца ягоныя слова: *То, что мы называем действительностью, есть сон, который продолжается всю жизнь и от которого мы понемногу пробуждаемся в*

*старости (пробуждається до сознанию более действительной действительности) и вполне пробуждається к смерти.*

Леў Талстой назірае, як паступова памірае ягонае цела: баліць пячонка, адмаўляеца варыць страўнік, сэрца працуе з перабоямі, губляеца памяць. Чалавеку трэба жыць, як месяц *vivere en mourent et mourir en vivant* (жыць паміраючы і паміраць жывучы). Пісьменнік лічыць, што жыццё і ёсць вызваленне духоўнага пачатку душы ад абмежаванасці цела; і пасля смерці застаецца жыць дух, бо ўжо не будзе асобы. Менавіта таму трэба не пытаць Дзеля чаго жывеш?, а Што трэба рабіць? і Пора проснуться, т. е. умереть. Чувствују уже нередко пробуждение и другую, более действительную действительность.

У апошні год жыцця Л.Талстой пераасэнсоўвае вартасць пражытага, увесь час падкрэсліваючы, што *не переставая стыдно за свою жизнь. Грустно, тоскливо, но добродушно. Хочется плакать. Молюсь. Вялікі філософ здзіўляеца, што ёсць людзі, якія патрабуюць ад яго изложения, сжатое смысла жизни. Яго няма, але патрэбна прапаведаваць любоў да людзей; внушать, што матэрыяльная дзейнасць бессэнсона, а духовная деятельность безвременная. Нешта ёсць у чалавеку, чаго нельга спазнаць, але і адмаўляць нельга. Душа будзе жыць пасля смерці. Але калі яна будзе пасля жыцця, зн., яна была і да канкрэтнага жыцця. Аднабокая вечнасць не мае сэнсу.*

Леў Талстой лічыў, што навука ў сучасным грамадстве не можа спрыяць у справе разумення асноў быцця: *это богадельня, открытая для всех самых умственно и нравственно тупых людей.* У гэтым плане яго сімпатыі выразна на баку рэлігіі: *истинная религия есть прежде всегоискание религии.* Але і чытаць Свяшенное Писание патрэбна своеасабліва, выбіраючы толькі тое, што суадносіцца са здаровым разумам і, галоўнае, нашым сумленнем. Ёсць толькі адзіны вечны, чалавечы закон любові, а не *суеверие* навукі; даследуючы звяроў, знайшлі закон барацьбы і прыклалі яго да чалавечага жыцця. Якое вар'яцтва. Чалавек успрымае сябе Богам і ён мае рацыю, таму што Бог ёсць у ім. Усведамляе сябе свінней, і таму мае рацыю, бо і свіння ёсць у ім. Але ён жорстка памыляеца, калі ўспрымае сваю свінню Богам. Леў Мікалаевіч лічыць самай вялікай памылкай грамадскасці тое, што не прызнае закон любові, уласцівы чалавеку, адкрыты нам усімі вялікімі мудрацамі свету і ўсвядомлены намі ў нашай душы, мы не бачым яго ў рэчавых з'явах свету, а бачым толькі барацьбу, уласцівую жывёлам, і пераносім яго на чалавецтва. Менавіта таму ён лічыць больш разумнай бабулю, якая сцвярджае, што чалавека стварыў Цар Нябесны, чым прафесара, які ўсё незразумелае і недаступнае чалавечаму разуму тлумачыць псеўданавуковымі законамі.

Ніхто ў споведзі не асуджаў сябе так, як Леў Талстой, бязлітасна і *нелицеприятно:* Редко встречал человека более меня одаренного всеми пороками: сластолюбием, корыстолюбием, злостью, тщеславием и, главное, себялюбием. Благодарю Бога за то, что я знаю это, видел и вижу в себе всю эту мерзость и все-таки борюсь с нею. Менавіта гэтым і тлумачыў вялікі пісьменнік поспех сваіх твораў, ці, як ён гаварыў, *писаний.* І гэта прызнаеца не дзеля какецтва, а якраз у такім асуджэнні і бачыцца адзіна мажлівы выхад. Пісьменнік-філософ сцвярджае, што цяжка ўявіць сабе той пераварот, які адбудзеца ва ўсім матэрыяльна-рэчыўным жыцці людзей, калі яны не тое, што стануць жыць па любові, але толькі перастануць жыць злосным, жывёльным жыццём.

*Если думать о будущем, то как же не думать о неизбежном будущем – смерти. А никто не думает. А надо и хорошо для души и даже утешительно думать о ней.*

А праз месяц ён яшчэ ўсклікне, што пісаць нічога ўжо не хочацца і слава Богу. Бо ўсё напісанае ўяўляеца нічтожным: *Как легко и незаметно приближаюсь к смерти.* Леў Талстой не проста фіксуе хваробы цела, ён бачыць і нават радуеца, што цела дэградуе, распадаецца, *разлагается.* Падкрэсліваючы хваробы, ён сцвярджае, што жыццё ёсць вызваленне духоўнага пачатку душы ад абмяжоўваючага яе цела. А таму ўсе тыя ўмовы, няшчасці, пакуты – гэта і ёсць толькі жыццё, бо толькі ў такіх умовах душа ваюе з целам: *Спрашивать надо не зачем я живу, а что делать?*

*Ради Бога, хоть не Бога, но ради самих себя опомнитесь. Поймите все безумие своей жизни. Хоть на часок отрешитесь от тех мелочей, которыми вы заняты и которые кажутся вам такими важными: все ваши миллионы, грабежи, приготовления к убийствам, ваши парламенты, науки, церкви. Хоть на часок оторвитесь ото всего этого и взгляните на свою жизнь, главное на себя, на свою душу, которая живет такой неопределенный, короткий срок в этом теле, опомнитесь, взгляните на себя и на жизнь вокруг себя и поймите все свое безумие, и ужаснитесь на него. Ужаснитесь и поищите спасения от него. Но и искать вам нечего. Оно у каждого из вас в душе вашей. Только опомнитесь, поймите, кто вы, и спросите себя, что вам точно нужно. И ответ сам, один и тот же для всех, представится вам. Ответ в той одной вере, которая свойственна нам, нашему времени, вере в Бога и в открытый – не открытый, а вложенный в души наши закон Его – закон любви, -- настоящей любви, любви к врагам, той, которая признавалась, не могла не признаваться, всеми великими учителями мира и которая так определенно, ясно выражена в той вере, которую мы хотим исповедывать и думаем, что исповедуем. Только опомнитесь на часок, и вам ясно будет, что важное, одно важное в жизни – не то, что вне, а только одно то, что в нас, что нам нужно. Только поймите то, что вам ничего, ничего не нужно, кроме одного, спасти свою душу и что только этим мы спасем мир. Аминь.*

*И все от ужаснейшаго, губительнейшаго и самого распространеннаго суеверия всех людей, живущих без веры – суеверия о том, что люди могут устраивать жизнь, – добро еще свою, а то все устраивают жизнь других людей для семей, сословий, народов. Ужасно губительно это суеверие тем, что та сила души, какая дана человеку на то, чтобы совершенствовать себя, он всю тратить ее на то, чтобы устраивать свою жизнь, мало того – жизнь других людей.*

У жыцці кожнага чалавека бывае выпадак, падзея, пасля якой усё мяняеца і ў сусвеце, і ў ягоных адносінах да яго. Прастайнік слайнага столінскага шляхецкага роду Юрый Алеша так піша пра гэта: *Начальника станции, в комнате и на постели которого умер Лев Толстой, звали Озолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился.*

*Какая поразительная судьба. Представьте себе, вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особым событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой, с палкой, в армяке, входит автор “Войны и мира”, ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть с чего сбиться с пути и застрелиться.*

У кожнага значнага пісьменніка ёсьць свая таямнічая сустрэча з незвычайным.

Свой галоўны твор – *Дыярыуш* – Афанасій Філіповіч напісаў у тыя страшэнныя імгненні жыцця, калі яго замкнулі ў Кіева-Пячэрскім манастыры, каб *не могл жадных голосов робити*. Прадчуваючы ўсёй істотай непазбежную смерць, ён імкнецца перадаць духоўны запавет для ведомости людем православным, хотячым о том *тепер и употомные часы ведать*. Дзеля гэтага ён напаўняе свой дзённік не толькі ўспамінамі, згадкамі пра падарожжы і вандраванні, што нагадваюць старонкі авантурных раманаў, але і асновай уласнай веры, праслаўленнем Бога, палемікай з апонентамі, што пераастае ў непрыміримую вайну.

Па ўсім *Дыярыушы* разліта прадчуванне блізкай смерці (на той час яму яшчэ не было і пяцідзесяці гадоў), – ягоны лад жыцця і, асабліва, ягоная непакорнасць, нясхільнасць у справах веры і адстойвання ўласных ідэалаў, вялі да трагічнага фіналу. Пісьменнік-святар упэўнены, што Бог яго паслаў на гэную зямлю дзеля вялічнай справы, а таму ягонае прызначэнне – усюды даказваць рацыю сакральнага выраку. Бо менавіта рабу Божаму Афанасію выпала шчасце (ци трагедыя?!?) бачыць у рэальных нябёсах абраз Святой Багародзіцы, чуць патаемныя галасы ў пустэльных храмах, гаварыць з іконамі, сустракацца з іншымі невытлумачальнымі з'явамі на зямлі і ў нябёсах. Ён лічыць, што якраз яго, як убогага чалавека Іанафана да святога карала Давіда, уемагутны Бог прызначыў і паслаў, каб Ягоную волю растлумачыў. Дзеля гэтага накавання А.Філіповіч змагаецца са злымі духамі – бачнымі і нябачнымі; з *падением нравов* – крыж не прыняўшы, дзеўкі і дарослыя без шлюбаў жывуць. Ён прымае пакутніцкую смерць за веру, ідэалы, але змог перадаць запавет духоўнага жыцця нашчадкам.

Але вернемся на канец мінулага стагоддзя, паглядзім, як напярэдадні трэцяга тысячагоддзя спавядаліся людзі.

Стала хрэстаматыйнай тэза аб выключнай ролі ў станаўленні А.Адамовіча як пісьменніка, філосафа, публіцыста, эсэіста і, у першую чаргу, чалавека, жыццёвага і творчага вопыту Льва Талстога. Аб гэтым сведчаць не толькі грунтоўнейшыя артыкулы *Талстоўскі крок*, *Неабходнасць Талстога*, але і самыя непасрэдныя спасылкі на вялікага рускага пісьменніка, разнастайныя алюзіі, шчодра рассыпаныя па ўсіх мастацкіх, эсэістычных, мемуарных творах.

Перад намі паўстает даволі супярэчлівая з'ява. З аднаго боку, такая пастаянная ўвага да філософіі жыцця і творчасці аднаго чалавека (няхай сабе і геніяльнага) на працягу ўсяго жыцця, здавалася б, не вельмі характэрная для Адамовіча, арыгінальнай і самабытнай асобы, якая ўсе, на першы погляд, *незыблемые истины* імкнецца падвергнуць выпрабаванням. А тут мы бачым, як гэтая выключнай ўвага пераастае ў захапленне, якое ў сваю чаргу нагадвае чарговае стварэнне куміра: “Перачытаў гэтае месца і зноў ахнуў і засмуціўся: куды ні сунься, у любы куток уласнай душы, ва ўласную памяць, а там ужо бываў Леў Мікалаевіч, пакінуўшы сваю “візітную картачку”. Нечым біблейскім вее ад гэтых слоў, як і ад самога слова *кумир* і ўсяго, што з ім звязана і асацыявана. Бо сам Л.Талстой бачыў пэўнью небяспеку ў падобным працэсе, дзе так лёгка адступіцца і страціць многае. Ці не таму так катэгарычна ён заяўляў: *Какой ужасный вред авторитеты, прославленные великие люди, да ещё ложные*. Цікава, што да апошніх ён мог аднесці і паасобныя творы Гётэ і Шэкспіра.

*Не сотворял себе кумира А.Адамовіч, не быў ён толстовцем у грубым разуменні слова, але ў такой нязменнай цікавасці да асобы Л.Талстога, яго пошукаў, знаходак і расчараўанняў бачыцца нешта агульнае, што аб'ядноўвае вялікіх філосафаў і пісьменнікаў пачатку і канца ХХ ст. Было нешта агульнае і ў іх души, у свядомасці, светапоглядзе, што нельга растлумачыць праста запазычваннем класічных ідэяў і іх прыстасаваннем да новых гістарычных умоваў. Калі б мы спавядалі буддызм, то маглі б гаварыць нават аб рэінкарнацыі душ. І сапраўды. Абодва нарадзіліся пад сузор’ем Панны. Гараскопы сведчаць, што пад гэтым знакам нараджаюцца людзі з вострым аналітычным разумам, яны ўвесь час аналізуюць і разважаюць, маюць схільнасць да адзіноты, натоўп іх раздражняе. Знешне яны спакойныя, але заўсёды стрымліваюць магутныя душэўныя зрухі. Яны здольныя вучыцца на працягу ўсяго жыцця, і скарбы духоўныя для іх шматкроць пераважаюць земные тленные сокровища (Ф.Скарына).*

*Шмат агульнага бачыцца і ў іх далейшым жыцці. Так, выключную ролю ў станаўленні кожнага адыграла маці: *Нынче утром обхожу сад и, как всегда вспоминаю о матери, о "маменьке", которую я совсем не помню, но которая осталась для меня святым идеалом. Никогда дурного о ней не слышал. И, идя по березовой аллее, увидел следок по грязи женской ноги, подумал о ней, об ее теле. И представление об её теле не входило в меня. Телесное всё оскверняло бы её. Какое хорошее к ней чувство! Как бы я хотел такое же чувство иметь ко всем: и к женщинам и к мужчинам. И можно. Хорошо бы, имея дело с людьми, думать так о них, чувствовать так к ним. Можно. Попытаюсь.**

За два гады да смерці Леў Талстой шмат разоў згадае: *Не могу без слез говорить о моей матери*. Магчыма, тут мы маем справу з пэўнай узроставай сэнтыментальнасцю. Цікава, што перад смерцю А.Адамовіч таксама запісвае: “Стай слязълівы на добро – фільмы не магу глядзець, нават дрэнныя”. І пазней – “нешта я стай больш сэнтыментальным за гэтыя дні, слёзы блішчаць на любое добро”. У Л.Талстога падобнае пачуццё значна ўзмацняеца ўсведамленнем адзіноты ў сям’і, грамадстве: *Целый день тупое, тоскливоое состояние. К вечеру состояние перешло в умиление – желание ласки – любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей – ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю её себе.*

*Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она высшее моё представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня.*

Любоў Талстога да Маці нагадвае дзіцячу трагедыю М.Багдановіча. Восьмідзесяцігадовы старац, як і юны Максім, прыкладна ў адзін час, кананізуюць ідэалізаваны воблік Маці, імкнучыся перанесці гэтую любоў на ўвесь свет.

Дзякую Богу, Маці А.Адамовіча пражыла доўгае зямное жыццё. Але яе ўплыў на Сашаньку, Алесіка, Александра, Александра Міхайлавіча амаль што тоесны ўплыву згаданых Маці на сваіх вялікіх сыноў.

Менавіта Маці былі прысвечаны першыя раманы А.Адамовіча, якраз воблік радзімай лунаў над ім, калі ён пісаў класічныя слова, што ў вайны не женское лицо. Невыпадкова ён падкрэсліваў, што “запісаў толькі тое, што

мая маці ўласным жыццём напісала і дзе мы з братам толькі персанажы яе жыцця-рамана". Згаданыя слова са "скончаных раздзелаў незавершанай кнігі" *VIXI*, мудрасць і веліч якой асвечаны светлым воблікам Ганны Мітрафанаўны. Невыпадкова завяршаецца яна згадкамі пра вечнасць і пра апошнія дні бытавання Маці, яе пахаванні і памінках: "О, Госпадзі, усё гэта стаіць і не адыходзіць, і не трэба, каб хоць нешта пайшло". Як і Л.Талстой, А.Адамовіч адчувае прысутнасць у сваім жыцці Маці (нават ужо не існуючай фізічна). Згадаем, што ў свой час беларусы верылі ў пазаграбовую апеку маці над дзіцем. Ці не адсюль вера ў фантастычную відущнасць нават фатаграфіі Мамы. Калі юнаку пагражает смяротная небяспека, ён фізічна адчувае, што маці праз фатаграфію ўбачыць яго смерць і, каб не трывожыць сэрца радзімай, хавае кашалёк са здымкам у пясок.

Пра гэта ж сведчыць і яго наіўная надзея пасля смерці Маці з дапамогай сініх томікаў Пушкіна вярнуцца туды, "дзе я быў неаддзялімы ад Яе – да дзяцінства, юнацтва, Глуши. Але Пушкін ужо не той, не, я не той, усё не тое". Казка, і асабліва яе аптымістычны фінал, не прыйдзе да дарослага А.Адамовіча, як і да паміраючага Л.Талстога. Яны, дэміургі сваіх мастацкіх сусветаў, не могуць стварыць яе для сябе і не могуць папрасіць аб ёй і іншага.

Маці – не толькі ідэал, супакойваючая сіла. Якраз яе вобраз дапамагае Талстому і Адамовічу зразумець, спасцігнуць таямніцу свайго з'яўлення і адыходу, ацаніць сэнс і вартасць жыцця наогул, якое беларусу пад уплывам згаданай усходняй філософіі і *ерничанья Высоцкого* (*Хорошую религию придумали индусы*) уяўляецца пераходам з Вечнасці ў Вечнасць. Да такога разважання яго падштурхоўвае фота бацькоў, знятых у той час, калі аўтара яшчэ няма на свеце. Ён згадвае асацыяцыі Набокава, якому якраз у такі момант пустая дзіцячая каляска ўяўляецца труной. Яна стаіць (першая) – а яго яшчэ няма. Не нарадзіўся – гэта як памёр. Ці не адсюль падобныя пошуки самога сябе – з якога часу я пачынаю сябе ўсведамляць, калі я – гэта я". З якога моманту мы начыста забываєм тое, што востра перажывам, смеючыся і плачучы ў такім вось узросце? Нешта застаецца ў нас, але запячатае, у нейкіх сотах".

Сапраўды, у найболыш старажытных кнігах Бібліі згадваецца, што пры нараджэнні дзіцяці анёл дакранаецца да ягонага ілба, каб душа забыла ўсё, што ведала, інакш чалавек не зможа жыць далей. У самой душы застаюцца толькі нейкія цымяныя згадкі. Ці не таму найболыш дасканалыя з іх спрабуюць вырвацца з гэтага зачараванага кола, выйсці за межы наканаванага і даступнага, або, што будзе больш дакладным, дазволенага. Успомнім, як біўся над гэтымі проблемамі Л.Талстой і як яму ўрэшце пачалося здавацца, што ўсведамляць сябе пачаў ці не з того моманту, калі амаль адразу пасля нараджэння мылі яго ў шурпатых ночвах, сценкі якіх балюча драпалі плечыкі немаўляці. Прабіваецца праз сцены загадкавай незразумеласці і А.Адамовіч. Смерць Маці і арэол яе бессмяротнасці, уяўленне аб сваёй не вечнасці – усё гэта спрыяе лагічнаму выводу: раз мяне не было – то мяне і не будзе. (Нешта падобнае ёсьць у брылёўскіх записах – маленькае дзіцянё ўспрымае жыццё як кіно: паглядзеў сам – дай паглядзець і іншым). У Талстога гэта падаецца больш афарыстычна: *Я умер – я проснулся. Мы говорим о жизни после смерти. Но если душа будет жить после смерти, то она должна была жить и до жизни. Однобокая вечность есть бессмыслица.*

Разуменню глыбіні і незвартнасці гэтага працэсу, спасціжэнню адвечнай ісціны надзвычай садзейнічаюць і некаторыя сямейныя трагедыі, што напаткалі пісьменнікаў.

Вось як успрымае смерць ад шкарлятыны Ванечкі (сямігадовага сына) Л.Талстой: *Похоронили Ванечку*. Ужасное – нет, не ужасное, а великое душевное событие, Благодарю тебя, отец. Благодарю тебя. И далей... Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки, проявление бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) – не радостное, это дурное слово, но милосердие от бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие.

Вестка аб смерці брата Жэні, Заны, з якім так многа звязана, прыходзіць да А.Адамовіча ў рэанімацыйнае аддзяленне. З амаль распаласаваным інфарктам сэрцам ён едзе на пахаванне, а потым замаўляе службу саракавога дня ў падмаскоўнай царкве: “Яны (бацюшка і матушка – І.Ш.) і справілі службу ў пустой царкве: голая цэгla, падцёki і зеляніva, мох у алтары, але нешта ў акалічнасці было такое, што я ўпершыню ў жыцці некалькі разоў перажагнуўся – услед за бацюшкам Яўгенам”. Якраз у час пахавання вялікі баларус ужо бачыў сваю магілу, ён канчаткова ўпэўніўся, што будзе ляжаць у гэтай зямлі, поруч з братам і бацькамі.

У свой час А.Чэхаў даволі сурова ацаніў богашукальніцтва Л.Талстога: *Старик смерти испугался*. Наўрад ці можна прыняць сарказм звычайна аб'ектыўнага Антона Паўлавіча. Праблема смерці хвалявала Льва Мікалаевіча, як і Алеся Міхайлавіча, на працягу ўсяго свядомага жыцця. Ды і не магло быць па-іншаму, хаця б таму, што яны бачылі так многа смерцяў на вайне і смерць непасрэдна пагражала з юнацкіх гадоў: Я несколько раз считал себя близким к смерти. И теперь смерть очень близка. И надо сделать это дело как можно лучше: умирать и умиреть хорошо.

Згадваецца І.Бунін, які ўсё жыццё панічна баяўся смерці, а труна, ни на что не похожее создание, была для яго своеасаблівым жупелам. Бунін часто и мастерски описывает смерть. Но делает он это так истово, так благоговейно, что поистине преображает её, как она преобразила в его рассказе молодого крестьянина. Почти всё, чего бы он ни касался, полно какой-то особой, чистой, немного холодной духовности и красоты. Он редко остаётся только в “человеческом, слишком человеческом”, а выводит нас на просторы океана и полей, окружает человека природой, брызгами моря, воздушностью неба. Но изредка, и особенно в последнее время, проникают в его творчество ноты едкого безысходного отчаянья, от которого душно, как под крышкою гроба. В рассказе “В ночном море” два человека беседуют о своей любви к умершей женщине и один из собеседников обречён на близкую смерть, но вы чувствуете, что и второй собеседник, и вы сами, и всё в мире осуждено на смерть, что нет ничего ценного, что любовь – это только «половое умиление», что люди только временно отпущеные мертвцы.

А.Адамовіч у гэтай завочнай спрэчцы класікаў усё ж такі болей на баку Л.Талстога, які адчуваў у хвіліны хворасці радостную готовнасць к смерти. Невыпадкова незадоўга да смерці Алеся Міхайлавіч цытуе вялікага папярэдніка: Я есть – смерти нет Смерть придет – меня не будет. Беларускі пісьменнік без усялякага самалюбавання згадвае, што мог загінуць ужо ў шаснаццаць гадоў, таму ўспрымае пражытыя шэсцьдзесят ледзь не падарункам лёсу. “Чаго скавытаць? А чакаць, дачакацца старэчага маразму

ці інсульту – новошта ж гэта? Каб жыць па-чалавечы – трэба згадзіцца са смерцю і перастаць яе баяцца”.

Практычна ўсе старонкі дзённікаў Л.Талстога засярожданыя на гэтай праблеме. *Сердце слабо. И это хорошо. Очень напоминает о близкой смерти.* І яшчэ: *В последнее время очень близко чувствуется смерть. Кажется, жизнь материальная висит на волоске и должна скоро оборваться.*

Тое, што філосаф пачатку стагоддзя адчувае фібрамі душы, у канцы века А.Адамовіч бачыць уласнымі вачыма: “На экране японскага апарата “Рэха” – разрэз майго Сэрца, на плыткім фоне дражніцца язычок клапана. Вось дзе твой гадзіннік. Завод скончыцца і ... Напісаў Сэрца з вялікай літары. Бачыў гадзіннік і спяшаюся...”

Згадаем-паўторым яшчэ раз апошняя радкі. У іх ужо выразна адчувальны клопат не столькі пра сябе, пра мітуслівую славу, нават пра сваё фізічнае існаванне, сваю матэрыяльную абалонку: *Похоронить меня там, где я умру... На самом дешевом кладбище и в самом дешевом гробу.* Алеś Адамовіч, праўда, ведае месца свайго вечнага спачынку, але і ён абгрунтоўвае яго патрэбамі душы: “Уся ісціна ў тым, што памерці я хачу ў Беларусі, а ляжаць у Глуши. Там я звязаны з усім. Тут жа толькі ты. Гэта – для жыцця. А для Вечнасці – Беларусь”.

У цэлым гады жыцця абодвух літаратаў праходзяць пад знакам нездароўя і блізкай смерці. *Слова умирающего особенно значительны. Но ведь мы умираем всегда и особенно явно в старости. Пусть же помнит старик, что слова его могут быть особенно значительны.* Наогул, адвечная праблема класічнай літаратуры, яшчэ амаль недаследаваная ў самых разнастайных аспектах – філософскіх, псіхалагічных, літаратуразнаўчых. Згадаем хоць імёны Пруста, Бальзака, Гогаля, Украінкі, Багдановіча. Дарэчы, інфаркт у Адамовіча здарыўся ў ноч поўнага зацьмення Месяца і нач нараджэння Сталіна, што таксама пра многае сведчыць; нагадаем нач нараджэння А.Македонскага ці сімволіку з'яўлення на свет Ф.Скарэны.

Аднак пісьменнікаў трывожыць у першую чаргу іх велічная справа: *Не хотелось бы умереть, не выражив того, что нынче особенно ясно чувствовал и понимал.* І Алеś Адамовіч таксама ў гіпатэтычнай развазе выбірае некалькі месяцеў жыцця (гарантаваных), а не прывідныя 5-7 гадоў, толькі для таго, каб завершыць задуманае.

Невыпадкова Л.Талстой сцвярджаў: *То, что мы называем действительностью, есть сон, который продолжается всю жизнь и от которого мы понемногу пробуждаемся в старости и вполне пробуждаемся при смерти.* Логіка адна – калі думаць пра будучыню, то як жа не думаць пра непазбежную будучыню – смерць. Падчас абодва пісьменнікі прыходзяць да парадаксальных вывадаў – смерць іх не палохает (“Смерць што – таксама ўтульнасць? Ты ўжо тут, а ўсё – яшчэ там”). Чым далей чалавек ад смерці, якой ужо крануўся, тым больш баіцца гэтае Падзеі. Пачынае баяцца. Пад упłyвам адчування спрадвечнай наканаванасці адбываюцца і адпаведныя пераацэнкі (не! хутчэй карэкціроўкі!) адносінаў да жыцця, яго вартасці і мэтазгоднасці. Толькі зредку ў вялікага філосафа з'явяцца ноткі разгубленасці: *В первый раз почувствовал случайность всего этого мира. Зачем я, такой ясный, простой, разумный, добрый, живу в этом запутанном, сложном, безумном, злом мире? Зачем?* Сапраўды, у гэтым свеце надзвычай цяжка жыць з адкрытымі вачыма і раскрытай душою. Як уражвае, здавалася б, нейтральная загадка Л.Талстога: *Вчера ходил по улицам*

*и смотрел на лица: редко не отравленное алкоголем, никотином, сифилисом лицо. Ужасно жалко и обидно бессилие, когда так ясно спасение.*

У падобным запісе А.Адамовіча асуджаецца не сама ахвяра, а тыя абставіны і падзеі, што давялі чалавека да такой сітуацыі: *Отняли у страны тысячи церквей и тысячи малых рек. Отняли у страны и красивые лица. Посмотри в вагоне метро: какую воду они пьют, какую пищу глотают, о чем друг с другом дома говорят? Даже в войну: какие красивые лица стариков, баб! А это?*

Абодва філосафы бачаць прычыну гэтага ў пэўных аспектах чалавечага быцця, анталагічных недахопах жыцця (*вчера чтение Мопассана навеяло на меня желание изобразить пошлость жизни, как я её знаю; сумасшествие всегда следствие неразумной и поэтому безнравственной жизни; признание полного безумия нашей жизни и полное отрещение от нея*). Вось чаму ў пэўнай ступені Леў Мікалаевіч апраўдвае чалавека – жизнь так полна противоречий всему тому, что мы думаем и чувствуем, что дурман табака, вина необходим нам. Ён сцвярджае, што нельга ўсё ў гэтым свеце зразумець з дапамогай логікі і разуму. Менавіта таму звычайная бабулька сваёй верай у Бога бліжэй да ісціны, чым сучасная прафесура (*удивительна глупость, тупоумие, вкусивших учености*), што сваімі малюткамі назіраннямі і вывадамі з іх спрабуюць прыкрыць асноўнае, незразумелае і недаступнае. А Толстой усведамляе сваё велічнае прызначэнне ў гэтай справе: *Мир погибнет, если я остановлюсь.*

Не менш вялікім прапаведнікам паўстае А.Адамовіч: *У нас еще есть время говорить и быть услышанными – в руках у нас мощнейший “мегафон” – литература. Так давайте же писать о главном. О самом главном... А тут судьба самого рода человеческого – на вечные времена! Вот она, задача, вот пафос, крик души, сердца, до которого мы все еще не поднялись.*

Разам з tym мы павінны адзначыць надзвычай высокія патрабаванні абодвух пісьменнікаў да літаратуры: *Какой ужасный умственный яд современная литература, особенно для молодых людей из народа. Во 1-ых, они набивают себе память няясной, самоуверенной, пустой болтовней тех писателей, которые пишут для современности. Главная особенность и вред этой болтовни в том, что вся она состоит из намёков, цитат самых разнообразных, самых новых и самых древних писателей.* Вядома, як змагаўся за чысціню ідэалаў Але́сь Адамовіч, які глыбокі грамадскі і палітычны рэзананс набывалі яго выступленні на з'ездах СП, навуковых канферэнцыях і артыкулы ў перыёдышы па проблемах сучаснай літаратуры. Асабліва гэта тычылася праблемаў глабалізацыі, калі тэхнічны прагрэс далёка перагнаў духоўны: *Как легко усваивается то, что называется цивилизацией, настоящей цивилизацией и отдельными людьми, и народами! Пройти университет, отчистить погти, воспользоваться услугами портного и парикмахера, съездить за границу, и готов самый цивилизованный человек. А для народов: побольше железных дорог, академий, фабрик, крепостей, газет, книг, партий, парламентов – и готов самый цивилизованный народ.* От этого и хватаются люди за цивилизацию, а не за просвещение – и отдельные люди, и народы. Первое легко, не требует усилия и вызывает одобрение; второе же напротив, требует напряжённого усилия и не только не вызывает одобрения, но и всегда презираемо, ненавидимо большинством, потому что отличает ложь цивилизации. Леў Мікалаевіч сцвярджае, што злосныя выдумкі людзей развращают усіх людзей: і індусаў, і кітайцаў, і неграў, – усіх. Сярэдневяковая багаслоўе або рымская распуста

спакушалі толькі свае народы, малую частку чалавецтва, цяпер жа электрычнасць, чыгунка, телеграф, друк спакушають усіх. Што ж тады гаварыць пра Алеся Адамовіча, які яскрава убачыў чалавецтва за поўкрока ад бездані і амаль дакладна здолеў прадказаць Чарнобыль (*Последняя пастораль* (1982-1986). Якраз у гэтым і крыющца прычыны жанрава-стылёвых пошукаў пісьменнікаў апошніх гадоў жыцця, калі этычнае выразна адхіляе на другі план эстэтычнае. У красавіку 1910 Леў Талстой згадвае: *Читал свои книги. Не нужно мне писать больше. Кажется, что в этом отношении я сделал, что мог. А хочется, страшно хочется.* А.Адамочіч таксама за год да смерці занатоўвае, што колькасна яшчэ мог бы нешта зрабіць, але якасна – наўрад. Для абодвух раптоўна становіцца неабходнай выразная змена галоўных прынцыпаў мастацкага пазнання і мадэлявання рэчаіснасці, кардынальная адмена традыцыйнага ўспрынняцца ўзаемадзеяння зместу і формы. *Художественное не могу, как не могу в игрушки играть,* – усклікае Леў Мікалаевіч. Белетрыстыку ў горшым разуменні гэтага слова свядома адмаўляе і Алеся Адамовіч, творчасць якога апошніх гадоў жыцця прайшла пад знакам выразнай дамінанты аўтабіографічнага, рэальнага, дакументальнага матэрыялу над выдуманым. Беларускі пісьменнік добра ведаў, як Л.Талстой згубіў цікавасць да *мастацкага* і выкарыстоўваў больш прамыя, адкрытыя формы звароту да чытача. Аднак ягоная эвалюцыя ў падобным напрамку была падрыхтавана хутчэй за ўсё ўласным развіццём. Практычна ўсё жыццё творчае А.Адамовіч цікавіўся формай рамана як тэарэтык, і як практик. Паколькі ён быў чалавекам вольным, незалежным, імкнуўся застацца такім і ва ўласнай творчасці, то, зразумела, што форма рамана з яе мажлівасцю эксперимента, разняволенасці пісьменніка, верагоднасцю спалучэння самасцярджэння аўтара з аб'ектыўным узнаўленнем рэчаіснасці дапамагала стварыць сваю ўласную канцепцыю светасузірання і светаўспрымання. Пра ўлюбённую ім форму ён пакінуў глыбокія тэарэтычныя развагі, падмацаваныя творчай практикай аднаго з лепшых беларускіх раманістаў. Разам з тым Алеся Міхайлавіч, як і Леў Мікалаевіч, ужо не давяраюць мажлівасцям класічных жанраў дастукацца да кожнага чалавека: *Так что никогда выделять те художественные глупости, которые я начал было делать в "Воскресении".* Яшчэ болей абвострана ўспрымае неадпаведнасць сучаснай літаратуры глабальным проблемам быцця беларускі пісьменнік, які, стаміўшыся званіць у званы звычайнага мастацтва, заклікае тварыць *сверхлитературу*, што з'яўляецца заканамернай эвалюцыяй талстоўскага канона мастацкасці ў сучасных умовах, бо многія класічныя пытанні чалавецтва, заяўленыя вялікім старцам на пачатку стагоддзя, беларускі пісьменнік імкнецца рэалізаваць на схіле веку.

Тычыцца гэта і адносінаў да самой ідэі “самазнішчэння” чалавецтва, апалаگеты якой, Шапэнгауэр і Гартман, лічылі мажлівым, што чалавецтва згадзіўшыся на сваю смерць, каб тым самім пазбавіцца і будучыя пакаленіі вызваліць ад пакут, знойдуць сродкі нават космас уцягнуць у гэтыя разбурэнне. Згадаем страшныя слова Шапэнгауэра: *Посмотрите на этих влюблённых, которые так страшно ищут взаимных взглядов. Почему они так таинственны, так боязливы, так походят на воров? Эти влюбленные – предатели, там, во мраке, они составляют заговор повторить снова в мире страдание. Без них оно прекратилось бы, но они мешают его прекращению, подобно другим, подобно их отцам, которые до них проделали то же. Любовь есть великая грешница, предавая жизнь, онаувековечивает страдания.*

А.Македонскі сцвярджаў, што сон и близость с женщиной более всего другого заставляют ощущать себя смертным, так как утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы.

У Льва Мікалаевіча мы таксама сустрэнем значную колькасць выказванняў супраць палавой сувязі паміж мужчынам і жанчынай (якая, як ніхто іншы нізводзіць чалавека да жывёлы), заклікі да целомудрія. З якой нянавісцю ён абрушваеца на славутую Венеру Мілоскую, у якой, у адрозненне ад “цывілізаванага”, адукаванага свету, бачыць толькі похость. Хаця Ніна Берберава, пісьменніца, жонка В.Ф. Хадасевіча пісала, што он быў безусловно одержим сексуальнай манией. Музыка – пол, толстые бабы ноги – пол, красивое платье – опять пол, Венера Милосская – пол. Алеся Адамовіч добра бачыць эвалюцыю згаданай праблемы ў Льва Мікалаевіча, які сам доўгі час захапляўся Шапэнгаўрам: Толстой с его “Крейцеровой сонатой” понятен полнее. Нет, не уничтожением мира и через это страдание он исповедовал. Но вот эта ненависть к самке, к полу и т.д. – сродни. Не физическое уничтожение, а нравственное возрождение – цель Толстого, но враг тот же: пол, женщина, сила инстинкта... Алеся Міхайлавіч адчувае і цэніць жаночую прыгажосць (женщину, которая любила и любима была, узнаешь по спокойствию внутреннему: она получила главное от жизни. По уверенности и чувству собственного достоинства). Або згадаем ягоныя цікавыя назіранні над эротыкай у індусаў.

Т.Ман тлумачыць падобны парадокс у Талстога адсутнасцю антычнага культурнага элементу: “Половы юр у яго, такім чынам, меў не гуманістычна-антыхичную афарбоўку, а расейска-размашыстую, ды пры гэтым зацямняўся заўсёды маралізмам, і глыбокая каята, верагодна, не толькі наступнічала, але нават ўжо спадарожнічала яму. Бо ачалавечванне для яго значыць не ўзвышэнне прыроднага, то бок культуры, але пазбаўленне ад прыроднага. Вызваленне ад прыроднага, ад усяго натуральнага наогул і асабліва ад таго, што было натуральным для яго, напрыклад сям’і, нацыі, дзяржавы, народнай царквы, усіх пачуццёвых і інстыктных жарсцяў, кахання, палявання, па сутнасці, ад усяго цялеснага жыцця, але асабліва ад мастацтва, само ісцво якога для яго азначае пачуццёвасць і цялеснае жыццё, – гэткага роду ачалавечданне становіць сабой аб’ект змагання ягонаага жыцця”.

Перад адыхадам у вечнасць А.Адамовіч цытуе слова Л.Талстога, што смерць страшная тады, калі ты пражыў не так. Аналізуочы жыцці згаданых вялікіх людзей, пераконваецца, што пражылі яны свой век годна і велічна. Іменна ў гэтым і крыецца іх асноўны запавет нашчадкам. Яны не ведалі адказ на шматлікія праблемы чалавечтва, але ва ўсялякім разе ведалі, дзе іх трэба шукаць. І імкнуліся сказаць людзям праўду. У гэтым асноўны ўрок іх жыцця і творчасці. Але каб пачулі людзі, трэба быць выключна праўдзівым. І перш за ўсё перад сабой. А інакш і нельга, калі трymаеш справа здачу перад Усявышнім. Но, калі няма той гранічнай шчырасці і балючай адкрыласці найперш перад самім сабой, ніхто не пачне і тым болей не зразумее тваёй унутранай сутнасці, асновы твойго *ego*, нягледзячы на тое, што ўласная споведзь будзе па-мастацку завершана і адштукавана. Міжволі згадваеца Исповедь вялікага французскага паэта Поля Верлена, якая напісана пленителльно. Ряд остроумнейших парадоксов, неожиданных образов и моментов чисто французской нежности, разбросанных по книге, делают чтение захватывающим (Н.Гумилев). Аднак, нягледзячы на тое, што Поль Верлен, лукавый фавн, які як быццам выстаўляе свае паганыя жарсці

натуры, ён ўсё ж такі хаваеца пад маскамі, бо не мае смеласці сказаць пра сябе адкрыта, шчыра і бескампрамісна. Нават пра свае адносіны з А.Рэмбо, спробы забіць паэта ён практычна нічога не згадвае, а яго турэмныя старонкі, дзе і зарадзілася ідэя споведзі, нагадваюць салонную прозу. Чалавецтва так і не даведалася прычыну страхаў жыцця ў паэта. П.Верлен нават захапляеца сваёй схільнасцю да жаночых вабнасцей і алкаголю, ягонае ўяўнае асуджэнне гэтых грахой нават у апошняя гады жыцця, калі ён як быццам раскайваеца ў здзейсненым, напоўнена самалюбаваннем і самазахапленнем. І хаця П.Верлен заяўляе, што ён вырашыў да канца прайсці па *Via Dolorosa* (шлях пакут, крыжовы шлях) и отныне нахожу удовольствие в той искренности, что присуща человеку честному, поговорим о, может быть, единственном моем пороке, непростительном в отличие от стольких и стольких других – простительных.

### О мании, о жажде пьянства

Параўнаем, наколькі болей бязлітасны да сябе яснапалянскі старац, як ён бічуе сябе там, дзе парыжскі паэт па сутнасці любуеца і захапляеца сабою (у першую чаргу схільнасць-залежнасць ад насалоды, што дае лона кабеты). Можа гэта тлумачыцца тым, што спавядца паперы Л.Талстой пачаў з таго часу, калі трапіў у шпіталь з венерычнаю хваробай; а можа ўзростам (П.Верлен пражыў 52 гады); ці тым, што перад намі француз і рускі са сваімі менталітэтамі.

Як згадвае П.Верлен, ён шмат разоў хацеў памяняць уласнае жыццё; неабходнасць гэтая пераастала ў жаданне, якое падчас становілася надзвычай вострым. Аднак желание мое не находило исполнения, поскольку в Париже оставалось то, что составляло мою тамошнюю жизнь, -- выпивка, девицы, весь этот приятный дурной запах порока и распущенности, что преследовал первых святых до самой сердцевины суровейшей Фиваиды, и для меня – я так не только думаю, я это испытывал – порвать со всеми этими наслаждениями было настоящим горем: не чувствовать больше вкуса губ, грудей, всей плоти, не испытывать волнения, возбуждения от умелых, и порочных, и – да, как бы там ни было! – навсегда незабываемых ласк множества женщин, да я только об этих наслаждениях и мог говорить! Эти наслаждения! П.Верлен ізноў адчувае той жах, які звязаны з гэтым працэсам. Таму зусім не раскайваеца фавн у служэнні Венеры, якая, аднак, не перамагла Бахуса. Французскі паэт згадвае, вельмі коратка, як ён піў з гадоў 17-18 (алкаголь пазнаў пазней за жанчыну), даводзячы сябе да прастрацыі. І хаця ён асуджае, кляне абсэнт (мерзкое зеленое колдовское зелье, что за идиот окрестил его волшебной зеленої Миррой), па сутнасці, ён не згадвае, якую ролю адыграў алкаголь у творчым працэсе, успамінаючы толькі выпадак, як ён заснуў у ложку ў цылінды). Здавалася, што ён збіраеца жыць вечна, забываючы пра адвечны і нязменны фінал, што ўласціва споведзям іншых.

Па сутнасці, усе асноўныя жыццёвыя падзеі ксяндза Кастуся Стэповіча (паэта Казімера Свяяка) асвенціаны подыхам смерці. Якраз у 1912 годзе гэны беларускі хлопец прымае сан, у гэтым жа годзе ён, па ўласным прызнанні, піша свой першы верш беларускі, і згадвае страшэннае: “Чую ў сабе рабака ў грудзёх, што хоча згрызці здаровы дагэтуль мой арганізм. Тады трэба будзе развітацца з усім – і з думкамі аб будучай працы з народам для Бога (падкрэслены аўтарам). Разважанні аб гэтых трох асноўных складніках біяграфіі ўнікальнага чалавека і складаюць змест ягонай споведзі “Дзея маёй мысльі, сэрца і волі”, якая выйшла ў Вільні ў 1932 годзе (другое выданне –

1991 год), і ўяўляе сабой не звычайны дзённік ці ўспаміны паэта-ксяндза, а **сапраўдную споведź** чалавека, які адчувае свой сыход і спрабуе прааналізаваць сутнасць свайго жыцця і стойкасць ідэалаў, якім служыў.

Казімер Сваяк надзвычай рана ўсвядоміў свой нацыянальны пачатак, бо гадаваўся так блізка *ад прыроды, зжыўся з шаптунам-борам, з зялёным гаем, кветнымі лугамі. Быць любіў і пад навальніцай-громам і пад гарачым сонцам і на балочым марозе.* Жывучы ў цёмным лесе, дзе вадзілася шмат ваўкоў, пазнаваў сялянскую навуку ды байкі ўлюбёной бабці. Ён лічыць, што вера была з ім з маленства: “Прывёз я ў места душу чыстую, чуткую, узгадаваную на раллі людовай фантазіі і съпейнью, пакорную для Таго, каго ўважала за Найвышэйшага Пана ўсяго свету”. З дзяцінства ў гэтую экзальтаваную натуральную дзіцячу сутнасць упалі, як слёзы, незямныя ўплывы касцёла, што сваім ўбраннем, харастром, арганам так кантраставаў як з цішынёй лесу, так і тлумам горада. Ці не адсюль мара аб валадарстве добра і справядлівасці на зямлі, сімвалам якой і з'яўляецца служэнне Богу?

Нельга гаварыць аб вялікай *кніжнасці* маладога хлопца, аб чым ён сам згадае не аднойчы. Ды і адкуль гэта ў асобы, якая не мела сістэматычнай адукацыі: “Чытаю Люраўскага... Харошая рэч. Шкода толькі, што не ўсё разумею... Мò йшчэ не дарос”; “Пан Б. Даў чытаць Талстое. Дзякую. можа і прыдасца”; “Праца навуковая пайшла слаба. Паказываеца, што замнога даў веры сваім здольнасцям. Стараюся”.

Спазнаць сутнасць чалавечага прызначэння ён імкненца не з дапамогай *ratio* – “Мыслі вялікія пачатак бяруць з сэрца”. Вось чаму, чытаючи *Bugo Le christianisme et le temps présent* ці *Нравственную філософию* Салаўёва, ён спрабуе знайсці ўстойлівы пункт адліку: Чалавек... лётны пыл у нязъмерных просторах, пункт на шырокім зямлі абишары, момант у цяглым разъмеры часу... А колькі ў яго заходаў, каб добра прыладзіцца на гэты кароткі сон жыцця; каб сабраць багацтвы, урады, дастойнасць, каб напіцца кадзілла пахвалай, што яму так дорага прадлоўць другія людзі – попелы, тылінкі, як ён сам...

Бог адзін Вялікі, Бязъмерны... Хочачы падвышиць гэты ніzkі быт чалавечы, даець яму Сябе Самога, найперш у часе, а посьле ў вечнасці. А чалавек сумніваецца, хіляеца, таргую: ня хоча верыць у зманнасць благога... Страшная сълепасць!

Й чаго мне жалець, кідаючи гэта сумнае жыццё? Дастаткаў съвету? – Яны не запоўняць пустаты майго сэрца. Значэння ў людзей? – Яно ніколі не здаволіць мяне. А можа пахвалай людзкіх? – Ах, нічога яны ня варты: родзяць жуду і неспакой. Можа сваякou, цi прыяцеляў сваіх? – Большая частка іх пайшла ўжо да Бога, да вечнасці і чакаюць мяне; тыя, што асталаіся, будуть съпяшацца за мной; спаткаемся на лоне Бога, дзе лучацца прыяцелі неба і зямлі...

З гэтага часу ён імкненца жыць па законах Евангелля, ставячы, нібы Леў Талстой, вялікія задачы маральнага самаўдасканалення – “адрачыся свайго самалюбства”; “шукай добра га ў бліжнім тваім, на благое не звяртай увагі”; “не хачу быць съведкам чужых грахоў і блуду”. У падобных пошуках Бога экзальтаваная душа можа не вельмі звяртаць увагу на бренное цела: “У ціхасці, пакоры кленчыў я па цвёрдай пасадзьцэ каплічнай. Што мысьліў, ня ведаю, чаго хацеў, ня помню. У немай малітве прабыў я цэлую імшу...” Не аднойчы паэт будзе наракаць на адзіноту: Адзін я. А да гэтага адзіноцтва трэба прывыкнучы. Асобнасць углыбляе індывідуальныя здольнасці – падымае сілы духа. У цішы чутнай даходзіць голас з засьвету. Гэта

одиночество, полнее которого; лічыў Л.Талстой – не бываєт ни под землёй, ни на дне морском. Але становіцца асновай *exexcitia spiritualia* ў разуменні І.Лайола, бацькі езуітаў: *quanto se magis reperit anima segregatam et solitariam? Tiuto aptiorem se ipsam reddit ad quarendum intelligendumque Creatorem et Dominum suum* – чым болей адасобліваецца і уединяется душа, тым болей здольней становіцца яна шукаць і спазнаць Крэатара і Пана свайго.

Як і многія вялікія папярэднікі, Казімір Сваяк сумняваецца, што ён можа спазнаць Бога, бо ён – “чэрап разбіты, нічого ня варты”, а “чалавек – бяссільны, подлы”. Як лічыць Л.Шэстаў: *такие же признания вы найдете в книгах и исповедях величайших святых. Все они считали себя «самыми» – непременно самыми – безобразными, гнусными, пошлыми, слабыми, бездарными существами на свете. Бернард Клервосский, св. Тереза, ее ученик Джованни дель Кроche и кто угодно из святых до конца своей жизни все были в безумном ужасе от своей ничтожности и греховности. Весь смысл христианства и вся та великкая жажда искупления, которая была главным двигателем духовной жизни раннего и позднего средневековья, родилась из того рода прозрений. Cur deus homo? Почему понадобилось Богу стать человеком и вынести все те неслыханные муки и надругательства, о которых повествуют Евангелия? Ведь только потому, что иначе нельзя было спасти и искупить мерзость и ничтожность человека. Так безмерно велика человеческая низость, так глубоко пал человек, что никакими земными сокровищами нельзя было уже искупить вину его – ни золотом, ни серебром, ни гекатомбами, ни даже делами величайшего подвижничества. Потребовалось, что бы Бог отдал своего единственного сына, потребовалось такая жертва из жертв – иначе нельзя было спасти грешника. Так верили, так видели, так буквально говорили святые.*

Калі ў вялікай рускай літаратуры Бог давно выведен разумом за пределы возможнага опыта і превращен в новые идеи, беларуская на пачатку ХХ стагоддзя ў меншых сваіх асобах яго яшчэ шукала.

Казімір Сваяк лічыў, што смерць прыгожа ўсіх лучыць. Ён адзін з першых у нацыянальным прыгожым пісьменстве быў зачараваны смерцю. Бо сам не аднойчы задаваў сабе пытанне наконт выключнай любові да прыстанку памершых. Чаму, прыехаўшы на свежае месца, перш-наперш знаёміца з нябожчыкамі на магілах? А голас магільны становіцца для яго тужліва-сумным і разам з тым блізкім, мілым? Ён лічыць, што лучнасць з тымі, што жывуць яшчэ ў змаганні, у далечыне ад Бога, натхняя на дзеянасць.

*Сягоныя пайду я пад разложыстае дрэва на могілках бацькоў маіх... Пагода плачучая... Загавару я да душ сялянцаў, што “адышлі згэтуль” і паслухаю голасу прыроды магільнай і памалося за душы ўсіх, што цярпелі і ўзываюць буду іхнае апекі над маей зямліцай...*

Адчыніў я шырокую браму магільніка. Простая палісада дзеліць яго напал. На ўзгорку статуя Маткі Божай з скрыжаванымі рукамі на грудзёх. Дрэў і дрэўцаў галіны прысланяюць рады крыжоў, драўляных, простых. З мокрых пажаўцелых лістоў спадаюць каплі нябескай расы. Між дрэў найстаршы – клён, пасярэдзіне магільніка. Пад ім яшчэ ніхто не ляжыць. Там мейсца для мяне...

Як А.Адамовіч, што на канцы стагоддзя бачыў сваю будучую магілу. І нечым выразна талстоўскім вее ад зацемкі паэта, звязанай з апошнімі імгненнямі: “Хацей-бы, каб на магіле маёй напісалі: Кс.Канстанты Стэповіч. Жыў гадоў N.N. ... Стараўся быць чыстай і простай мысльі”.

У адрозненне ад вялікага рускага пісьменніка, у запісах К.Сваяка мы не сустрэнем удзячнасці за адчуванне хуткай смерці, што хутчэй за ўсё тлумачыцца і ўзростам (“трыццаць трэці год крытычны, я мушу быць на ўсё прыгатаваны”; “калі верыць снам і прадчуццям, то вясна гэта для мяне мае быць крытычнай” (так і здарылася), “мая адвечная журба пераходзіць у стан неўрастэніі і моцнай невылечнай хваробай, што забірала і сілы і надзея (захварэў я па сільным уплыве крыві і дастаў запаленые лёгачнае апоны; колькі разоў меў сільны ўплаў крыві з горла)”, і станам душы.

Але нідзе не сустрэнем нараканняў на долю, скаргу на Бога, што несправядліва дзее. У гэтым крыецца і нешта выключна нацыянальнае, бо з дзяцінства бачыў толькі, як і ўвесь люд навакольны, *бядому, цемру, гора* (куды не глянеш, усюды журба; слёзы коцяцца, відзячы ўсё, што цярпеў і церпіць беларус-мужык).

І ў выніку з’яўляецца ідэя быць заўсёды з народам для Бога: *Ласка Твая прымус нада мной учыніла – не пакідай мяне!* Я чын таго народу, што найбольш цярпеў, цярпіць і цярпець будзе. Цярпеньня хачу, але такога, каторае з мяне зрабіла б чалавека стальнога харектару. Народ наш вялікі, а лічыцца найменшым. Няхай і я – сын яго – тажім буду. Народ наш нещасцілівы, без сучаснасці пэўнай, бяз будучынны яснай – але глыбокі ў жыцці сваім ціхім, скрытым, съпетым. Няхай і з майм так будзе жыцьцём: глыбокасць духа, шырокасць сэрца, агонь мовы і песні, песня тайнічная, бязъмерна сумная, хоць вечнай спадзей жывая.

На гэтым шляху ён сустракае толькі папрокі з боку прапольскага каталіцтва, сышчыкаў, што трасуць ягоныя рэчы, віжуаць, нават збираюцца судзіць (*рукапіс “Дзеі” быў у сваім часе польскім ўладамі арыштаваны і далучаны да судовай справы, якая прыгатавлялася Сваяку за беларускасць, але якая з нястачы доказаў была скасавана. Быў тады такжэ вернуты і рукапіс гэтай “Дзеі”), забараняюць службы па-беларуску, перакідаюць з месца на месца, каб не шукаў аднадумцаў.*

“Дзея” К.Сваяка – мастацкі твор; аднак надзвычай адметны. З аднаго боку, гэта філософскі трактат аб пошуках Бога, з другога – люстэрка душы аўтара, якое ў такім арганічным спалучэнні набывае рысы пропаведзі, вельмі блізкага жанру для ксяндза К.Стэповіча. Гэта не аповед аб жыцці канкрэтнай асобы, а аб пошуках сэнсу гэтага жыцця ў духу вялікіх папярэднікаў, пачынаючы ад святога Аўгусціна.

Шчырасць – вось самы галоўны стрыжнёвтаральны элемент падобных твораў. І менавіта ступень шчырасці сімвалізуе вартасць споведзі. Ніхто з людзей не можа быць праўдзівым да такой ступені ў ацэнцы ўласнага жыцця, як Л.Талстой: *Я убивал на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал...* Не сказаў бы так пра сябе нават Алесь Адамовіч, tym болей летуценнік Казімер Сваяк.

Усіх трох згаданых аўтараў споведзей аб’ядноўвае не толькі жаланне змяніць сябе і, па мажлівасці, свет, але і велізарная вера ў сілу мастацства, літаратуры, якія могуць і павінны зрабіць людзей лепшымі.

Аднак і гэная вера ўрэшце рэшт не апраўдала сябе і ўскладзеных на ёе надзеяй, паказаўшы ў чарговы раз эфемернасць спраў людскіх. Таму і не выклікае здіўлення зварот пісьменнікаў да Вышэйшай Сілы – спробы знайсці Бога ў канцы жыцця атэістам Адамовічам, намаганні Л.Талстога насуперак прывітаму рацыяналізму спасцігнуць *неподдающиеся зздравому смыслу*

*церковные таинства*, не кажучы пра святара К.Стаповіча, які бачыў у нябёсах адзінью ўцеху і збаўленне. Казімер Сваяк захоўвае класічныя традыцыі і будзе свой твор, як і ягоны вялікі папярэднік, у форме дыялогу з Богам, ён не наракае на Боскі вырак, аднак адчуваецца выразна чалавечыя надзеі, што малітва пакутніка будзе пачутай і нешта зменіцца. Аднак хвароба цела адступае перад веліччу душэўных запаветаў, вось чаму паэт удзячны Богу і за такую долю, а ягоная творчасць супадна “Песні ўзыходжання Давідава”.

Найболыш яскрава гэта ўвасоблена ў “Песьні на Псалтым 130”, дзе спалучаны трэны і асанны паэта-святара. Адштурховаючыся ад зместу аднаго з самых маленъкіх па аб'ёму псалмаў (“Надзея на Господа”), развіваючы пасобныя вобразы і метафары – парайнаннем:

#### ПЕСНЯ НА ПСАЛЬМ 130

1. Госпадз! Ня пышылася сэрца маё і ня ўзносіліся вочы мае, і я не ўваходзіў у вялікае і недасяжнае мне.

Ня было гордым сэрца маё, Божа,  
Не вынасілася пыхай мае вока...  
Чом-жа нядолю сэрца мне варожа?  
Чом зор у сумнівы задаўся глыбока?

2. Ці ж ня цугліаў я, і ці ж не супакойваў душы маёй, як дзіцяці, аднятamu ад грудзеймаці? Душа мая была ўва мне, як дзіця, аднятае ад грудзей.

Між сільных съвету ня шукаў апекі,  
Былі мне гідкі завабы ягоны...  
Чаму-ж сягоныня я кволы-калекі,  
А дух панёсся па зломах шалёны!

3. Хай спадзяеца Ізраіль на Господа ад сёння і вечна.

Чуўся пакорным ў глыбіні істоты,  
Душы ня чмуціў фальшываю хвалай...  
Сённяня ня маю да жыцця ахвоты,  
Перад ўсемоцнай злыбяды навалай.

Як адарваны ад грудзей дзяціна,  
Адкінен дух мой ад божага ўлонъня,  
Як ліст пажоўклы, сухая галіна,  
Як пазабыта беднага загонъне...

Ці безнадзейны, замучаны, зьбіты  
Дух мой устане? Ці зваліца слабы!  
Ніколі, Божа, Табой я нясыты:  
Навет і ў пекле цябе прызываў-бы...

Ведаў пра сваю смяротную хваробу і паэт Уладзімір Жылка, які не пражыў і трыццаці трох гадоў – выключна сімвалічнай лічбы, што так многа значыць у жыцці кожнага чалавека (згадаем К.Сваяка). Аднак роспач не авалодала ім. Ён часта паўтараў *Vivera temento!* – памятай пра жыццё, верыў, што вырвеца са змрочнага Уржума да чаканага марскога паветра, уздыхнуўшы якое, прымусіць свае стомленыя грудзі ажыць. Але ўжо ў 1931 годзе з-пад сэрца падсвядома выліўся “Верш развітання”:

О, мой Край, – раздарожжы з крыжамі,  
І разоры разворвае жудзь!..  
Люты боль працінае нажамі,  
Што мне песьень тваіх не пачуць.

О, мой Край, ў яснавейнае ранне,  
Калі твой пахапляў я намер,  
Быў ты першым, дзіцячым каханнем,  
Мне й апошнім застанься цяпер.

Думаў я, што не будзе выбоін,  
Не наважацца стрымваць хады,  
Што мінуўшчыны крыўды загоім  
Буйнай хваляй вясновай вады.

Але не... хмуры твар майго люду  
Кажа зноў аб нядобрай сяўбе.  
І мяне, як злачынцу-прыблуду,  
Павядуць сумаваць без цябе.

Не спытаю, чаму і завошта  
Адрываюць ад бацькаўскіх ніў –  
Я юнацтва і радасцяў коштам  
За каханне сваё заплаціў.

Што зраблю я вось з гэтакім сэрцам,  
Яно зранена дзідай завей,  
Мо затым, каб не быў спраняверцам,  
Мо затым, каб любіў я мацней!

Мо, затым, каб навек непарушна,  
Каб навек зліўся з Краем мой дух,  
Маё вернае сэрца, ты слушна  
Закавана ў пакуты ланцут!

О, мой Край, злога ветру пагудкам  
Не заліць твайго шчасця зару!  
Гэты верш развітання і смутку  
Ты згадай у залатую пару!

Дык бывай жа здаровы, каханы,  
Зацвітай і красуй у вякох!  
Скажуць людзі: як ліст адарваны,  
Па табе я ў чужыне засох.

Па сутнасці гэты твор стаўся першапраходам да запавету паэта Хараства “Тастамент, або Духоўніца, адпісаная Уладзімерам з Адама і Тацяны сынам Жылкавым люду паспаліту на карысць і спажытак, пісьменству прыгожаму на росквіт і аздобу, а сабе ад добрых на ўспамін станоўчы і доўгі”, які быў напісаны перад самай смерцю, хутчэй за ўсё ў 1933 годзе:

Я пакідаю з дзіўным сумам  
Маю дабродзейку зямлю.  
Я голад знаю, душыўся глумам,  
Ды імі сэрца не кармлю.  
Яна ўсяго, як толькі ўздумаць,

Дала, ў такой яе люблю:  
З бядою, з ліхам, з посным квасам  
І з радасцю кароткай часам.

.....

Бывай, надзей сардэчны ўздым!  
Бывайце, сны і слодыч веснаў!  
І вы, снягі, завеі зім!  
На зломе дзвюх эпох злавесным,  
У неспрыяльным ветры злым  
Сваё жыццё прайшоў я чэсна:  
Пясняр, змагар, бядняк праз век –  
Быў перш за ўсё я чалавек!

Бывай, мой ранак срэбраросы!  
Бывай, мой дзень клапот, пакут!  
Прайшоўшы свет раздзетым, босьм,  
Пара падумаць і пра кут:  
На могілках зацішных Росы  
Хачу спачыць ад каламут.  
Сачыцьмуць мой спакой найпільней  
Муры старой, каханай Вільні.

Хварэў Ул.Жылка параўнальна доўга. У лютым 1919 года (памятаем, што нарадзіўся ён у 1900) з яго горла пайшла кроў; ён аслабеў да такой ступені, што не змог самастойна хадзіць і толькі потым крыху акрыяў, але не канчаткова ўжо да самай смерці. У сваім дзённіку ў сакавіку 1923 года малады зусім хлопец піша: *Смерць саўсім нік страшыць; нават больш: яна жаданая госця. Пужае жах жыцця – жорсткі і няўломны, няўмольны. Я баюся пустаты і хаосу, а яны паўнаўладны. Песні хаосу заўсёды з намі, чортавы, праклятвыя песні. Толькі на час праяснене неба нашага духоўнага свету, і здаецца (здаецца толькі) гармонія. Ах! Як цяжка жыццё, які велізарны цяжар. Б'ешся ў ім, як муха ў павучэнні, і, мітусячыся, толькі больш заблытваешся... Але я ўсё ж адчуваю, што няшчасце і пакута заложаны не ў рэчах, а ў нас саміх. "Я", яго перажыванні твораць у нас і радасць і пакуту. Ды ад такога ўяўлення не лягчэй. Безумоўна, гаспадару трудней, як парабку. І не пазайздрошу я Богу. З сабой найцяжэй уходацца, утрымаць сябе і кіраваць. І завяршае ён даволі нечакана: Раб не ведае любові – ён паҳатлівы. Мы – дзеци рабоў, атручаныя рабствам і зняверай.*

Не аднойчы Ул.Жылка згадае, як пагана чуць сябе хворым, слабым, няпрудкім на нагах, калі ходзіш, хістаешся, усё ў нейкім тумане. І нічога, нічога не ведаеш, што добро і што зло і куды ісці, калі нач і бездарожжа? Калі цёмна і холадна! А галава як волавам налілася, і думка такая тупая і непаваротная. І тады ён усклікае з роспаччу: “Цяжка не жыць, а па-скацячы бытаваць”.

Хвароба ўплывае на псіхічны стан і свядомасць пісьменніка, на яго ўспрыніцце рэчаіснасці. Усе колеры адцвілі і палінілі, у вачах засталася толькі чырвоная фарба, бо ўсё прасякнута крывёю. А сімвалам яе становяцца чырвоныя ружы – крыававыя і палкія, з мляўкім паҳам, грахоўным і расpusным, які аслабляе волю і ўсё з ім звязанае. Удыхнуўшы іх водар,

назаўсёды атруцішся, а таму твае летуценні не будуць чыстымі і светлымі, як звонкая гаманлівая крынічка, і такімі халоднымі, як яна. Усё на свеце будзе афарбавана ў чырвоны палкі колер, а думкі і мроі ім прыварожаныя і неспакойныя.

Ул.Жылка – рамантык у жыцці і літаратуры. Ён уцякае ад *безгалосай будзёншчыны*, як ад да��нага авадня, хаваецца ў бязмежныя, цудоўныя палацы ўласнай фантазіі. Яму не хочацца бачыць звярыныя морды на двух нагах, бо ён закаханы ў блакітныя прасторы, ён вымушаны, прырэчаны лёсам вырашаць *праклятыя пытанні*. Ул.Жылка пастаянна заяўляе, што ён з вялікай радасцю аддаецца літаратурным заняткам, што ён любіць пісьменства. Аднак не заўсёды яго цешаць ўяўленні аб паэтавым прызначэнні, бо з горыччу падкрэслівае – *Не, я не мешчанін, ані паэт, проста хворы, хворы і яшчэ раз хворы чалавек*. А таму вельмі жаласны, і гэта самае паганае – мужчына не можа быць жалкім і няма большай абразы для мужчыны, як сказаць, што яго шкада.

Зусім малады чалавек па гадах, Ул.Жылка адчувае сябе слабым, разбітым, змучаным. У споведзі ён згадвае пра тое, як баліць і *гарыць* галава, баляць грудзі. Звяртаючыся да Бога, ён не наракае, а праста канстатуе, што ягоны жыццёвы шлях надзвычай цяжкі, а таму ён прыстаў, праста стаміўся. Толькі гэтым тлумачыцца ягонае падсвядомае: *Мне скарэй хацелася б смерці, хутчэй адпацьці*. У поглядзе на свой адых Уладзімір Жылка, чалавек еўрапейскага выхавання і адукацыі, застаетца селянінам. Бо парапоўвае сваё ўяўленне з працаўніком, які, стаміўшыся за дзень працы, мае права спакойна заснуць. Парапоўваючы сваё жыццё з днём, ён абірае ў якасці ўзору не летні, а піліпаўскі дзень, шэры і нават жахлівы, калі толькі развіднела і адразу пачынае сутонець, а самога дня па сутнасці і не было. Нельга жыць у стане заўсёднай хваробы, безнадзейнасці, бяссілля, на самоце, калі няма нідзе поруч бліzkіх людзей. Менавіта ў такія хвіліны роспачы прыходзілі ўяўленні аб смерці як радасці, нават з'яўлялася салодкая думка – прыскорыць канец, бо гэта – найлепшае выйсце. Аднак жаданне да канца разабрацца ў сваім “Я”, паслужыць роднай Крыўій ўтрымліваюць паэта ад страшэннага кроку. Ды і сіл нават на гэта не застаетца.

Перад смерцю Ул.Жылка прызнаецца ў сваім кахранні, апошнім, вызначальным. Кахранка гэтая – Хараство.

Ён прызнаецца, што ў яго было многа кахранняў – і Беларусь, і барацьба, і бура, і весняныя грамы, і палі, і сенажаці. Але любіў ён іх усіх таму, што сярод іх быў прадліты Яго свет (Ул.Жылка падкрэслівае, што па-беларуску Хараство, Неба, Сонца, свято, цяпло – ніякага роду): *I чым грубей і недалікатней штоўхае цябе жыццё, чым яго ўсмешкі больш жорсткія, чым балючай жыць, -- тым больш хочацца Яго – Хараства. I чым менш яго становіцца ў табе, тым дужэй жаданне, прага да Яго. Я нат не ведаю, што яно такое. Мне хочацца думаць, што Яно і ёсьць вялікая сапраўдная рэальнасць, якое няма нат у навуцы.*

Ул.Жылка бачыць Хараство ва ўсім, яно разліта па свеце. Але і Брыдкасць уродства магутнае і ліпкае, як паганыя думкі ў хворага. *I ліпне, паскудзіць яно істоту Божую. Цяжка ад яе дыхаць, бо і ўсярэдзіне, у самым сабе яна. Песняры, музыкі найбольш адчуваюць гармонію, сугучнасць, таму ім найбольш знаёма і агармонія, чорнае. I такое заўзятае змаганне ідзе. У маёй памяці цэлы рой гэтых пакутнікаў-мучальнікаў. Усе яны рыцары Святла, змагары з цемрай і трагічны Гоголь, парадаксальны Аск.Уайлд... I*

*ўсім жорсткі у жоўтым Жах скрыўті болем рот Сын Цемры – Шал – перамог.*

Ул.Жылка невыпадкова спасылаецца на А.Уайлдса, якім захаплялася тагачасная Еўропа. Адметны чалавек, які ў жыццё ўклаў свой геній, а ў творы – толькі талент, вядомы і сваёй турэмнай споведзю “De profundis” (пачатак псалма 129 – “З прадоння гукаю Цябе, Госпадзе...”), якая была пасмяротна надрукавана фрагментарна і толькі праз шэсцьдзесят гадоў цалкам. За амаральнасць і антыграмадскія паводзіны вядомы пісьменнік, слава якога грымела як у Старым, так і Новым свеце, быў асуджаны на два гады катаргі; ад яго адварнуліся ўсе блізкія і сябры; сілком забралі дзяцей, якія разам з жонкай змянілі прозвішча; ягоныя шчырыя і бескампрамісныя лісты і згадкі адресанты (самыя блізкія і родныя людзі на свеце) прадалі жоўтай прэсе. Аднак менавіта ў такіх умовах узнікла гэтая пранікнёная споведź, лірычней і узвышаней за якую цяжка знайсці ў сусветнай традыцыі.

Зняволенне і адзінота сталіся выключнайшай падзеяй у свядомасці і жыцці А.Уайлдса. І хаця ён пачынае свае ўспаміны праз год з гакам пасля трагедыі, і паміж ім і тым ужо нібы далёкім днём плыве рака часу і жыцця, а праз гэту бездань ледзь бачыць зрок, яму здаецца, што ўсё адбылося зусім не ўчора, а сёння і працягваецца зараз, на нашых вачах. Бо пакута – адно бясконцае імгненне, у якой не бывае пораў года, бо час не ідзе наперад, а замыкаецца ў кола. Паэт у жыцці і прозе сцвярджае, што для вязняў існуе адна пара – пара смутку, а заўсёдным прыцемкам у камеры суседнічаюць прыцемкі ў сэрцы. Якраз у час зняволення ў А.Уайлдса памірае маці. І чалавек, які быў каралём мовы, які праславіўся сваімі філасофскімі афарызмамі, дзе іграў кожны гук, а не толькі фраза, раптам не знаходзіць слоў, каб перадаць свой жаль, сваю пакуту.

Менавіта ў такіх умовах вялікі пісьменнік пераглядае мэту і сутнасць Жыцця чалавечага наогул і свайго ў прыватнасці. Ён амаль не наракае на зневажлівія абставіны і бязлітасна абвінавачвае самога сябе, бо як бы жахліва ні абыйшоўся з ім свет, сам з сабою ён абыйшоўся намнога горш.

Рэдка хто дасягнуў такой папулярнасці пры жыцці, ён быў сімвалічнай фігурай у культуры і мастацтве сваёй эпохі, стаўся сапраўдным міфам, легендай для сучаснікаў. Авалодаўшы ўсім, узніўшыся на вышыні поспеху, славы, ён урэшце рэшт абрыйнуўся ў бездань, шукаючы нават забароненай, пачварнай насалоды і новых адчуванняў. Вычварнасць у жарсці сталася для яго тым, чым парадокс у мыслярстве.

Правёўшы за кратамі амаль два гады, ён прайшоў праз усе магчымыя адценні пакуты. З яго душы выйшлі шалёная роспач, жальба, жудасны і нямоглы гнеў, горыч і пагарда, туга, што гучна галасіла, боль, што не меў голасу, нямая журба. І толькі страціўшы ўсё, ён здабыў *Vita Nuova*.

Аналізуючы сваё жыццё, славуты майстар парадоксу прыходзіць да высновы, што ў яго жыцці дзве вехі – калі бацька выправіў яго ў Оксфард і калі грамадства кінула яго ў турму. Ён сцвярджае, што яму, прыроджанаму парушальніку канонаў, не дапаможа мараль, як не дапаможа вера ў класічным разуменні розуму.

На пачатку зняволення А.Уайлд прагнушы смерці, якая была ягоным адзінным жаданнем. І гэта для чалавека, у сэрцы якога заўсёды была вясна, а радасць была асноўнай рысай, бо ён да краёў жыццё напоўніў насалодай. Праз два гады ён усвядоміў, што смутак з'яўляецца найважнейшым адчуваннем, да якога толькі здатны чалавек. Смутак, роспач – найвышэйшая праява і ў жыцці, і ў мастацтве. За весялосцю і смехам можа хавацца грубая,

жорсткая, чэрствая натура, але пад аблічкам смутку – заўсёды смутак, бо, у адрозненне ад асалоды, боль не начэпіць маску, а таямніца жыцця – пакута. І самае страшэннае не тое, што разбіваецца сэрца, бо сэрца і створана для таго, каб разбівацца.

Менавіта пакуты, а праз іх пошуку і знаходжанне Хрыста ва ўсёй ягонай дасканаласці і прыгажосці (той, што ўратуе свет, а не іншай) і дапамагае пісьменніку адрадзіцца духоўна. *Мне столькі ўсяго трэба зрабіць, што было б вялікім няшчасцем памерці раней, чым мне будзе дадзена спойніць хаця б крыху. Я бачу новыя плыні ў жыцці і мастацтве, і кожная з іх – новы шлях да дасканаласці. Я прагну жыць, каб даследаваць новы для сябе свет – ніяк не мениш. Хочаце ведаць, што гэта за новы свет? Думаю, Вы можаце здагадацца. Гэта свет, у якім я жыву, -- смутак, і ўсё, чаго ён мяне навучае.*

Зварот да Бога дазваляе ўтрымацца ад катастрафічнага ўчынку і Уладзіміру Жылцы: *Толькі дужыя, здаровыя ходзяць без кія, а слабому трэ падперціся, трэба дапамога. Мо таму я так упарта шукаю падпоркі... Я ніколі не быў атэістам, але і ніколі не ўдзяляў справам веры вялікай увагі. Я быў захоплены жыццём, яго шумам, ахмялеў ад яго. А цяпер, калі праходзіць першы чад, звяртаюцца вочы міжволі ў нейкія нябачныя туманы, хочацца чуць нешта. Пытанне веры становіцца на чаргу. Але адно: Хрыста, светлага Ісуса я заўсёды любіў. Знаю яго боскасць (хоць Богам ён мог і не быць) і знаю яго чалавечнасць. Знаю яго магутнасць, калі забараняў мору хвалявацца, але знаю і яго малітву слабасці “Хай міма пройдзе келіх гэтых” ў садзе. Бачу яго ўладаром, як едзе ў Іерусалім, і паніжанага, зняважанага воямі. Люблю яго, як моладасць сваю, як казку, як легенду, як лёгкі сон, як летуценне, але люблю і як сімвал мае трагедыі, люблю яго за вялікі трагізм, за муکі яго, за раны, за крыж яго. Без гэтага казка была б не поўная, легенда ўтраціла б сваю цудоўнасць, спагаднасць-прывабнасць, сон згубіў бы сваю чаройнасць. Я не ведаю нічога болей харашага, вялікага, як неўміручы (ляпей сказаць) памершы і ўваскросшы Хрыстос.*

І яшчэ раз згадваеш словаў Льва Талстога: *Мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо: он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно, он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника...*

Пра гэта згадваеш, калі ўваходзіш у свет споведзі Кузьмы Чорнага, якую ён пісаў у выглядзе дзённіка з 2 ліпеня да 22 лістапада 1944 года (г.зн. уключна да смерці, бо памёр ён якраз у гэты дзень).

А апошнімі словамі былі слынныя: *“Божа, напішы за мяне мае раманы, хіба так маліцца, ці што?”, якія можна ўспрымаць вельмі і вельмі неадназначна. Мантэнь, заснавальнік эсэістыкі, у раздзеле О том, как надо судить о поведении человека перед лицом смерти, сцвярджаў, што люди с трудом способны поверить, будто они и впрямь подошли уже к этой грани. Мало кто умирает, понимая, что минуты его сочтены; нет ничего, в чём нас в большей мере тешила бы обманчива надежда; она непрестанно нащептывает нам: “Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит не так уже безнадёжно, как это представляется; а в конце концов господь явил немало других чудес. Сапраўды, у гэтых жа запісі Кузьма Чорны піша, што ў яго ўжо няма 70% (!) здароўя. Відавочна, што*

надзея яшчэ выразна кволілася. Хаця болей месяца назад ён піша, што мучыць здань смерці, жаліцца на боль у сэрцы і, як вынік, ногі апухлі аж да кален (у турме апухалі толькі ступні). Згадаем апапогію Сакрата, які апавядают вучням, як цыкута ўздымаецца па нагах да сэрца і галавы. Той жа Мантэнъ пачне тлумачэнне падобнага ўспрыняцца рэчаіснасці, якое потым прыпішуць Гётэ, Талстому і многім іншым.

*Происходит это от того, что мы мним о себе слишком много; нам кажется, будто совокупность вещей испытает какое-то потрясение от того, что нас больше не будет, и что для нее вовсе не безразлично, существуем ли мы на свете. Мантэнъ лічыў, што паколькі мы да ўсяго падыходзім з уласнай меркай, то и наша смерць нам уяўляецца падзеяй выключнай значнасці: tot circa inquit caput timent tuantes deos.*

Беларускі пісьменнік добра ведаў цану сабе і свайму таленту, а таксама важкасць ускладзеных на яго задач. Таму ягоныя скаргі на бытавыя ўмовы, адсутнасць хаты, кватэры, дзе ён мог бы спакойна пісаць свае раманы, нястача яды, нават не вельмі якаснай, пастаянны нагляд збоку адпаведных службаў (памяць пра пакуты ў засценках) гэта не толькі буркатанне пакрыўданых, як лічыў М.Мантэнъ, а боль чалавека, які не можа раскрыць свой талент да канца, сказаць пра свой народ праўду ў надзвычай складаных умовах, бо з тых сямі беларускіх пісьменнікаў, што засталіся жывымі пасля рэпрэсій, такая задача не па сілах нікому. Ён не лічыць, што ягоны адыход будуць суправаджаць нябесныя катаклізмы, што прырода пашкадуе ягоны талент, і тым гарчэй гучыць ягоная скарга-споведзь: *Думаю аб той горкай праўдзе, што ніколі не меў магчымасці пісаць тое, што самае важнае беларускай літаратуры і дзе б я сапраўды павярнуў бы горы. А то ўсё пішу на ўсялякія прамежныя тэмкі, пасля якіх думаў, што пазатыкаю горлы дурням і брахуном і тады ўжо вазъмуся за тое вялікае, што хачу і могу напісаць. Дай божа па-сапраўднаму ачуяць. Пасля вайны буду пісаць як хачу і могу.*

Турэмнымі, як і ў А.Уайлдда, з'яўляюцца споведзі Ларысы Геніюш, Сяргея Грахоўскага, Барыса Мікуліча, перад якімі заўсёды згадваецца “У капцюрох ГПУ” Ф.Аляхновіча. Аднак як кардынальна адрозныя яны ад “De profundis”, споведзяй, якія пісалі ў турмах Сервантэс, Верлен, бо творы беларускай літаратуры практычна не могуць заставацца выключна інтывімнымі, толькі для сябе: яны заўсёды сацыяльныя і нацыянальныя, у чым іх і вартасць, і бяда, але нічога не зробіш, бо індывидуальнае нельга вылучыць з агульнага, а таму часцей за ўсё іх споведзі ўспрымаюцца не толькі творамі канкрэтнай асобы (як Уайлд), а спрабаздачай групы, аб’яднання, цэлага пакалення на адпаведным этапе гістарычнага развіцця. Узорам таму – “Споведзь” нязломнай Ларысы Геніюш, да якой, перафразуючы братоў-украінцаў пра Лесю Украінку, у беларускай літаратуры сапраўдных мужчынаў і не было.

У якасці эпіграфа да ўласнай спавядальнай аповесci “Зона маўчання” С.Грахоўскі абірае слова з Евангелля ад Іаана. Я и Сам о Себе свідэтельствую, свідэтельство Мое истинно: потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду: а вы не знаете, откуда Я и куда иду.

Наўрад ці ведаў добра дваццацірохгадовы юнак (а менавіта столькі і было Сяргею Грахоўскаму, калі яго ў 1936 годзе рэпрэсіравалі па сферыкаванаму абвінавачванню і звыш двух дзесяткаў гадоў ён правёў у турмах, лагерах і ссылках). Малады хлопец двойчы прыйшоў усе кругі пекла, аднак не згінуў у тайзе Сібіры, выжыў і вярнуўся не толькі на Радзіму, але і да заняткаў роднай літаратурай, стаў цікавым паэтам і арыгінальным

празаікам. А вярталіся зусім нямногія: з тысяч – адзінкі, з мільёнаў – сотні. Сяргей Грахоўскі не праста выжыў, ён шмат пабачыў і пачуў, захаваў у памяці шматлікі страшэнныя дэталі і стаў Сведкам на Судзе Гісторыі. Ён згадвае, што трymаў пост амаль два дзесяцігоддзі перад споведзю і, адчуваючы, што хутка настане канец ягонага жыцця, вырашыў пакінуць нашчадкам праўду і толькі праўду, каб людзі ніколі не падмануліся яшчэ адной д'ябалышчынай. Невыпадкова сваю прядмову завяршыў значымі словамі: Клянуся і сведчу.

Сяргей Грахоўскі не толькі даňес нашаму сучасніку подых гісторыі, расказаў пра беларускіх літаратарай перадваеннага перыяду, пра пакуты ўсяго пакалення, што раптоўна сталася ворагамі народа, іх нязломную веру ў справядлівасць і надзею на адраджэнне, але і сам выратаваў “Споведзь” сябра Барыса Мікуліча, якую той, зведаўшы амаль такі ж самы лёс, пісаў без адраса і надзеі надрукаваць. Для сябе. Не выпадкова, што кнігу Барыса Мікуліча, які не вярнуўся пасля другога арышту, так і назвалі – “Аповесць для сябе”. Яшчэ адна трагедыя таленавітай асобы ўзбагаціла пантэон беларускай славы. Якой жа была б наша літаратура, калі б змаглі разгарнуцца на ўсю моц таленты.

Вельмі прыкметнай з'явай у беларускай мастацкай традыцыі ўяўляеца спавядальная проза А.Н.Карпюка “Развітанне з ілюзіямі”, якую ён пісаў у 1989-1990 гг., калі ўжо цяжка хварэў і знаходзіўся ў анкалагічным дыспансеры ў Бараўлянах. Споведзь давалася пісьменніку вельмі і вельмі нялёгка, бо яму патрэбна было кардынальна перагледзець свае погляды, за якія змагаўся больш чым паўвека. Ён шчыра з маладосці верыў, што мажліва пабудаваць грамадства сацыяльнай справядлівасці, а таму ўспрымаў станоўча ўсе памкненні ў гэты бок. І як было яму цяжка сказаць усім, і перш за ўсё самому сабе, што ён глыбока памыляўся. Але шчырасць у яго заўсёды дамінавала, таму ён здолеў сказаць праўду. Эпіграфам да споведзі сталіся радкі з твора ўраджэнца Наднёманскага краю, лаўрэата Нобелеўскай прэміі Чэслава Мілаша:

Nie bądź bezpieczny, –  
Poeta pamięta  
Możesz go zabić,  
Narodzi się nowy,  
Spisem będą czyny  
I rozmowy.

Невыпадкова першы раздзел кнігі называеца “Маральны стрыжань”. На балынічным ложку смяротна хворы пісьменнік нібы выконвае прарочыя слова нашага вялікага земляка. Ён згадвае тыя запаветы, якім вучылі беларускіх дзяцей змалку: Калі ўпусціш на зямлю хлеб, то пацалуй яго; Не плуй у калодзеж і агонь, не мачыся ў раку, бо маці памрэ; Не выпендрывайся, паважай жанчын; Сядай на край лаўкі, каб засталося месца для іншых; Уступі дарогу таму, хто едзе з грузам або пад гару. Звод падобных правілаў, законаў, як для хлопчыкаў, так і для дзяўчыннак, падпітаны прыказкамі і прымаўкамі, народнымі рамёствамі, нацыянальной сімвалікай, казкамі і легендамі, каламбарамі і жартамі, загадкамі і лічылкамі, маладому парастку давалі стрыжань, нацыянальную ўтульнасць, непаўторны каларыт, душэнную ўпэўненасць, адчуванне чалавечай годнасці ды служылі спрыяльным полем, надзейным гарантам для самасцярдження росту.

Усе жыхары Заходнай Беларусі, а Карпюк нарадзіўся менавіта там, на тэрыторыі сучаснай Польшчы, душою былі на Усходзе. Яны чакалі вызвалення як манны нябеснай. І гэты светлы дзень настаў, 17 верасня 1939 года. Толькі цяпер пісьменнік зразумеў, што *амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта ўсяму здароваму, накопленаму чалавецтвам за мінулья стагоддзі*.

Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры, ламанне бесперапыннасці творчых біяграфій ды стабільнасці крытэрыяў. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі.

“Адным словам, якраз з таго часу пачалося збыдленне майго народа, -- лічыць пісьменнік – скуткі якога адчуваем яшчэ і сёння. Гэтая хвароба доўга будзе даваць аб сабе знаць. Як адбыўся той гвалтоўны працэс, мне давялося назіраць вачыма дарослага чалавека, паспытаць усе жахі, горыч, на ўласнай скуры прасачыць яго стадыі.”

Свае ўспаміны А.Карпюк пачынае з раздзела “І радасць, і недаўменне”, у якім паказвае, як успрымалі вызваленне Заходнай Беларусі ад белапалякаў. Але толькі перад смерцю, калі думкі і ўспаміны адстаяліся, а цэнзура анямела, ён змог з вышыні пройдзеных гадоў загаварыць пра той гвалт над людзьмі ўпэйнена. Таму А.Карпюк паўтараў не аднойчы, што злачынствы на Прынёманшчыне пачаліся адразу пасля вызвалення, хоць тады гэта мала хто яшчэ і зразумеў. І перш за ўсё ўразіў сумесны парад савецкіх ды гітлераўскіх войск з выпадку разгрому польскай арміі: *Хлопцы на ўласныя вочы бачылі, як у цэнтры горада на трывуне маячылі нямецкія ды савецкія генералы, а перад імі па плошчы валілі танкі ў чарговасці – адзін з крыжам на брані, другі з пяцікутнай зоркай, адзін з крыжам, другі савецкі*. Пісьменнік бачыць, як насуперак усялякай логіцы, членаў КПЗБ, летуценнікаў і светлых рамантыкаў пачалі не толькі адхіляць ад палітычнай дзейнасці, але і знішчаць фізічна. Рэпрэсіі патрапілі і на звычайных простых людзей. Як лічыць А.Карпюк, ад жыццёвых каранёў быў гвалтам адарваны кожны дзесяты жыхар прынёманскага краю, а ўсяго з Заходнай Беларусі было вывезена 400 тысяч чалавек. Паўсюдна стаяў роспачлівы гоман і гвалт; жанчыны рвалі на сабе валасы, а некаторыя канчалі жыццё самагубствам. У Сібір адпраўлялі зусім маленькіх і знямоглых старых, вырваўшы раптам з цёплых гнёздаў. Не меншым рэпрэсіям падвергнуліся і тыя, што засталіся на роднай зямлі.

А.Карпюк вымушаны быў прызнацца ў першую чаргу самому сабе, што людзі, якія прыбылі з Усходу, аказаліся інтэлектуальна як бы абмежаваным. У Заходнай Беларусі пры Польшчы сярэдняя школа давала веды асноў Бібліі, сусветных шэдэўраў літаратуры, валоданне замежнай і лацінскай мовамі гэтак, што выпускнікі свабодна на іх размаўлялі. Побач з матэматыкай, фізікай дасканала вучылі нотнай грамаце, маляванню, розным гуманітарным прадметам. Усё гэта адпаведна фарміравала псіхіку маладога чалавека – ён быў ўсебакова развиты і меў уласны светапогляд.

У бедных жа савецкіх школах, напрыклад, замежную мову толькі “праходзілі”; выхоўвалася нядобразычлівасць да людзей высокаадукаваных; выпускнікі атрымлівалі недастатковае выхаванне і як бы перакошанае, што кідалася ў вочы. Вызваліцелі былі недаверлівымі і ўсё ім не падабалася: і мова, і тое, што бабулі ходзяць да касцёла і царквы, і кепска, што сярод дня званы трывонілі, і што чорную павязку па бліzkім чалавеку наслі год. Хаця самі паказвалі далёка не лепшы прыклад паводзін – лаяліся, пілі стаканамі (сярод прынёманцаў можна было спаткаць у жніво, сенакос хутчэй іншапланецяніна, чым выпіўшага), у школах развесілі партрэты піянера, які

выдаў бацьку. Жыццё сталася настолькі насычаным і бурным, што ўсе дзівацтвы забітых той самай эйфарыяй мазгі ды псіхіка паступова сталі ўспрымацца нейкім другім, не самым галоўным паверхам. Людзей агарнуў дзіўны энтузіазм якойсьці паслухмянасці, ён прытуляў у іх нават чалавечнасць. Гіпноз новай улады быў настолькі моцны, што людзі, зведзеныя да нявольнічага падпарадковання і бяздумнага захаплення, адчувалі сябе нават і праўда шчаслівымі. У іх усё мацней гаварыла чужое іхняму выхаванню і традыцыям продкаў. Яны і не заўважалі, калі пасталі здольнымі на подласць.

А.Карпюк змагаецца супроты п'янства, ён лічыць фатальнай памылкай выдачу сто грамаў байцам у Вялікую Айчынную вайну. Ён разам з А.Адамовічам і маршалам Гарбатавым збіраўся ствараць таварыства цвярозасці, каб супыніць хвалю разбэшчанасці і распustы.

Ён супроты таго, хоць і камуніст, што зачыняюць цэрквы і касцёлы, бо народ моліцца тады, калі баліць яму невыносна душа, калі перажывае вялікае гора. Народ паступова прызыўчайлі існаваць у якімсьці здрэнственні, вечным страху, маўчанні; на бедных сялян напаў гэткі страх, ад якога нават у генах, відаць, адбываюцца перамены; а наогул ён стаіўся, маўчаў, упаўшы ў якімсьці анабіятычны сон, бы тыя казурка на зіму.

А.Карпюк даў трапныя характеристыкі тым зменам, што адбыліся за 50 гадоў у нацыянальным менталітэце. Гібелль ды вываз самых лепшых і дастойных прывялі да прытулення народных традыцый, дэградацыі маралі і нават як бы змены ў генетыцы народа. Аднак цалкам разбурыць творчую атмасферу, зусім разваліць мацерыковую народную культуру нават Правадыр усіх народаў не змог.

Паміраючы, А.Карпюк пакінуў запавет: *Хутчэй скідвой з сябе чужую, цесную кашулю, выбірайся з глухой калдобіны, якую гісторыя падсунула людзям на іх шляху, і вяртайся да сваіх каранёў.*

Выключна па-свойму шукалі жыццёвыя ідэалы і аўтары сучасных споведзяў, што ўбачылі свет пасля смерці М.Танка, П.Панчанкі, В.Адамчыка, жыццёвыя і творчыя урокі якіх яшчэ не спасцігнутыя. Аднак споведзь – адна з самых перспектыўных форм сучаснай прозы, бо чалавек перад смерцю заўсёды гаворыць праўду.

Навуковае выданне

Штэйнер Іван Фёдаравіч

**De profundis clamavi:**

**Смех і роспач у нацыянальнай  
мастацкай традыцыі**

Манаграфія

У аўтарскай рэдакцыі

Ліцэнзія №02330/0113208 ад 30.04.04  
Падпісана да друку                   Фармат 60x841/16  
Папера пісчая №1. Гарнітура “Таймс”  
Ум.-друк.арк.                       Ул.-выд.арк.  
Тыраж                                   экз. Заказ №

Надрукавана з арыгінала-макета на рызографе  
установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны  
універсітэт імя Францыска Скарыны”  
Ліцэнзія № 2330/0056611 ад 16.02.04  
246019, г. Гомель, вул. Савецкая, 104

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2010 год  
© PDF: Камунікат.org, 2010 год